

Machine Tools цана

Machine Tools Price


E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



Linkedin



Facebook



Сканавање, Зваротная сувязь

Scanning , Contact Us

P01. цвёрдасплаўныя фрэзы
Carbide Milling Cutter



P02. Цэментаваны карбід разец
Cemented Carbide Cutter



P03. Экструзійны метчыка
Extrusion Screw Tap



P04. Apex Tap
Apex Tap



P05. Спіраль канайкі Tap
Spiral Grooved Tap



P06. Ручной Tap / Кругавая Die
Hand Tap/Circular Die



P07. CCMT.. CNMG..



P08. DCMT.. DNMG..



P09. SCMT.. SNMG..



P10. TPGT.. TNMG..



P11. VBMT.. VNMG..



P12. WNMG.. WNMG..



P13. Нарезание резьбы Инструмент
Thread Turning Tool



P14. Cut-Off / жалабкі / Назад Уключэнне дробных
дэталей
Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts



P15. Знешні цыліндрычны жалабкоў Што
тычыцца інструментаў
External цыліндрычны жалабкі Turning Tool



P16. Знешні цыліндрычны / Унутраная Адтуліна
жалабкоў Turning Tool
External Cylindrical/Inner Hole Grooving Tool



P17. Паз / Cut-Off Што тычыцца
інструментаў
Grooving/Cut-Off Turning Tool



P18. End Face / ўнутранае адтуліну жалабкоў
Turning Tool
End Face/Inner Hole Grooving Tool



P19. CNC такарны інструмент
CNC Turning Tool



P20. Такарны часткі інструмента
CNC Turning Tool Parts



P21. ВАР пад прамым вуглом фрэза
ВАР пад прамым вуглом фрэза



P22. Машина-заціснуты Круглы нос фрэза
Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter



P23. KM12.. SEHT.. T2139.. P3200..



P24. Замыканне Зуб Тып Cutter
Locking Tooth Type Cutter



P25. інструмент сумны
Boring Tool



P26. Сумны трымальнік інструмента
Boring Tool Holder



P27. ER.. FMA/B..



P28. GSK.. ADS.. APU..



P29. CNC трымальнік інструмента
аксэсуары
CNC Tool Holder Accessories



P30. Такарны патрон аксэсуары
Lathe Chuck Accessories



Прафесійнае тачэнне, фрэзераванне, наразанне резьбы і апрацоўка адтулін
сумных канфігурацыі інструмента.

Professional Turning, Milling, Threading and Boring Hole Processing Tool Configuration.

MaiFix®

MZG®

MOSASK®

Цементавці карбід разец Cemented Carbide Cutter

MaiFix®

Single-Edge Acrylic / Алюміній фреза Single-Edge Acrylic / Aluminium Milling Cutter



памеры D1xL1xDxL	General	папіроўка	AL папіроўка
D2x6xD3. 175x50	2.0		
D2x8xD3. 175x50	2.0		
D2x10xD3. 175x50	2.0		
D2x12xD3. 175x50	2.0		
D2x22xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x8xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x15xD3. 175x50	2.0		
D2. 5x22xD3. 175x50	2.0		
D3. 175x12xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x15xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x17xD3. 175x50	2.0	4.0	4.3
D3. 175x22xD3. 175x50	3.1	4.3	4.7
D3. 175x25xD3. 175x50	3.4	4.3	4.7
D3. 175x28xD3. 175x50	3.9	5.7	6.1
D3. 175x32xD3. 175x50	4.0	6.4	6.9
D3. 175x42xD3. 175x60	7.9	9.3	9.7
D3. 175x52xD3. 175x70	10.3	12.1	12.6
D4x12xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x15xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x17xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x22xD4x50	4.7	5.4	6.1
D4x25xD4x50	5.3	5.7	6.4
D4x28xD4x50	6.0	7.1	7.9
D4x32xD4x50	6.4	8.6	9.3
D4x42xD4x60	10.3	12.1	12.9
D4x52xD4x70	13.3	17.1	17.9
D6x12xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x15xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x17xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x22xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x25xD6x50	9.3	10.0	11.4
D6x28xD6x50	11.1	12.1	13.6
D6x32xD6x50	11.1	12.9	14.3
D6x42xD6x60	15.7	17.7	19.3
D6x52xD6x70	20.3	22.3	25.7
D6x62xD6x80	25.0	32.1	33.6
D6x72xD6x90	31.4	39.3	40.7
D8x20xD8x50	19.7	33.3	42.6
D8x32xD8x50	19.7	33.3	42.6
D10x20xD10x50	35.3	35.7	49.3
D10x32xD10x50	35.3	35.7	49.3
D12x20xD12x50	46.9	50.0	53.6
D12x32xD12x50	46.9	50.0	53.6

Спіральны Обрезной стаў вальфрам Рымер
Можа разэць сталь Ніжэй 55HRC
Spiral-Edged steel vialfrazm Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC




памеры D1xL1xDxLxT	цена USD
D3x50xD3x100Lx4T	7.6
D4x50xD4x100Lx4T	8.1
D5x50xD5x100Lx6T	11.1
D6x50xD6x100Lx6T	13.3
D8x50xD8x100Lx6T	21.1
D10x50xD10x100Lx6T	30.7
D12x50xD12x100Lx6T	40.7

Прамы Обрезной стаў вальфрам Рымер
Можа разэць сталь Ніжэй 55HRC
Straight-Edged Tungsten Steel Reamer
Can Cut Steel Below 55 HRC



памеры D1xL1xDxLxT	цена USD
D3x50xD3x100Lx4T	6.0
D4x50xD4x100Lx4T	6.4
D5x50xD5x100Lx6T	8.9
D6x50xD6x100Lx6T	9.6
D8x50xD8x100Lx6T	14.6
D10x50xD10x100Lx6T	22.1
D12x50xD12x100Lx6T	30.0

3 Обрезные конусные Фреза для вальфраму Сталь можа адрэзаць сталь 3-Edged Taper Milling Cutter For Tungsten Сталь можа адрэзаць сталь




памеры D1xα°xL1xD2xDxLx3F	цена USD	памеры D1xα°xL1xD2xDxLx3F	цена USD
D1x0. 5°x4LxD1. 07xD4x50Lx3F	6.9	D4x0. 5°x15LxD4. 26xD6x50Lx3F	11.9
D1x1°x4LxD1. 14xD4x50Lx3F	6.9	D4x1°x15LxD4. 52xD6x50Lx3F	11.9
D1x1. 5°x4LxD1. 21xD4x50Lx3F	6.9	D4x1. 5°x15LxD4. 79xD6x50Lx3F	11.9
D1x2°x4LxD1. 28xD4x50Lx3F	6.9	D4x2°x15LxD5. 04xD6x50Lx3F	11.9
D1x3°x4LxD1. 42xD4x50Lx3F	6.9	D4x3°x15LxD5. 57xD6x50Lx3F	11.9
D1x5°x4LxD1. 7xD4x50Lx3F	6.9	D4x5°x15LxD6. 62xD8x60Lx3F	18.1
D1. 5x0. 5°x5LxD1. 59xD4x50Lx3F	6.9	D4x8°x14. 93LxD8x60Lx3F	18.1
D1. 5x1°x5LxD1. 67xD4x50Lx3F	6.9	D4x10°x15LxD9. 29xD10x75Lx3F	28.9
D1. 5x1. 5°x5LxD1. 76xD4x50Lx3F	6.9	D4x15°x14. 93LxD12x12x75Lx3F	39.6
D1. 5x2°x5LxD1. 85xD4x50Lx3F	6.9	D6x0. 5°x20LxD6. 35xD8x60Lx3F	18.1
D1. 5x3°x5LxD2. 02xD4x50Lx3F	6.9	D6x1°x20LxD6. 7xD8x60Lx3F	18.1
D1. 5x5°x5LxD2. 37xD4x50Lx3F	6.9	D6x1. 5°x20LxD7. 05xD8x60Lx3F	18.1
D2x0. 5°x6LxD2. 1xD4x50Lx3F	6.9	D6x2°x20LxD7. 4xD8x60Lx3F	18.1
D2x1°x6LxD2. 21xD4x50Lx3F	6.9	D6x3°x19LxD8x60Lx3F	18.1
D2x1. 5°x6LxD2. 31xD4x50Lx3F	6.9	D6x5°x20LxD9. 5xD10x75Lx3F	28.9
D2x2°x6LxD2. 41xD4x50Lx3F	6.9	D6x8°x20LxD11. 62xD12x75Lx3F	39.6
D2x3°x6LxD2. 62xD4x50Lx3F	6.9	D6x10°x17LxD12x12x75Lx3F	39.6
D2x5°x6LxD3. 05xD4x50Lx3F	6.9	D8x0. 5°x25LxD8. 44xD10x75Lx3F	28.9
D3x0. 5°x10LxD3. 17xD4x50Lx3F	6.9	D8x1°x25LxD8. 87xD10x75Lx3F	28.9
D3x1°x10LxD3. 35xD4x50Lx3F	6.9	D8x1. 5°x25LxD9. 31xD10x75Lx3F	28.9
D3x1. 5°x10LxD3. 52xD4x50Lx3F	6.9	D8x2°x25LxD9. 74xD10x75Lx3F	28.9
D3x2°x10LxD3. 69xD4x50Lx3F	6.9	D8x3°x25LxD10. 62xD12x75Lx3F	39.6
D3x3°x9. 5LxD4x4x50Lx3F	6.9	D8x5°x22. 8LxD12x12x75Lx3F	39.6
D3x5°x10LxD4. 75xD6x50Lx3F	11.9		
D3x10°x10LxD6. 53xD8x60Lx3F	18.1		
D3x15°x13. 06LxD10x10x75Lx3F	29.0		

Вальфрам сталь Вуанульфраны фреза Вальфрам сталь Вуанульфраны фреза
Можа разэць сталь Ніжэй 55HRC
Сталь вальфрам Inner R Milling Cutter
Can Cut Steel Below 55 HRC




памеры D1RxDxL	цена USD
D4R0. 5xD4x50	6.7
D4R0. 75xD4x50	6.7
D4R1. 0xD4x50	6.7
D6R1. 0xD6x50	11.9
D6R1. 5xD6x50	11.9
D6R2. 0xD6x50	20.0
D8R2. 0xD8x50	20.0
D8R2. 5xD8x50	20.0
D8R3. 0xD8x50	20.0
D10R4. 0xD10x60	29.1
D12R5. 0xD12x60	40.1




памеры D1xα°xL1xD2xDxL	цена USD
D4x90°x1. 5x6xD4x50	6.4
D6x90°x2. 5x8xD6x50	10.4
D8x90°x3x6xD8x50	16.9
D10x90°x4x10xD10x60	24.6
D12x90°x5x12xD12x60	31.9

Спецыяльная вальфрам фреза
Можа разэць сталь Ніжэй 55HRC
Special Milling Cutter for Tungsten
Can Cut Steel Below 55 HRC



памеры D1xL1xDxL	цена USD
D4x15xD4x50	4.0
D6x30xD6x100	11.1
D8x30xD8x60	12.1
D10x30xD10x75	20.4
D10x45xD10x100	26.1
D12x35xD12x75	27.1
D12x50xD12x100	34.7
D16x50xD16x100	57.9

Двойная гал вальфрам фреза
Можа разэць сталь Ніжэй 55HRC
Double Head steel vialfrazm Fixed-point Drill
Can Cut Steel Below 58 HRC



памеры DxL	AL	пакрыццё
D3x100L-DB	7.4	8.1
D4x100L-DB	7.4	8.1
D5x100L-DB	14.3	15.0
D6x100L-DB	14.3	15.0

Вальфрам сталь Разак можа адрэзаць сталь Ніжэй 55HRC Cutter Can Cut Steel Below 55 HRC

Разак можа адрэзаць сталь Ніжэй 55HRC
Cutter Can Cut Steel Below 55 HRC



памеры D1RxDxL	цена USD
D4x0. 5HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x1HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x1. 5HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x2HxD1. 5xD6x50	6.4
D4x3HxD1. 5xD6x50	6.4
D6x0. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x1HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x1. 5HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x2HxD2. 5xD8x50	10.4
D6x3HxD2. 5xD8x50	10.4
D8x0. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x1HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x1. 5HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x2HxD3. 5xD8x60	16.9
D8x3HxD3. 5xD8x60	16.9
D10x0. 5HxD4x10x75	24.6
D10x1HxD4x10x75	24.6
D10x1. 5HxD4x10x75	24.6
D10x2HxD4x10x75	24.6
D10x3HxD4x10x75	24.6
D12x0. 5HxD5x12x75	31.9
D12x1HxD5x12x75	31.9
D12x1. 5HxD5x12x75	31.9
D12x2HxD5x12x75	31.9
D12x3HxD5x12x75	31.9

Вальфрам сталь Вуанульфраны фреза Вальфрам сталь Вуанульфраны фреза
Можа разэць сталь Ніжэй 55HRC
Сталь вальфрам Dovetail Groove Milling Cutter
Can Cut Steel Below 60 HRC




памеры DxL	AL	пакрыццё
D1x4x50L	4.6	5.0
D2x4x50L	4.6	5.0
D3x50L	4.6	5.0
D4x50L	4.6	5.0
D5x50L	8.6	9.3
D6x50L	8.6	9.3
D8x60L	13.6	14.3
D10x75L	20.0	21.1
D12x75L	26.9	27.9

Спецыяльная вальфрам фреза
Можа разэць сталь Ніжэй 55HRC
Special Milling Cutter for Tungsten
Can Cut Steel Below 55 HRC



памеры DxL	AL	пакрыццё
D1x4x50L	3.3	3.9
D1. 5x4x50L	3.3	3.9
D2x4x50L	3.3	3.9
D3x4x50L	3.3	3.9
D3x100L	6.1	6.9
D4x100L	6.1	6.9
D5x100L	6.0	6.4
D5x100L	12.1	12.9
D6x50L	6.0	6.4
D6x100L	12.1	12.9
D8x60L	11.1	12.1
D8x100L	19.0	20.0
D10x75L	18.9	19.3
D10x100L	27.1	28.3
D12x75L	25.4	27.1
D12x100L	37.9	38.9
D14x100L	51.4	52.6
D16x100L	64.0	65.7
D20x100L	94.6	96.9

Двойная гал вальфрам фреза
Можа разэць сталь Ніжэй 55HRC
Double Head steel vialfrazm Fixed-point Drill
Can Cut Steel Below 58 HRC



памеры DxL	AL	пакрыццё
D3x100L-DB	7.4	8.1
D4x100L-DB	7.4	8.1
D5x100L-DB	14.3	15.0
D6x100L-DB	14.3	15.0

Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.

Унутраны USD Даляр Кошт здзелкі ў Kitai.

Калі вы маеце любыя пытанні, калі ласка, электронная пошта: eva@mzgtool.cn <http://www.mzg.tw>

Экструзийная метчика

Extrusion Screw Tap



Thread x Pitch x Даўжыня (/ зваротныя Зубы)	дакладнасць	форма	белы	Tin
M0. 5x0. 125	RH2	B	11.0	11.9
M0. 6x0. 15	RH2	B	9.3	10.0
M0. 7x0. 175	RH3	B	9.3	10.0
M0. 8x0. 2	RH4	B	6.7	7.4
M0. 9x0. 25	RH4	B	6.7	7.4
M1. 0x0. 25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 1x0. 25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 2x0. 25	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 4x0. 2	RH4	P	7.1	7.9
M1. 4x0. 3	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 4x0. 3-80L			9.7	10.4
M1. 5x0. 3	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 6x0. 2	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M1. 6x0. 35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 6x0. 35-80L			9.7	10.4
M1. 7x0. 2	RH4	B	7.1	7.9
M1. 7x0. 35	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
M1. 8x0. 2	RH4	B	7.1	7.9
M1. 8x0. 35	RH4	P	5.7	6.7
	RH4	B	5.7	6.7
M2. 0x0. 25	RH4	P	7.1	7.9
	RH4	B	7.1	7.9
M2. 0x0. 4	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2. 0x0. 4-80L			8.9	9.7
M2. 0x0. 4-100L			9.7	10.4
M2. 0x0. 4L зваротныя Зубы	RH6	B	7.1	7.9
M2. 2x0. 45	RH4	P	5.3	6.0
	RH4	B	5.3	6.0
M2. 3x0. 4	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
M2. 3x0. 4L зваротныя Зубы	RH6	B	7.1	7.9
M2. 5x0. 25	RH6	B	7.1	7.9
M2. 5x0. 35	RH4	P	4.7	5.4
M2. 5x0. 45	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
M2. 5x0. 45-80L			8.9	9.7
M2. 5x0. 45-100L			9.7	10.4
M2. 5x0. 45L зваротныя Зубы	RH6	B	7.1	7.9
M2. 6x0. 45	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
M2. 6x0. 45-100L			9.7	10.4

Thread x Pitch x Даўжыня (/ зваротныя Зубы)	дакладнасць	форма	белы	Tin
M3. 0x0. 35	RH6	B	7.1	7.9
M3. 0x0. 5	RH4	P	4.7	5.4
	RH4	B	4.7	5.4
	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M3. 0x0. 5-80L			8.9	
M3. 0x0. 5-100L			9.7	10.4
M3. 0x0. 5-150L			17.6	18.3
M3. 0x0. 5L зваротныя Зубы	RH6	B	6.7	7.4
M3. 5x0. 6-100L			9.7	10.4
M3. 5x0. 6L зваротныя Зубы	RH6	B	6.7	7.4
M4. 0x0. 35	RH6	B	7.1	7.9
M4. 0x0. 5	RH6	B	7.1	7.9
M4. 0x0. 7	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	P	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
	RH8	P	4.7	5.4
	RH8	B	4.7	5.4
	RH9	B	4.7	5.4
M4. 0x0. 7-80L			8.9	9.7
M4. 0x0. 7-100L			9.7	10.4
M4. 0x0. 7-150L			17.6	18.3
M4. 0x0. 7L зваротныя Зубы	RH6	B	6.7	7.4
M4. 5x0. 5	RH7	B	7.4	8.3
M4. 5x0. 75	RH7	B	5.7	6.9
M5. 0x0. 35	RH6	B	7.4	8.3
M5. 0x0. 5	RH6	B	7.4	8.3
M5. 0x0. 8	RH6	P	5.3	6.1
	RH6	B	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M5. 0x0. 8-80L			9.3	10.3
M5. 0x0. 8-100L			10.0	11.0
M5. 0x0. 8-150L			18.3	19.3
M5. 0x0. 8L зваротныя Зубы	RH6	B	7.1	8.1
M6. 0x0. 5	RH7	B	7.4	8.3
M6. 0x0. 75	RH7	B	7.4	8.3
M6. 0x1. 0	RH6	P	5.3	6.1
	RH6	B	5.3	6.1
	RH7	P	5.3	6.1
	RH7	B	5.3	6.1
	RH8	B	5.3	6.1
M6. 0x1. 0-80L			9.3	10.3
M6. 0x1. 0-100L			10.0	11.0
M6. 0x1. 0-150L			18.3	19.3
M6. 0x1. 0L зваротныя Зубы	RH6	B	7.1	8.1
M7. 0x0. 5	RH7	B	9.3	10.4
M7. 0x0. 75	RH7	B	9.3	10.4
M7. 0x1. 0	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x0. 5	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x0. 75	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 0	RH7	B	9.3	10.4
M8. 0x1. 25	RH7	B	9.3	10.4
	RH9	B	13.1	14.6
M8. 0x1. 25-100L			18.9	20.3
M8. 0x1. 25-150L			18.9	20.3
M8. 0x1. 25L зваротныя Зубы	RH7	B	11.0	12.4
M9. 0x0. 5	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x0. 75	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x1. 0	RH7	B	10.4	12.1
M9. 0x1. 25	RH7	B	10.4	12.1
M10x0. 5	RH7	B	10.4	12.1
M10x0. 75	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 0	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 25	RH7	B	10.4	12.1
M10x1. 5	RH7	B	10.4	12.1
	RH9	B	10.4	12.1
M10x1. 5-100L			15.3	16.7
M10x1. 5-150L			20.3	21.7
M10x1. 5L зваротныя Зубы	RH7	B	12.6	14.0
M11x1. 0	RH7	B	11.9	13.9
M12x0. 5	RH7	B	11.9	13.9
M12x0. 75	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 0	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 25	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 5	RH7	B	11.9	13.9
M12x1. 75	RH7	B	11.9	13.9
	RH8	B	11.9	13.9
M12x1. 75-100L			19.7	21.7
M12x1. 75-150L			22.9	25.0
M12x1. 75L зваротныя Зубы	RH7	B	14.0	16.1

Thread x Pitch x Даўжыня (/ зваротныя Зубы)	дакладнасць	форма	белы	Tin
M14x1. 0	RH8	B	26.1	28.9
M14x1. 25	RH8	B	26.1	28.9
M14x1. 5	RH8	B	26.1	28.9
M14x2. 0	RH8	B	26.1	28.9
M16x1. 0	RH8	B	34.0	37.1
M16x1. 25	RH8	B	34.0	37.1
M16x1. 5	RH8	B	34.0	37.1
M16x2. 0	RH8	B	34.0	37.1
UNF0-80	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
UNC1-64	RH4	B	5.7	6.1
UNF1-72	RH4	B	7.4	7.9
UNC2-56	RH4	P	5.7	6.1
	RH4	B	5.7	6.1
	RH5	P	5.7	6.1
	RH5	B	5.7	6.1
UNC2-56-100L			10.0	10.7
UNF2-64	RH5	B	6.7	7.9
UNC3-48	RH5	B	5.7	6.1
UNF3-56	RH5	B	7.4	7.9
UNC4-40	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
UNC4-40-100L			10.0	10.7
UNF4-48	RH5	P	7.4	7.9
	RH5	B	7.4	7.9
UNC5-40	RH5	P	5.3	6.0
	RH5	B	5.3	6.0
UNC5-40-100L			10.0	10.7
UNF5-44	RH6	B	7.4	7.9
UNC6-32	RH5	P	4.7	5.4
	RH5	B	4.7	5.4
	RH6	P	4.7	5.4
	RH6	B	4.7	5.4
	RH7	B	4.7	5.4
UNC6-32-100L			10.0	10.7
UNF6-40	RH6	P	6.7	7.4
	RH6	B	6.7	7.4
UNC8-32	RH6	P	5.0	5.7
	RH6	B	5.0	5.7
	RH7	P	5.0	5.7
	RH7	B	5.0	5.7
UNC8-32-100L			10.0	10.7
UNF8-36	RH7	B	7.4	8.1
UNS8-40	RH6	B	7.4	8.1
UNC10-24	RH6	P	5.3	6.0
	RH7	B	5.3	6.0
UNC10-24-100L			10.0	11.0
UNC10-24L зваротныя Зубы	RH7	B	7.1	8.1
UNF10-32	RH7	P	6.7	7.4
	RH7	B	6.7	7.4
UNF10-32-100L			10.0	11.0
UNF10-32L зваротныя Зубы	RH7	B	7.1	8.1
UNF12-24	RH7	B	5.4	6.7
UNF12-28	RH7	B	6.7	7.6
UNS12-32	RH7	B	6.7	7.6
UNC1/4-20	RH7	P	5.4	6.7
	RH7	B	5.4	6.7
UNC1/4-20-100L			10.0	11.0
UNC1/4-20L зваротныя Зубы	RH7	B	7.1	8.1
UNF1/4-28	RH7	P	6.7	7.6
	RH7	B	6.7	7.6
UNF1/4-28L зваротныя Зубы	RH7	B	7.1	8.1
UNEF1/4-32	RH7	B	6.7	7.6
UNS1/4-36	RH7	B	6.7	7.6
UNC5/16-18	RH7	B	9.3	10.4
UNC5/16-18L зваротныя Зубы	RH7	B	11.1	12.6
UNC5/16-18-100L			13.6	15.0
UNF5/16-24	RH7	B	10.0	11.1
UNC3/8-16	RH7	B	11.0	13.1
UNC3/8-16-100L			15.3	16.7
UNC3/8-16L зваротныя Зубы	RH7	B	13.1	14.7
UNC3/8-24	RH7	B	11.9	13.9
UNC7/16-14	RH7	B	14.6	16.4
UNF7/16-20	RH7	B	15.7	17.9
UNC1/2-12	RH7	B	17.1	19.7
UNF1/2-20	RH7	B	17.1	19.7
W1/8-40	RH6	P	5.3	6.0
	RH6	B	5.3	6.0
W5/32-32	RH7	B	5.3	6.0
W3/16-24	RH7	B	5.3	6.0
W1/4-20	RH7	B	5.4	6.7
W5/16-18	RH7	B	9.3	10.4
W3/8-16	RH7	B	11.9	13.9
W7/16-14	RH7	B	14.6	16.4
W1/2-12	RH7	B	17.1	19.7

Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.

Унутраны USD Даляр Кошт здзелкі ў Kітай.

Apex Tap Apex Tap



белы

Tin

Thread x Pitch x Даўжыня (/зваротныя Зубы)	дакладнасць	форма	белы	Tin
M1. 0x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 0x0. 25 Carbide	P2			27. 6
M1. 2x0. 25	P1		5. 3	6. 0
M1. 2x0. 25 Carbide	P2			25. 0
M1. 4x0. 2	P1		6. 7	7. 4
M1. 4x0. 3	P1		5. 3	6. 0
	P2		5. 3	6. 0
M1. 4x0. 3-80L			9. 3	
M1. 4x0. 3 Carbide	P2			22. 4
M1. 5x0. 3	P2		5. 7	6. 7
M1. 6x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 6x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 6x0. 35-80L			9. 3	
M1. 6x0. 35 Carbide	P2		0. 0	21. 0
M1. 7x0. 35	P2		5. 3	6. 0
M1. 7x0. 35 Carbide	P2			21. 0
M1. 8x0. 2	P2		6. 7	7. 4
M1. 8x0. 35	P2		5. 7	6. 7
M2. 0x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 0x0. 4	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 0x0. 4-80L			8. 3	
M2. 0x0. 4-100L			9. 3	
M2. 0x0. 4 Carbide	P3			19. 7
M2. 2x0. 25	P2		6. 7	7. 4
M2. 2x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 3x0. 4	P2		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 5x0. 45	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
M2. 5x0. 45-80L			8. 3	
M2. 5x0. 45-100L			9. 3	
M2. 5x0. 45 Carbide	P3			19. 7
M2. 6x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M2. 6x0. 45	P2		4. 7	5. 4
M2. 6x0. 45-100L			9. 3	
M3. 0x0. 35	P2		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M3. 0x0. 5-80L			8. 3	
M3. 0x0. 5-100L			9. 3	
M3. 0x0. 5-150L			17. 1	
M3. 0x0. 5 Carbide	P3			19. 7
M3. 5x0. 6-100L			9. 3	
M4. 0x0. 35	P2		6. 7	7. 4
M4. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7	P2		4. 0	4. 7
	P3		4. 0	4. 7
	P4		4. 0	4. 7
	+0. 1		4. 7	5. 4
M4. 0x0. 7-80L			8. 3	
M4. 0x0. 7-100L			9. 3	
M4. 0x0. 7-150L			17. 1	
M4. 0x0. 7 Carbide	P3			19. 7
M5. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M5. 0x0. 8-80L			8. 6	
M5. 0x0. 8-100L			9. 6	
M5. 0x0. 8-150L			17. 9	
M5. 0x0. 8 Carbide	P3			21. 0
M6. 0x0. 5	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x0. 75	P2		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0	P2		4. 0	5. 0
	P3		4. 0	5. 0
	P4		4. 0	5. 0
	+0. 1		4. 7	5. 7
M6. 0x1. 0-80L			8. 6	
M6. 0x1. 0-100L			9. 6	
M6. 0x1. 0-150L			17. 9	
M6. 0x1. 0 Carbide	P3			22. 4

Thread x Pitch x Даўжыня (/зваротныя Зубы)	дакладнасць	форма	белы	Tin
M7. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x0. 75	P2		6. 7	7. 9
M7. 0x1. 0	P2		6. 0	7. 4
M8. 0x0. 5	P2		6. 7	7. 9
M8. 0x0. 75	P3		6. 7	7. 9
M8. 0x1. 0	P3		6. 0	7. 4
M8. 0x1. 25	P3		6. 0	7. 4
	P4		6. 0	7. 4
M8. 0x1. 25-100L			12. 6	
M8. 0x1. 25-150L			18. 3	
M8. 0x1. 25 Carbide	P4			43. 3
M9. 0x0. 5	P2		8. 3	10
M9. 0x0. 75	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 0	P3		8. 3	10
M9. 0x1. 25	P3		7. 9	9. 6
M10x0. 5	P2		8. 3	10
M10x0. 75	P3		8. 3	10
M10x1. 0	P3		8. 3	10
M10x1. 25	P3		8. 3	10
M10x1. 5	P3		7. 9	9. 6
	P4		7. 9	9. 6
M10x1. 5-100L			14. 6	
M10x1. 5-150L			19. 7	
M10x1. 5 Carbide	P4			51. 1
M11x1. 0	P3		10. 4	12. 6
M12x0. 5	P2		11. 0	13. 1
M12x0. 75	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 0	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 25	P4		11. 0	13. 1
M12x1. 5	P3		11. 0	13. 1
M12x1. 75	P4		10. 4	12. 6
M12x1. 75-100L			18. 9	
M12x1. 75-150L			22. 4	
M12x1. 75 Carbide	P4			62. 9
M14x1. 0	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 25	P3		17. 1	19. 7
M14x1. 5	P3		17. 1	19. 7
M14x2. 0	P2		15. 7	18. 3
M16x1. 0	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 25	P3		19. 7	22. 4
M16x1. 5	P3		19. 7	22. 4
M16x2. 0	P4		18. 3	21
UNF0-80	P1		5. 3	6
UNC1-64	P1		5. 3	6
UNF1-72	P1		6. 7	7. 4
UNC2-56	P2		5. 3	6
	P4		5. 3	6
UNC2-56-100L			9. 6	
UNF2-64	P2		6. 7	7. 4
UNC3-48	P2		5. 3	6
UNF3-56	P2		6. 7	7. 4
UNC4-40	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC4-40-100L			9. 6	
UNF4-48	P2		6. 7	7. 4
UNC5-40	P2		4. 7	5. 4
UNC5-40-100L			9. 6	
UNC6-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC6-32-100L			9. 6	
UNF6-40	P2		6. 7	7. 4
UNC8-32	P2		4. 7	5. 4
	P3		4. 7	5. 4
	P4		4. 7	5. 4
UNC8-32-100L			9. 6	
UNF8-36	P2		6. 7	7. 4
UNC10-24	P2		4. 7	5. 7
UNC10-24-100L			9. 6	
UNF10-32	P2		4. 7	5. 7
UNF10-32-100L			9. 6	
UNC12-24	P2		4. 7	5. 7
UNF12-28	P2		6. 7	7. 6
UNC1/4-20	P2		4. 7	5. 7
	P3		4. 7	5. 7
	P4		4. 7	5. 7
UNC1/4-20-100L			9. 6	
UNC1/4-28	P2		6. 7	7. 6
UNS1/4-32	P2		6. 7	7. 6
UNE1/4-36	P2		6. 7	7. 6
UNC5/16-18	P3		6. 0	7. 4
UNC5/16-18-100L			13. 1	
UNF5/16-24	P2		7. 4	8. 6
UNC3/8-16	P3		7. 9	9. 6
UNC3/8-16-100L			14. 7	
UNF3/8-24	P2		9. 3	10. 7
UNC7/16-14	P3		11. 9	13. 9
UNF7/16-20	P3		12. 6	14. 7

Thread x Pitch x Даўжыня (/зваротныя Зубы)	дакладнасць	форма	белы	Tin
UNC1/2-12	P3		13. 1	15. 3
UNF1/2-20	P3		14. 6	16. 4
W1/8-40	P1		4. 7	5. 4
W5/32-32	P2		4. 7	5. 4
W3/16-24	P2		4. 7	5. 4
W7/32-24	P2		4. 7	5. 7
W1/4-20	P2		4. 7	5. 7
W5/16-18	P2		6. 0	7. 4
W3/8-16	P2		7. 9	9. 6
W7/16-14	P3		11. 9	13. 9
W1/2-12	P2		13. 1	15. 3
PS1/8-28 Carbide	P4			56. 4
PS1/4-19 Carbide	P4			91. 7
PT1/8-28 Carbide	P4			62. 9
PT1/4-19 Carbide	P4			95. 7
NPS1/8-27 Carbide	P4			56. 4
NPS1/4-18 Carbide	P4			91. 7
NPT1/8-27 Carbide	P4			62. 9
NPT1/4-18 Carbide	P4			95. 7

Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.

Унутраны USD Даляр Кошт здзелкі ў Kitai.

<http://www.mzg.tw>

К а л і вы маеце любыя пытанні, калі ласка, электронная пошта: eva@mzgtool.cn

Спираль канаўкі Tap Spiral Grooved Tap



белы



Tin

Thread x Pitch x Даўжыня (/зваротныя Зубы)	дакладнасць	белы	Tin
M1. 0x0. 25	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 2x0. 25	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 4x0. 2	P1	5.3	6.0
M1. 4x0. 3	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 5x0. 3	P1	6.7	7.4
M1. 6x0. 2	P1	6.7	7.4
M1. 6x0. 35	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 6x0. 35-HT	1B	6.9	6.9
M1. 7x0. 2	P1	6.7	7.4
M1. 7x0. 35	P1	5.3	6.0
	P2	5.3	6.0
	P3	5.3	6.0
	P4	5.3	6.0
M1. 8x0. 2	P1	6.7	7.4
M1. 8x0. 35	P1	5.7	6.7
	P2	5.3	6.0
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M2. 0x0. 25	P1	6.7	7.4
M2. 0x0. 4	P1	5.3	6.0
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M2. 0x0. 4-100L	P1	4.7	4.7
M2. 0x0. 4-AL	1B	5.4	6.7
M2. 0x0. 4-HT	P1	5.7	6.7
M2. 0x0. 4L-зваротныя Зубы	P1	6.7	7.4
M2. 2x0. 25	P1	4.7	5.4
M2. 2x0. 45	P1	4.7	5.4
M2. 3x0. 4	P1	4.7	5.4
M2. 3x0. 4L-зваротныя Зубы	P1	5.7	6.7
M2. 5x0. 35	P1	6.7	7.4
M2. 5x0. 45	P1	5.3	6.0
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M2. 5x0. 45-100L	P1	4.7	4.7
M2. 5x0. 45-AL	1B	5.4	6.7
M2. 5x0. 45-HT	P1	5.7	6.7
M2. 5x0. 45L-зваротныя Зубы	P1	6.7	7.4
M2. 6x0. 35	P1	6.7	7.4
M2. 6x0. 45	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M2. 6x0. 45-100L	P1	9.3	
M2. 6x0. 45L-зваротныя Зубы	P1	5.7	6.7
M3. 0x0. 35	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M3. 0x0. 35L-зваротныя Зубы	P2	5.7	6.7
M3. 0x0. 5	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M3. 0x0. 5-100L	P1	9.3	
M3. 0x0. 5-150L	P1	17.1	
M3. 0x0. 5-AL	P2	4.7	4.0
M3. 0x0. 5-HT	1B	4.7	6.1
M3. 0x0. 5L-зваротныя Зубы	P2	4.7	5.4
M3. 5x0. 6-100L	P1	9.3	
M4. 0x0. 35	P2	4.7	5.4
M4. 0x0. 5	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M4. 0x0. 5L-зваротныя Зубы	P2	5.7	6.7

Thread x Pitch x Даўжыня (/зваротныя Зубы)	дакладнасць	белы	Tin
M4. 0x0. 7	+0.1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M4. 0x0. 7-100L	P1	9.3	
M4. 0x0. 7-150L	P1	17.1	
M4. 0x0. 7-AL	P2	4.7	4.0
M4. 0x0. 7-HT	1B	4.7	6.1
M4. 0x0. 7L-зваротныя Зубы	P2	4.7	5.7
M5. 0x0. 5	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M5. 0x0. 5L-зваротныя Зубы	P2	5.7	6.9
M5. 0x0. 8	+0.1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M5. 0x0. 8-100L	P1	9.6	
M5. 0x0. 8-150L	P1	17.9	
M5. 0x0. 8-AL	P2	4.7	4.0
M5. 0x0. 8-HT	1B	4.7	6.1
M5. 0x0. 8L-зваротныя Зубы	P2	4.7	5.7
M6. 0x0. 5	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
M6. 0x0. 5L-зваротныя Зубы	P2	5.7	6.9
M6. 0x0. 75	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
M6. 0x0. 75L-зваротныя Зубы	P2	5.7	6.9
M6. 0x1. 0	+0.1	4.7	5.7
	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
M6. 0x1. 0-100L	P1	9.6	
M6. 0x1. 0-150L	P1	17.9	
M6. 0x1. 0-AL	P2	4.7	4.0
M6. 0x1. 0-HT	1B	4.7	6.1
M6. 0x1. 0L-зваротныя Зубы	P2	4.7	5.7
M7. 0x0. 5	P2	6.7	7.9
	P3	6.7	7.9
	P4	6.7	7.9
M7. 0x0. 75	P2	6.7	7.9
	P3	6.7	7.9
	P4	6.7	7.9
M7. 0x0. 75L-зваротныя Зубы	P2	7.9	9.3
M7. 0x1. 0	P2	6.7	7.4
	P3	6.7	7.4
	P4	6.7	7.4
M7. 0x1. 0L-зваротныя Зубы	P2	7.4	8.6
M8. 0x0. 5	P2	6.7	7.9
	P3	6.7	7.9
	P4	6.7	7.9
M8. 0x0. 75	P2	6.7	7.9
	P3	6.7	7.9
	P4	6.7	7.9
M8. 0x0. 75L-зваротныя Зубы	P2	7.9	9.3
M8. 0x1. 0	P2	6.7	7.9
	P3	6.7	7.9
	P4	6.7	7.9
M8. 0x1. 0L-зваротныя Зубы	P2	7.9	9.3
M8. 0x1. 25	+0.1	6.7	7.9
	P2	6.7	7.9
	P3	6.7	7.9
	P4	6.7	7.9
M8. 0x1. 25-100L	P1	12.6	
M8. 0x1. 25-150L	P1	18.3	
M8. 0x1. 25-AL	P2	7.4	7.9
M8. 0x1. 25-HT	1B	7.4	7.9
M8. 0x1. 25L-зваротныя Зубы	P2	7.4	8.6
M9. 0x0. 5	P2	7.9	9.6
M9. 0x0. 75	P2	7.9	9.6
M9. 0x1. 0	P2	7.9	9.6
M9. 0x1. 0L-зваротныя Зубы	P2	10	11.4
M9. 0x1. 25	P2	7.9	9.6
M10x0. 5	P2	8.3	10
M10x0. 75	P2	8.3	10
	P3	8.3	10
	P4	8.3	10
M10x0. 75L-зваротныя Зубы	P2	10	11.4
M10x1. 0	P2	8.3	10
	P3	8.3	10
	P4	8.3	10
M10x1. 0L-зваротныя Зубы	P2	10	11.4
M10x1. 25	P2	8.3	10
	P3	8.3	10
	P4	8.3	10
M10x1. 25L-зваротныя Зубы	P2	10	11.4
M10x1. 5	+0.1	8.3	10
	P2	7.9	9.6
	P3	7.9	9.6
	P4	7.9	9.6
M10x1. 5-100L	P1	14.6	
M10x1. 5-150L	P1	19.7	
M10x1. 5-AL	P2	7.9	7.9
M10x1. 5-HT	1B	9.3	10
M10x1. 5L-зваротныя Зубы	P2	9.6	11
M11x0. 5	P2	11	13.1
M11x0. 75	P2	11	13.1
M11x1. 0	P2	11	13.1
M11x1. 5	P2	10.4	12.6

Thread x Pitch x Даўжыня (/зваротныя Зубы)	дакладнасць	белы	Tin
M12x0. 5	P2	11.0	13.1
M12x0. 75	P2	11.0	13.1
M12x1. 0	P2	11.0	13.1
	P3	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1. 0L-зваротныя Зубы	P2	12.6	14.7
M12x1. 25	P2	11.0	13.1
	P3	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1. 25L-зваротныя Зубы	P2	12.6	14.7
M12x1. 5	P2	11.0	13.1
	P3	11.0	13.1
	P4	11.0	13.1
M12x1. 5L-зваротныя Зубы	P2	12.6	14.7
M12x1. 75	+0.1	11.0	13.1
	P2	10.4	12.6
	P3	10.4	12.6
	P4	10.4	12.6
M12x1. 75-100L	P2	18.9	
M12x1. 75-150L	P2	22.4	
M12x1. 75-AL	P2	10.4	10.4
M12x1. 75-HT	1B	11.9	12.6
M12x1. 75L-зваротныя Зубы	P2	12.1	14.7
M14x1. 0	P2	17.1	19.7
M14x1. 25	P2	17.1	19.7
M14x1. 5	P2	17.1	19.7
M14x2. 0	P2	15.7	18.3
M16x1. 0	P2	19.7	22.9
M16x1. 25	P2	19.7	22.9
M16x1. 5	P2	19.7	22.9
M16x2. 0	P2	18.3	21.4
UNC0-80	P1	5.3	6
UNC1-64	P1	5.3	6
UNF1-72	P1	6.7	7.4
UNC2-56	P1	5.3	6
	P2	5.3	6
	P3	5.3	6
	P4	5.3	6
UNC2-56-100L	P1	6.1	6.9
UNC2-56-HT	1B	6.1	6.9
UNF2-64	P1	6.7	7.4
UNC3-48	P1	5.3	6
UNF3-56	P1	6.7	7.4
UNC4-40	P1	4.7	5.4
	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC4-40-100L	P1	9.6	
UNC4-40-AL	P2	4.7	
UNC4-40-HT	1B	5.4	6.7
UNF4-48	P1	6.7	7.4
UNC5-40	P2	4.7	5.4
UNC5-40-100L	P1	9.6	
UNF5-44	P2	6.7	7.4
UNC6-32	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC6-32-100L	P1	9.6	
UNC6-32-AL	P2	4.7	
UNC6-32-HT	1B	5.4	6.7
UNC6-32L-зваротныя Зубы	P2	5.7	6.7
UNF6-40	P2	6.7	7.4
UNC8-32	P2	4.7	5.4
	P3	4.7	5.4
	P4	4.7	5.4
UNC8-32-100L	P1	9.6	
UNC8-32-AL	P2	4.7	
UNC8-32-HT	1B	5.4	6.7
UNC8-32L-зваротныя Зубы	P2	5.7	6.7
UNF8-36	P2	6.7	7.4
UNC10-24	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNC10-24-100L	P1	9.6	
UNC10-24-AL	P2	4.7	
UNC10-24-HT	1B	5.4	6.7
UNC10-24L-зваротныя Зубы	P2	5.7	6.9
UNF10-32	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNF10-32-100L	P1	9.6	
UNF10-32-HT	1B	7.4	7.4
UNF10-32L-зваротныя Зубы	P2	7.4	8.3
UNC12-24	P2	4.7	5.7
UNF12-28	P2	6.7	7.6
UNEF12-32	P2	6.7	7.6
UNS12-36	P2	6.7	7.6
UNC1/4-20	P2	4.7	5.7
	P3	4.7	5.7
	P4	4.7	5.7
UNC1/4-20-100L	P1	9.6	
UNC1/4-20-AL	P2	4.7	
UNC1/4-20-HT	1B	5.4	6.7
UNC1/4-20L-зваротныя Зубы	P2	5.7	6.9

Thread x Pitch x Даўжыня (/зваротныя Зубы)	дакладнасць	белы	Tin
UNF1/4-28	P2	6.7	7.6
	P4	6.7	7.6
	1B	7.4	7.4
UNF1/4-28-HT ножны	P2	7.4	8.3
UNEF1/4-32	P2	6.7	7.6
UNS1/4-36	P2	6.7	7.6
UNC5/16-18	P2	6.0	7.4
	P3	6.0	7.4
	P4	6.0	7.4
UNC5/16-18-100L		13.1	
UNC5/16-18-AL	P2	6.7	
UNC5/16-18-HT ножны	1B	7.9	8.3
UNC5/16-18L-зваротныя Зубы	P2	7.4	8.6
UNF5/16-24	P2	7.4	8.6
	P4	7.4	8.6
	1B	10.0	
UNF5/16-24L-зваротныя Зубы	P2	9.3	10.4
UNC3/8-16	P2	7.9	9.6
	P3	7.9	9.6
	P4	7.9	9.6
		14.7	
UNC3/8-16-100L			
UNC3/8-16-AL	P2	8.3	
UNC3/8-16-HT ножны	1B	9.6	10.4
UNC3/8-16L-зваротныя Зубы	P2	9.6	11.0
UNF3/8-24	P2	9.3	10.7
	P4	9.3	10.7
	1B	12.1	
UNF3/8-24-HT ножны	P2	11.0	12.6
UNF3/8-24L-зваротныя Зубы	P2	9.3	10.7
UNF7/16-14	P2	11.9	13.9
UNF7/16-20	P2	12.6	14.7
UNC1/2-12	P2	13.1	15.3
UNC1/2-20	P2	14.6	16.4
W1/8-40	P1	4.7	5.4
W5/32-32	P2	4.7	5.4
W3/16-24	P2	4.7	5.4
W7/32-24	P2	4.7	5.7
W1/4-20	P2	4.7	5.7
W5/16-18	P2	6.0	7.4
W3/8-16	P2	7.9	9.6
W7/16-14	P2	11.9	13.9
W1/2-12	P2	13.1	15.3
PS1/8-28 брытанскі стандарт		7.9	
PS1/4-14 амерыканскі стандарт		22.4	
PS1/4-18 амерыканскі стандарт		7.9	
PS1/4-19 брытанскі стандарт		9.3	
PS3/8-18 амерыканскі стандарт		13.1	
PS3/8-19 брытанскі стандарт		14.6	
PS1/2-14 амерыканскі стандарт		17.1	
PS1/2-14 брытанскі стандарт		19.7	
PS3/4-14 брытанскі стандарт		25.0	
PS1-11 брытанскі стандарт		41.9	
PS1-11. 1-2 American Standard		41.9	
PT1/16-28 брытанскі стандарт		7.9	
PT1/8-28 брытанскі стандарт		7.9	
PT1/4-19 брытанскі стандарт		10.4	
PT3/8-19 брытанскі стандарт		15.7	
PT1/2-14 брытанскі стандарт		19.7	
PT3/4-14 брытанскі стандарт		27.6	
PT1-11 брытанскі стандарт		46.0	
NPT1/8-27 амерыканскі стандарт		7.9	
NPT1/4-18 амерыканскі стандарт		10.4	
NPT3/8-18 амерыканскі стандарт		15.7	
NPT1/2-14 амерыканскі стандарт		19.7	
NPT1/4-14 амерыканскі стандарт		27.6	
NPT1-11. 1-2 American Standard		46.0	

HT Straight Wire Tap HT Straight Wire Tap



Thread x Pitch x Даўжыня (/ зваротныя Зубы)	дакладнасць	белы
M1. 0x0. 25	P1	4. 3
M1. 2x0. 25	P1	4. 3
M1. 6x0. 35	P1	4. 3
M1. 7x0. 35	P1	4. 3
M1. 8x0. 35	P1	4. 3
M2. 0x0. 25	P1	4. 7
M2. 0x0. 4	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M2. 2x0. 25	P1	4. 7
M2. 2x0. 45	P2	4. 0
M2. 3x0. 25	P1	4. 7
M2. 3x0. 4	P2	4. 0
M2. 5x0. 35	P1	4. 7
M2. 5x0. 45	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M2. 6x0. 35	P2	4. 7
M2. 6x0. 45	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P4	4. 0
M3. 0x0. 35	P2	4. 7
M3. 0x0. 5	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M3. 5x0. 35	P2	4. 7
M3. 5x0. 6	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M4. 0x0. 35	P2	4. 7
M4. 0x0. 5	P2	4. 7
M4. 0x0. 7	P2	3. 3
	P3	3. 3
	P4	3. 3
M4. 0x0. 75	P2	4. 7
M4. 5x0. 5	P2	4. 7
M4. 5x0. 75	P2	3. 6
M5. 0x0. 35	P2	4. 7
M5. 0x0. 5	P2	4. 7
M5. 0x0. 8	P2	3. 6
	P3	3. 6
	P4	3. 6
M6. 0x0. 35	P2	5. 3
M6. 0x0. 5	P2	4. 7
M6. 0x0. 75	P2	4. 7
M6. 0x1. 0	P2	3. 6
	P3	3. 6
	P4	3. 6
M7. 0x0. 5	P2	6. 1
M7. 0x0. 75	P2	6. 1
M7. 0x1. 0	P2	5. 3
M8. 0x0. 35	P2	7. 4
M8. 0x0. 5	P2	6. 1
M8. 0x0. 75	P2	6. 1
M8. 0x1. 0	P2	6. 1
M8. 0x1. 25	P2	5. 3
	P3	5. 3
M9. 0x0. 5	P3	8. 1
M9. 0x0. 75	P3	8. 1
M9. 0x1. 0	P3	8. 1
M9. 0x1. 25	P3	6. 9
M10x0. 5	P3	8. 1
M10x0. 75	P3	8. 1
M10x1. 0	P3	8. 1
M10x1. 25	P3	8. 1
M10x1. 5	P3	6. 9
	P4	6. 9
M11x0. 5	P3	10. 4
M11x0. 75	P3	10. 4
M11x1. 0	P3	10. 4
M11x1. 5	P3	9. 3
M12x0. 5	P3	10. 4
M12x0. 75	P3	10. 4
M12x1. 0	P3	10. 4
M12x1. 25	P3	10. 4
M12x1. 5	P3	10. 4
M12x1. 75	P3	9. 3
	P4	9. 3
M14x2. 0	P3	10. 4
M16x2. 0	P3	13. 1

Thread x Pitch x Даўжыня (/ зваротныя Зубы)	дакладнасць	белы
UNF0-80	P1	4. 3
UNC1-64	P1	4. 3
UNF1-72	P1	5. 0
UNC2-56	P1	4. 3
UNF2-64	P1	5. 0
UNC3-48	P1	4. 3
UNF3-56	P1	5. 0
UNC4-40	P2	4. 0
	P3	4. 0
	P2	4. 7
UNF4-48	P2	4. 0
UNC5-40	P2	4. 0
UNF5-44	P2	4. 7
UNC6-32	P2	4. 0
	P3	4. 0
UNF6-40	P2	4. 7
UNC8-32	P2	4. 0
	P3	4. 0
UNF8-36	P2	4. 7
UNC10-24	P2	4. 0
UNF10-32	P2	4. 7
UNC12-24	P2	4. 0
UNF12-28	P2	4. 7
UNC1/4-20	P2	4. 0
UNF1/4-28	P2	4. 7
UNF1/4-32	P2	4. 7
UNC5/16-18	P3	5. 3
UNF5/16-24	P3	6. 1
UNEF5/16-32	P3	6. 7
UNC3/8-16	P3	6. 9
UNF3/8-24	P3	8. 1
UNEF3/8-32	P3	8. 1
UNC7/16-14	P3	9. 3
UNF7/16-20	P3	10. 4
UNC1/2-13	P3	9. 3
UNF1/2-20	P3	10. 4
Tube Tapping		
PS1/16-28	брытанскі стандарт	6. 7
PS1/8-27	амерыканскі стандарт	6. 7
PS1/8-28	брытанскі стандарт	6. 7
PS1/4-14	амерыканскі стандарт	22. 4
PS1/4-18	амерыканскі стандарт	7. 9
PS1/4-19	брытанскі стандарт	7. 9
PS3/8-18	амерыканскі стандарт	13. 1
PS3/8-19	брытанскі стандарт	13. 1
PS1/2-14	амерыканскі стандарт	17. 1
PS1/2-14	брытанскі стандарт	17. 1
PS3/4-14	брытанскі стандарт	22. 4
PS1-11	брытанскі стандарт	38. 1
PS1-11. 1-2	American Standard	38. 1
PT1/16-28	брытанскі стандарт	6. 7
PT1/8-28	брытанскі стандарт	6. 7
PT1/4-19	брытанскі стандарт	8. 6
PT3/8-19	брытанскі стандарт	14. 6
PT1/2-14	брытанскі стандарт	18. 3
PT3/4-14	брытанскі стандарт	25. 0
PT1-11	брытанскі стандарт	41. 9
NPT1/8-27	амерыканскі стандарт	6. 7
NPT1/4-18	амерыканскі стандарт	8. 6
NPT3/8-18	амерыканскі стандарт	14. 6
NPT1/2-14	амерыканскі стандарт	18. 3
NPT1/4-14	амерыканскі стандарт	25. 0
NPT1-11. 1-2	American Standard	41. 9

AR-D Рэгульёны кругавой Памрыце AR-D Adjustable Circular Die



Thread x Pitch x Даўжыня (/ зваротныя Зубы)	External Diameter	белы
M1. 0x0. 25	20	33. 1
M1. 2x0. 25	20	13. 1
M1. 4x0. 3	20	13. 1
M1. 5x0. 3	20	13. 1
M1. 6x0. 35	20	13. 1
M1. 7x0. 35	20	13. 1
M1. 8x0. 35	20	13. 1
M2. 0x0. 25	20	11. 9
M2. 0x0. 4	20	10. 4
M2. 0x0. 4Lзваротныя Зубы	20	11. 9
M2. 2x0. 25	20	11. 9
M2. 2x0. 45	20	10. 4
M2. 3x0. 4	20	10. 4
M2. 5x0. 35	20	11. 9
M2. 5x0. 45	20	10. 4
M2. 5x0. 45Lзваротныя Зубы	20	11. 9
M2. 6x0. 35	20	11. 9
M2. 6x0. 45	20	10. 4
M3. 0x0. 35	20	11. 9
M3. 0x0. 5	20	10. 4
M3. 0x0. 5Lзваротныя Зубы	20	11. 9
M4. 0x0. 35	20	11. 9
M4. 0x0. 5	20	11. 9
M4. 0x0. 7	20	10. 4
M4. 0x0. 7Lзваротныя Зубы	20	11. 9
M4. 5x0. 5	20	11. 9
M4. 5x0. 75	20	10. 4
M5. 0x0. 35	20	11. 9
M5. 0x0. 5	20	11. 9
M5. 0x0. 8	20	10. 4
M5. 0x0. 8Lзваротныя Зубы	20	11. 9
M6. 0x0. 5	20	11. 9
M6. 0x0. 75	20	11. 9
M6. 0x1. 0	20	10. 4
M6. 0x1. 0Lзваротныя Зубы	20	11. 9
M7. 0x0. 5	25	13. 1
M7. 0x0. 75	25	13. 1
M7. 0x1. 0	25	11. 9
M8. 0x0. 5	25	13. 1
M8. 0x0. 75	25	13. 1
M8. 0x1. 0	25	13. 1
M8. 0x1. 25	25	11. 9
M8. 0x1. 25Lзваротныя Зубы	25	13. 1
M9. 0x0. 5	25	13. 1
M9. 0x0. 75	25	13. 1
M9. 0x1. 0	25	13. 1
M9. 0x1. 25	25	11. 9
M10x0. 5	25	13. 1
M10x0. 75	25	13. 1
M10x1. 0	25	13. 1
M10x1. 25	25	13. 1
M10x1. 5	25	11. 9
M10x1. 5Lзваротныя Зубы	25	13. 1
M11x1. 0	25	11. 9
M12x0. 5	25	13. 1
M12x0. 75	25	13. 1
M12x1. 0	25	13. 1
M12x1. 25	25	13. 1
M12x1. 5	25	13. 1
M12x1. 75	25	11. 9
M12x1. 75Lзваротныя Зубы	25	13. 1
M14x1. 0	38	25. 0
M14x1. 25	38	25. 0
M14x1. 5	38	25. 0
M14x2. 0	38	23. 6
M16x1. 0	38	25. 0
M16x1. 25	38	25. 0
M16x1. 5	38	25. 0
M16x2. 0	38	23. 6





Thread x Pitch x Даўжыня (/ зваротныя Зубы)	External Diameter	белы
UNF0-80	20	11. 9
UNC1-64	20	10. 4
UNF1-72	20	11. 9
UNC2-56	20	10. 4
UNC3-48	20	10. 4
UNF3-56	20	11. 9
UNC4-40	20	10. 4
UNF4-48	20	11. 9
UNC5-40	20	10. 4
UNC6-32	20	10. 4
UNF6-40	20	11. 9
UNC8-32	20	10. 4
UNF8-36	20	11. 9
UNC10-24	20	10. 4
UNF10-32	20	11. 9
UNC12-24	20	10. 4
UNF12-28	20	11. 9
UNC1/4-20	20	10. 4
UNF1/4-28	20	11. 9
UNF1/4-32	20	11. 9
UNEF1/4-36	20	11. 9
UNC5/16-18	25	11. 9
UNF5/16-24	25	13. 1
UNC3/8-16	25	11. 9
UNF3/8-24	25	13. 1
UNC7/16-14	25	11. 9
UNF7/16-20	25	13. 1
UNC1/2-12	25	11. 9
UNF1/2-20	25	13. 1
W1/8-40	20	10. 4
W5/32-32	20	10. 4
W3/16-24	20	10. 4
W1/4-20	20	10. 4
W5/16-18	25	11. 9
W3/8-16	25	11. 9
W7/16-14	25	11. 9
W1/2-12	25	11. 9



Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.

Унутраны USD Далаяр Кошт здзелкі ў Kitai.

<http://www.mzg.tw>





К а л і вы маеце любыя пытанні, калі ласка, электронная пошта: eva@mzgtool.cn




выявы прадуктаў	спецыфікацыя	R	USD
 Чыгун і загартаваныя Матэрыялы Аздабленне Апрацоўка	CCGT060202 CBN1	0.2	6.9
	CCGT060204 CBN1	0.4	6.9
	CCGT060208 CBN1	0.8	6.9
	CCGT09T302 CBN1	0.2	6.9
	CCGT09T304 CBN1	0.4	6.9
	CCGT09T308 CBN1	0.8	6.9
	CCGT120402 CBN1	0.2	6.9
 быць палярона скараціць чыстая апрацоўка	CCGT060202 PCD1	0.2	6.9
	CCGT060204 PCD1	0.4	6.9
	CCGT09T302 PCD1	0.2	6.9
	CCGT09T304 PCD1	0.4	6.9
	CCGT09T308 PCD1	0.8	6.9
	CCGT120402 PCD1	0.2	6.9
	CCGT120404 PCD1	0.4	6.9
 быць палярона скараціць Сярэдня чыстая апрацоўка	CCGT060202-AL ZK01	0.2	1.1
	CCGT060204-AL ZK01	0.4	1.1
	CCGT060208-AL ZK01	0.8	1.1
	CCGT09T302-AL ZK01	0.2	1.4
	CCGT09T304-AL ZK01	0.4	1.4
	CCGT09T308-AL ZK01	0.8	1.4
	CCGT120402-AL ZK01	0.2	2.3
 Апрацоўка нержавеючай сталі	CCMT060204 ZM30	0.4	1.6
	CCMT060208 ZM30	0.8	1.6
	CCMT09T304 ZM30	0.4	1.7
	CCMT09T308 ZM30	0.8	1.7
	CCMT120404 ZM30	0.4	2.4
	CCMT120408 ZM30	0.8	2.4
 Металакераміка сярэдня і дробнага сталі Часткі ёсць добрая аздабленне	CCMT060204-FG ZN60	0.4	1.7
	CCMT09T304-FG ZN60	0.4	1.9
	CCMT09T308-FG ZN60	0.8	1.9
 Металакераміка сярэдня і дробнага сталі Часткі ёсць добрая аздабленне	CCMT060202-HQ ZN60	0.2	1.7
	CCMT060204-HQ ZN60	0.4	1.7
	CCMT09T302-HQ ZN60	0.2	1.9
	CCMT09T304-HQ ZN60	0.4	1.9
 Металакераміка сярэдня і дробнага сталі Часткі ёсць добрая аздабленне	CCMT060204-MT ZN60	0.4	1.7
	CCMT09T304-MT ZN60	0.8	1.9
	CCMT09T308-MT ZN60	0.8	1.9
 Металакераміка Fine Steel Часткі ёсць добрая аздабленне	CCGT060202EL-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT060204EL-U ZN90	0.4	4.0
	CCGT09T302EL-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT09T304EL-U ZN90	0.4	4.0
 Металакераміка Fine Steel Часткі ёсць добрая аздабленне	CCGT060202ER-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT060204ER-U ZN90	0.4	4.0
	CCGT09T302ER-U ZN90	0.2	4.0
	CCGT09T304ER-U ZN90	0.4	4.0

выявы прадуктаў	спецыфікацыя	R	USD
 Чыгун і загартаваныя Матэрыялы Аздабленне Апрацоўка	CNMG120402 CBN1	0.2	6.9
	CNMG120404 CBN1	0.4	6.9
	CNMG120408 CBN1	0.8	6.9
 быць палярона скараціць чыстая апрацоўка	CNMG120402 PCD1	0.2	6.9
	CNMG120404 PCD1	0.4	6.9
	CNMG120408 PCD1	0.8	6.9
 Сярэдня чыстую апрацоўка сталі	CNMG120404-TM ZC25	0.4	2.6
	CNMG120408-TM ZC25	0.8	2.6
	CNMG120412-TM ZC25	1.2	2.6
 R-X L-X Грубая апрацоўка сталі	CNMG120408R-X ZC25	0.8	2.6
	CNMG120408L-X ZC25	0.8	2.6
 Сярэдня аздабленне Апрацоўка загартаванай сталі	CNMG120404-TM ZC35	0.4	2.6
	CNMG120408-TM ZC35	0.8	2.6
 быць палярона скараціць Сярэдня чыстая апрацоўка	CNMG120404-HA ZK01	0.4	2.0
	CNMG120408-HA ZK01	0.8	2.0
 Сярэдня чарнавая апрацоўка чыгуну	CNMA120404 ZK50	0.4	2.6
	CNMA120408 ZK50	0.8	2.6
 Сярэдня Фінішная апрацоўка чыгуну	CNMG120404 ZK50	0.4	2.6
	CNMG120408 ZK50	0.8	2.6
 Апрацоўка нержавеючай сталі	CNMG120408-HS ZM30	0.8	2.6
	CNMG120404-MA ZM30	0.4	2.6
	CNMG120408-MA ZM30	0.8	2.6
 Апрацоўка нержавеючай сталі	CNMG120404-MS ZM30	0.4	2.6
	CNMG120408-MS ZM30	0.8	2.6
 Металакераміка сярэдня і дробнага сталі Часткі ёсць добрая аздабленне	CNMG120404-HQ ZN60	0.4	2.3
	CNMG120408-HQ ZN60	0.8	2.3
 Металакераміка сярэдня і дробнага сталі Часткі ёсць добрая аздабленне	CNMG120404-TS ZN60	0.4	2.3
	CNMG120408-TS ZN60	0.8	2.3

Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.

Унутраны USD Далар Кошт зделкі ў Кітаі.




вьявы прадуктаў	спецыфікацыя	R	USD
	DCGT070202 CBN1 DCGT070204 CBN1 DCGT070208 CBN1 DCGT11T301 CBN1 DCGT11T302 CBN1 DCGT11T304 CBN1 DCGT11T308 CBN1 DCGW11T308 CBN1	0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Чыгун і загартаваныя Матэрыялы Аздабленне Апрацоўка			
	DCGT070202 PCD1 DCGT070202 PCD1 DCGT070204 PCD1 DCGT070208 PCD1 DCGT11T301 PCD1 DCGT11T302 PCD1 DCGT11T304 PCD1 DCGT11T308 PCD1	0.1 0.2 0.4 0.8 0.1 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
быць папярочна скараціць чыстая апрацоўка			
	DCGT070202-AL ZK01 DCGT070204-AL ZK01 DCGT11T302-AL ZK01 DCGT11T304-AL ZK01 DCGT11T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.6 1.6 1.6
быць папярочна скараціць Сярэдні чыстая апрацоўка			
	DCMT070204-MV ZM30 DCMT11T304-MV ZM30	0.4 0.4	1.6 1.7
Апрацоўка нержавеючай сталі			
	DCMT11T304 ZM30 DCMT11T308 ZM30	0.4 0.8	1.7 1.7
Апрацоўка нержавеючай сталі			
	DCMT070204-FG ZN60 DCMT11T302-FA ZN60 DCMT11T304-FG ZN60	0.4 0.2 0.4	1.7 1.9 1.9
Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне			
	DCMT070202-HQ ZN60 DCMT070204-HQ ZN60 DCMT11T302-HQ ZN60 DCMT11T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4	1.7 1.7 1.9 1.9
Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне			
	DCGT11T302FL-U ZN90 DCGT11T304FL-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
Металакераміка Fine Steel Часткі Есць добрая аздабленне			
	DCGT11T302FR-U ZN90 DCGT11T304FR-U ZN90	0.2 0.4	4.0 4.0
Металакераміка Fine Steel Часткі Есць добрая аздабленне			







вьявы прадуктаў	спецыфікацыя	R	USD
	DNMA150404 CBN1 DNMA150408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
Чыгун і загартаваныя Матэрыялы Аздабленне Апрацоўка			
	DNMA150404 PCD1 DNMA150408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
быць папярочна скараціць чыстая апрацоўка			
	DNMG150404-HA ZK01 DNMG150408-HA ZK01 DNMG150604-HA ZK01 DNMG150608-HA ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	4.3 4.3 4.9 4.9
быць папярочна скараціць Сярэдні чыстая апрацоўка			
	DNMG110404-FG ZN60	0.4	2.6
Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне			
	DNMG150404-HQ ZN60 DNMG150408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.6 2.6
Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне			
	DNMG150404L-VF ZN60	0.4	2.6
Cermet Medium And Rough Steel Часткі Есць добрая аздабленне			
	DNMG150404R-VF ZN60	0.4	2.6
Cermet Medium And Rough Steel Часткі Есць добрая аздабленне			







Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.
Унутраны USD Даляра Кошт здзелкі ў Кітаі.










<http://www.mzg.tw>

К а л і в ы маеце любыя пытанні, калі ласка, электронная пошта: eva@mzgtool.cn

выявы прадуктаў	спецыфікацыя	R	USD
 Чыгун і загартаваныя Матэрыялы Аздабленне Апрацоўка	SNMG120404 CBN1 SNMG120408 CBN1	0.4 0.8	6.9 6.9
 быць папярочна скарэціць чыстая апрацоўка	SNMG120404 PCD1 SNMG120408 PCD1	0.4 0.8	6.9 6.9
 Грубая апрацоўка сталі	SNMG120408L-S ZC25	0.8	2.6
 Грубая апрацоўка загартаванай сталі	SNMG120408L-S ZC35	0.8	2.6
 Грубая апрацоўка сталі	SNMG120408R-S ZC25	0.8	2.6
 Грубая апрацоўка загартаванай сталі	SNMG120408R-S ZC35	0.8	2.6
 Сярэдні чыставую апрацоўка сталі	SNMG120408-TM ZC25	0.8	2.6
 быць папярочна скарэціць Сярэдні чыстая апрацоўка	SNMG120404-HA ZK01 SNMG120408-HA ZK01	0.4 0.8	2.0 2.0
 Апрацоўка нержавеючай сталі	SNMG120408-MA ZM30	0.8	2.6
 Апрацоўка нержавеючай сталі	SNMG120404-MS ZM30	0.4	2.6
 Апрацоўка нержавеючай сталі	SNMG120404-HQ ZN60 SNMG120404-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне	SCMT09T304-MT ZN60	0.4	1.9
 быць папярочна скарэціць Сярэдні чыстая апрацоўка	SCGT09T304-AL ZK01 SCGT09T308-AL ZK01 SCGT120404-AL ZK01 SCGT120408-AL ZK01	0.4 0.8 0.4 0.8	1.4 1.4 1.9 1.9

выявы прадуктаў	спецыфікацыя	R	USD
 Чыгун і загартаваныя Матэрыялы Аздабленне Апрацоўка	TBGT060102 CBN1 TCGT110302 CBN1 TCGT16T302 CBN1 TCGT16T304 CBN1 TCGT16T308 CBN1 TPGT080202 CBN1 TPGT080204 CBN1 TPGT090202 CBN1 TPGT090204 CBN1 TPGT110202 CBN1 TPGT110204 CBN1 TPGT110302 CBN1 TPGT110304 CBN1 TPGT110308 CBN1	0.2 0.2 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
 быць папярочна скарэціць чыстая апрацоўка	TBGT060102 PCD1 TCGT110202 PCD1 TCGT110204 PCD1 TCGT110304 PCD1 TCGT16T302 PCD1 TCGT16T304 PCD1 TCGT16T308 PCD1 TPGT080202 PCD1 TPGT080204 PCD1 TPGT090202 PCD1 TPGT090204 PCD1 TPGT110204 PCD1 TPGT110302 PCD1 TPGT110304 PCD1	0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4	6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
 Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне	TBGT060102L ZN90 TBGT060104L ZN90 TCGT110202L ZN90 TCGT110204L ZN90 TPGH080202L ZN90 TPGH080204L ZN90 TPGH090202L ZN90 TPGH090204L ZN90 TPGH110302L ZN90 TPGH110304L ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
 Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне	TBGT060102L-W ZN90 TBGT060104L-W ZN90 TPGT080202L-W ZN90 TPGT080204L-W ZN90 TPGT090202L-W ZN90 TPGT090204L-W ZN90 TPGT110302L-W ZN90 TPGT110304L-W ZN90	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4	3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
 Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне	TCMT090202-HQ ZN60 TCMT090204-HQ ZN60 TCMT110202-HQ ZN60 TCMT110204-HQ ZN60 TCMT110208-HQ ZN60 TCMT16T304-HQ ZN60	0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.4	1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.4
 Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне	TPMT110304-HQ ZN60 TPMT110308-HQ ZN60	0.4 0.8	1.7 1.7
 быць папярочна скарэціць Сярэдні чыстая апрацоўка	TCGT090202-AL ZK01 TCGT090204-AL ZK01 TCGT110202-AL ZK01 TCGT110204-AL ZK01 TCGT110302-AL ZK01 TCGT110304-AL ZK01 TCGT16T302-AL ZK01 TCGT16T304-AL ZK01 TCGT16T308-AL ZK01	0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8	1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
 Апрацоўка нержавеючай сталі	TCMT110204 ZM30 TCMT110208 ZM30 TCMT16T304 ZM30 TCMT16T308 ZM30	0.4 0.8 0.4 0.8	1.6 1.6 2.3 2.3


выявы прадуктаў	спецыфікацыя	R	USD
 Чыгун і загартаваныя Матэрыялы Аздабленне Апрацоўка	TNMA160402 CBN1 TNMA160404 CBN1 TNMA160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 быць папярочна скараціць чыстая апрацоўка	TNMA160402 PCD1 TNMA160404 PCD1 TNMA160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 CQ Спрэсн і чыставую апрацоўку сталі	TNMG160404-CQ ZC25 TNMG160408-CQ ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
 HQ Спрэсн і чыставую апрацоўку сталі	TNMG160404-HQ ZC25 TNMG160408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
 R-S Грубая апрацоўка сталі	TNMG160404L-S ZC25 TNMG160408L-S ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
 L-S Грубая апрацоўка сталі	TNMG160404R-S ZC25 TNMG160408R-S ZC25	0.4 0.8	2.3 2.3
 R-S Грубая апрацоўка загартаванай сталі	TNMG160404L-S ZC35 TNMG160408L-S ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
 L-S Грубая апрацоўка загартаванай сталі	TNMG160404R-S ZC35 TNMG160408R-S ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
 Сярэдні чыставую апрацоўку сталі	TNMG160404-TM ZC25 TNMG160408-TM ZC25 TNMG160412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.3 2.3 2.3
 Сярэдняя аздабленне Апрацоўка загартаванай сталі	TNMG160404-TM ZC35 TNMG160408-TM ZC35	0.4 0.8	2.3 2.3
 быць папярочна скараціць Сярэдні чыстая апрацоўка	TNMG160402-HA ZK01 TNMG160404-HA ZK01 TNMG160408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	1.9 1.9 1.9
 TNMA Medium Rough Медыумнае аздабленне	TNMA160404 ZK50 TNMA160408 ZK50	0.4 0.8	2.3 2.3
 TNMG Сярэдняя аздабленне Апрацоўка загартаванай сталі	TNMG160404 ZK50 TNMG160408 ZK50	0.4 0.8	2.3 2.3
 HA Апрацоўка нержавеючай сталі	TNMG160404-HA ZM30 TNMG160408-HA ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
 MA Апрацоўка нержавеючай сталі	TNMG160404-MA ZM30 TNMG160408-MA ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
 Апрацоўка нержавеючай сталі	TNMG160404-MQ ZM30 TNMG160408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3
 Апрацоўка нержавеючай сталі	TNMG160404-MS ZM30 TNMG160408-MS ZM30	0.4 0.8	2.3 2.3

выявы прадуктаў	спецыфікацыя	R	USD
 R-C Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне	TNMG160404L-C ZN60 TNMG160408L-C ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 L-C Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне	TNMG160404R-C ZN60 TNMG160408R-C ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 R-S Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне	TNMG160404L-S ZN60 TNMG160408L-S ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 L-S Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне	TNMG160404R-S ZN60 TNMG160408R-S ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 R-VF Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне	TNMG160404L-VF ZN60 TNMG160408L-VF ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 L-VF Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне	TNMG160404R-VF ZN60 TNMG160408R-VF ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 R-FS Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне	TNMG160404L-FS ZN60 TNMG160408L-FS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 L-FS Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне	TNMG160404R-FS ZN60 TNMG160408R-FS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне	TNMG160404-HQ ZN60 TNMG160408-HQ ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне	TNMG160404-MT ZN60 TNMG160408-MT ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне	TNMG160404-TS ZN60 TNMG160408-TS ZN60	0.4 0.8	1.9 1.9
 R-P Металакераміка Fine Steel Часткі Есць добрая аздабленне	TNMG160402L-P ZN90 TNMG160404L-P ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
 L-P Металакераміка Fine Steel Часткі Есць добрая аздабленне	TNMG160402R-P ZN90 TNMG160404R-P ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
 R-S Металакераміка Fine Steel Часткі Есць добрая аздабленне	TNMG160402L-S ZN90 TNMG160404L-S ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6
 L-S Металакераміка Fine Steel Часткі Есць добрая аздабленне	TNMG160402R-S ZN90 TNMG160404R-S ZN90	0.2 0.4	3.6 3.6

Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.
Унутраны USD Далар Кошт здзелкі ў Кітай.

І вы маеце любыя пытанні, калі ласка, электронная пошта: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

выявы прадуктаў	спецыфікацыя	R	USD
	VBMT110302 CBN1	0.2	6.9
	VBMT110304 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160402 CBN1	0.2	6.9
	VBMT160404 CBN1	0.4	6.9
	VBMT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT110302 CBN1	0.2	6.9
	VCGT110304 CBN1	0.4	6.9
	VCGT110308 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160402 CBN1	0.2	6.9
	VCGT160404 CBN1	0.4	6.9
	VCGT160408 CBN1	0.8	6.9
	VCGT160412 CBN1	1.2	6.9
	VBGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VBGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VBGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VBGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VBGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VBGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VBGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT110301 PCD1	0.1	6.9
	VCGT110302 PCD1	0.2	6.9
	VCGT110304 PCD1	0.4	6.9
	VCGT110308 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160401 PCD1	0.1	6.9
	VCGT160402 PCD1	0.2	6.9
	VCGT160404 PCD1	0.4	6.9
	VCGT160408 PCD1	0.8	6.9
	VCGT160412 PCD1	1.2	6.9
	VBGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VBGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VBGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VBGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VBGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VCGT110302-AL ZK01	0.2	1.1
	VCGT110304-AL ZK01	0.4	1.1
	VCGT160402-AL ZK01	0.2	2.0
	VCGT160404-AL ZK01	0.4	2.0
	VCGT160408-AL ZK01	0.8	2.0
	VBMT160404-MV ZM30	0.4	3.7
	VBMT160408-MV ZM30	0.8	3.7
	VBMT110304-HQ ZN60	0.4	2.7
	VBMT160404-HQ ZN60	0.4	3.4
	VBMT160404-MT ZN60	0.4	3.6
	VBGT110302L ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304L ZN90	0.4	4.7
	VBGT110302R-Y ZN90	0.2	4.7
	VBGT110304R-Y ZN90	0.4	4.7





выявы прадуктаў	спецыфікацыя	R	USD
	VNMG160404 CBN1	0.4	6.9
	VNMG160408 CBN1	0.8	6.9
	VNMG160402 PCD1	0.2	6.9
	VNMG160404 PCD1	0.4	6.9
	VNMG160408 PCD1	0.8	6.9
	VNMG160404-TM ZC25	0.4	2.7
	VNMG160408-TM ZC25	0.8	2.7
	VNMG160404-TM ZC35	0.4	2.7
	VNMG160408-TM ZC35	0.8	2.7
	VNMG160404-AL ZK01	0.4	2.3
	VNMG160408-AL ZK01	0.8	2.3
	VNMG160404 ZM30	0.4	2.7
	VNMG160408 ZM30	0.8	2.7
	VNMG160404-HS ZM30	0.4	2.7
	VNMG160408-HS ZM30	0.8	2.7
	VNMG160404-MT ZN60	0.4	2.3
	VNMG160408-MT ZN60	0.8	2.3



Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.

Унутраны USD Даляр Кошт здзелкі ў Кітаі.

<http://www.mzg.tw>

К а л і вы маеце любыя пытанні, калі ласка, электронная пошта: eva@mzgtool.cn

выявы прадуктаў	спецыфікацыя	R	USD
 Чыгун і загартаваная Матэрыялы Аздабленне Апрацоўка	WNUMG080404 CBN1 WNUMG080408 CBN1 WNUMG080412 CBN1	0.4 0.8 1.2	6.9 6.9 6.9
 быць папярочна скараціць чыстая апрацоўка	WNMA080402 PCD1 WNMA080404 PCD1 WNMA080408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Сярэдні чыставую апрацоўка сталі	WNUMG080404-CQ ZC25 WNUMG080408-CQ ZC25 WNUMG080412-CQ ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 Сярэдні чыставую апрацоўка сталі	WNUMG080404-HQ ZC25 WNUMG080408-HQ ZC25	0.4 0.8	2.6 2.6
 R-S L-S Грубая апрацоўка сталі	WNUMG080404L-S ZC25 WNUMG080408L-S ZC25 WNUMG080404R-S ZC25 WNUMG080408R-S ZC25	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
 R-S L-S Грубая апрацоўка загартаванай сталі	WNUMG080404L-S ZC35 WNUMG080408L-S ZC35 WNUMG080404R-S ZC35 WNUMG080408R-S ZC35	0.4 0.8 0.4 0.8	2.6 2.6 2.6 2.6
 TM ZC25 TM ZC35 Сярэдні чыставую апрацоўка сталі	WNUMG080404-TM ZC25 WNUMG080408-TM ZC25 WNUMG080412-TM ZC25	0.4 0.8 1.2	2.6 2.6 2.6
 Сярэдні чыставую апрацоўка сталі	WNUMG080408-CM ZC25 WNUMG080412-CM ZC25	0.8 1.2	2.6 2.6
 быць папярочна скараціць Сярэдні чыстая апрацоўка	WNUMG080402-HA ZK01 WNUMG080404-HA ZK01 WNUMG080408-HA ZK01	0.2 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3
 Апрацоўка нержавеючай сталі	WNUMG080404-HA ZM30 WNUMG080408-HA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Сярэдняя чарнавая апрацоўка чыгуны	WNMA080404 ZK50 WNMA080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6
 Сярэдняя Фінішная апрацоўка чыгуны	WNUMG080404 ZK50 WNUMG080408 ZK50	0.4 0.8	2.6 2.6


выявы прадуктаў	спецыфікацыя	R	USD
 Апрацоўка нержавеючай сталі	WNUMG080404-MA ZM30 WNUMG080408-MA ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Апрацоўка нержавеючай сталі	WNUMG080404-MQ ZM30 WNUMG080408-MQ ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Апрацоўка нержавеючай сталі	WNUMG080404-MS ZM30 WNUMG080408-MS ZM30	0.4 0.8	2.6 2.6
 Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне	WNUMG080404-HS ZN60 WNUMG080408-HS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне	WNUMG080404-HQ ZN60 WNUMG080408-HQ ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 R-S L-S Cermet Medium And Rough Steel Часткі Есць добрая аздабленне	WNUMG080404L-X ZN60 WNUMG080408L-X ZN60 WNUMG080404R-X ZN60 WNUMG080408R-X ZN60	0.4 0.8 0.4 0.8	2.3 2.3 2.3 2.3
 Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне	WNUMG080404-MT ZN60 WNUMG080408-MT ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3
 Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі Есць добрая аздабленне	WNUMG080404-TS ZN60 WNUMG080408-TS ZN60	0.4 0.8	2.3 2.3









Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.

Унутраны USD Даляр Кошт здзелкі ў Кітаі.

К а л і вы маеце любыя пытанні, калі ласка, электронная пошта: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

выявы прадуктаў	спецыфікацыя	TPI	USD
ZP10 General Machining 	16ER 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16ER 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16ER 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16ER 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16ER 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16ER 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16ER 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16ER 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16ER 300ISO ZP10	3.00	2.0
	16ER 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16ER A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22ER 350ISO ZP10	3.50	5.1
PCD1 быць папярочна скараціць чыстая апрацоўка 	22ER 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22ER 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22ER 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22ER N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
	60° Метрыка Знешняя апрацоўка разьбы		
	SER1616H16	—	7.1
	SER2020K16	—	7.1
	SER2525M16	—	9.3
	SER2020K22	—	9.6
	SER2525M22	—	13.1
	SER3232P22	—	20.3
	B-SEL1212H16	—	9.6
	B-SEL1616H16	—	9.6
	B-SEL2020K16	—	9.6
	B-SEL2525M16	—	13.1
	Знешняя апрацоўка разьбы		
ZP10 General Machining 	06IR A60 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR 150ISO ZP10	1.50	4.1
	08IR A60 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 150ISO ZP10	1.5	2.0
	11IR 200ISO ZP10	2.0	2.0
	11IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR 050ISO ZP10	0.50	2.0
	16IR 075ISO ZP10	0.75	2.0
	16IR 100ISO ZP10	1.00	2.0
	16IR 125ISO ZP10	1.25	2.0
	16IR 150ISO ZP10	1.50	2.0
	16IR 175ISO ZP10	1.75	2.0
	16IR 200ISO ZP10	2.00	2.0
	16IR 250ISO ZP10	2.50	2.0
	16IR 300ISO ZP10	3.00	2.0
PCD1 быць папярочна скараціць чыстая апрацоўка 	16IR 350ISO ZP10	3.50	2.0
	16IR A60 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG60 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG60 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16IR G60 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22IR 350ISO ZP10	3.50	5.1
	22IR 400ISO ZP10	4.00	5.1
	22IR 500ISO ZP10	5.00	5.1
	22IR 600ISO ZP10	6.00	5.1
	22IR N60 ZP10	3.5-5.0	5.1
	60° Метрыка ўнутранага адтуліна апрацоўка разьбы		
	SNR0005K06-A12	—	7.1
	SNR0007J08	—	5.1
	SNR0008K08	—	5.1
	SNR0010K11	—	5.1
	SNR0012M11	—	5.4
	SNR0013N16	—	6.1
	SNR0014N16	—	6.7
	SNR0016Q16	—	6.7
	SNR0020R16	—	7.1
	SNR0025S16	—	11.7
	SNR0032T16	—	20.3
	SNR0020R22	—	10.7
	SNR0025S22	—	14.3
	SNR0032T22	—	22.9
	ўнутранае адтуліна апрацоўка разьбы		
TKFT.. TTP.. 	TKFT6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	TTP6001 ZP15	0.5-3.0	5.9
	Апрацоўка 60 Metric. Аўтар дробных дэталей		
	TTP..		
	TTPR12	—	9.3
	TTPR16	—	11.7

выявы прадуктаў	спецыфікацыя	TPI	USD
	16ER 2TR ZP10	2.0	2.0
	16ER 3TR ZP10	3.0	2.0
	30° трапецападобныя Ніткі для DIN103 Трансмiсiя Знешняя апрацоўка разьбы		
	16IR 2TR ZP10	2.0	2.0
	16IR 3TR ZP10	3.0	2.0
	30° трапецападобныя Ніткі для DIN103 Трансмiсiя ўнутранае адтуліна Апрацоўка разьбы		
ZP10 General Machining 	16ER 11W ZP10	1Inch11Tooth	2.0
	16ER 14W ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16ER 19W ZP10	1Inch19Tooth	2.0
	16ER 24W ZP10	1Inch24Tooth	2.0
	16ER 8W ZP10	1Inch8Tooth	2.0
	16ER A55 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16ER AG55 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16ER AG55 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16ER G55 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22ER N55 ZP10	3.5-5.0	5.1
	PCD1 быць папярочна скараціць чыстая апрацоўка		
	55° цалёвы знешні апрацоўка разьбы		
ZP10 General Machining 	06IR A55 ZP10	0.5-1.25	4.7
	08IR A55 ZP10	0.5-1.5	4.1
	11IR 19W ZP10	1Inch19Tooth	2.0
	16IR 11W ZP10	1Inch11Tooth	2.0
	16IR 12W ZC01	1Inch12Tooth	2.0
	16IR 14W ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16IR 19W ZP10	1Inch19Tooth	2.0
	16IR A55 ZP10	0.5-1.5	2.0
	16IR AG55 PCD1	0.5-3.0	6.9
	16IR AG55 ZP10	0.5-3.0	2.0
	16IR G55 ZP10	1.5-3.0	2.0
	22IR N55 ZP10	3.5-5.0	5.1
	PCD1 быць папярочна скараціць чыстая апрацоўка		
	55° Цяла ўнутранага Hole апрацоўка разьбы		
	16ER 12UN ZP10	1Inch12Tooth	2.0
	16ER 14UN ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16ER 16UN ZP10	1Inch16Tooth	2.0
	16ER 18UN ZP10	1Inch18Tooth	2.0
	16ER 20UN ZP10	1Inch20Tooth	2.0
	60° Амерыканская знешняя апрацоўка разьбы		
	16IR 12UN ZP10	1Inch12Tooth	2.0
	16IR 14UN ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16IR 16UN ZP10	1Inch16Tooth	2.0
	16IR 18UN ZP10	1Inch18Tooth	2.0
	16IR 20UN ZP10	1Inch20Tooth	2.0
	60° Амерыканскага ўнутранага Hole апрацоўка разьбы		
	16ER 11BSPT ZP10	1Inch11Tooth	2.0
	16ER 14BSPT ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16ER 19BSPT ZP10	1Inch19Tooth	2.0
	16ER 28BSPT ZP10	1Inch28Tooth	2.0
	BSPT брытанскі стандарт Клінава Tube Тэма знешняй апрацоўкі разьбы		
	16IR 11BSPT ZP10	1Inch11Tooth	2.0
	16IR 14BSPT ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	BSPT брытанскі стандарт Клінава Трубая разьба ўнутраная Адтуліна апрацоўка разьбы		
	16ER 11.5NPT ZP10	1Inch11.5Tooth	2.0
	16ER 14NPT ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	16ER 18NPT ZP10	1Inch18Tooth	2.0
	Трубая разьба Знешняя апрацоўка разьбы		
	16IR 11.5NPT ZP10	1Inch11.5Tooth	2.0
	16IR 14NPT ZP10	1Inch14Tooth	2.0
	Трубая разьба ўнутранага Hole апрацоўка разьбы		

Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.

ўнутраны USD Даляр Кошт здзелкі ў Кітай.



<http://www.mzg.tw>


К а л і вы маеце любыя пытанні, калі ласка, электронная пошта: eva@mzgtool.cn

Cut-Off / жалабкі / Назад Уключэнне дробных дэталей

Cut-Off/Grooving/Back Turning Of Small Parts

MaiFix®

выявы прадуктаў	спецыфікацыя	Width	USD
	T16E100 ZP15	1.0	3.0
	T16E150 ZP15	1.5	3.0
	T16E160 ZP15	1.6	3.0
	T16E200 ZP15	2.0	3.0
	T16E250 ZP15	2.5	3.0
	T16E300 ZP15	3.0	3.0
Інвентары шырыня шыяльна 5-3 мм і глыбіня 1-2.2 мм Агульны матэрыял можа быць папярочна скручаны			
	SER1616H16	—	7.1
	SER2020K16	—	7.1
	SER2525M16	—	9.3
	T11N100 ZP15	1.0	3.0
	T11N150 ZP15	1.5	3.0
	T11N200 ZP15	2.0	3.0
	T16N100 ZP15	1.0	3.0
	T16N150 ZP15	1.5	3.0
	T16N160 ZP15	1.6	3.0
	T16N180 ZP15	1.8	3.0
	T16N200 ZP15	2.0	3.0
	T16N230 ZP15	2.3	3.0
	T16N250 ZP15	2.5	3.0
	T16N300 ZP15	3.0	3.0
Інвентары шырыня шыяльна 5-3 мм і глыбіня 1-2.2 мм Агульны матэрыял можа быць папярочна скручаны			
	SNR0010K11	—	5.1
	SNR0012M11	—	5.4
	SNR0013N16	—	6.1
	SNR0014N16	—	6.7
	SNR0016Q16	—	6.7
	SNR0020R16	—	7.1
	SNR0025S16	—	11.7
	CTP10FR ZP15	1.0	5.9
	CTP15FR ZP15	1.5	5.9
	CTP20FR ZP15	2.0	5.9
	CTPA10FR ZP15	1.0	6.6
	CTPA15FR ZP15	1.5	6.6
	CTPA20FR ZP15	2.0	6.6
	CTP10FRN ZP15	1.0	5.9
	CTP15FRN ZP15	1.5	5.9
	CTP20FRN ZP15	2.0	5.9
	CTPA10FRN ZP15	1.0	6.6
	CTPA15FRN ZP15	1.5	6.6
	CTPA20FRN ZP15	2.0	6.6
	CTPSL10	—	10.7
	CTPSL12	—	11.9
	CTPASL10	—	10.7
	CTPASL12	—	11.9
	CTPASL16	—	14.3
	CTPR08	—	11.9
	CTPR10	—	9.4
	CTPR12	—	9.4
	CTPR16	—	9.4
	CTPR20	—	10.7
	CTPAR10	—	9.4
	CTPAR12	—	9.4
	CTPAR16	—	9.4
	CTPAR20	—	10.7
	CTPAR25	—	14.3
	TTB6001 ZP15	—	5.9
	TBPR10	—	9.4
	TBPR12	—	9.4
	TBPAR10	—	9.4
	TBPAR12	—	9.4
	TBPAR16	—	9.4

выявы прадуктаў	спецыфікацыя	Width	USD
	TKF12R100-S ZP15	1.0	5.9
	TKF12R150-S ZP15	1.5	5.9
	TKF12R200-S ZP15	2.0	5.9
	TKF16R100-S ZP15	1.0	6.6
	TKF16R150-S ZP15	1.5	6.6
	TKF16R200-S ZP15	2.0	6.6
Дробныя дэталі-пазавальныя /Cut-Off Processing			
	TKF12R100-S16R ZP15	1.0	5.9
	TKF12R150-S16R ZP15	1.5	5.9
	TKF12R200-S16R ZP15	2.0	5.9
	TKF16R100-S16R ZP15	1.0	6.6
	TKF16R150-S16R ZP15	1.5	6.6
	TKF16R200-S16R ZP15	2.0	6.6
Дробныя дэталі Cut-Off Processing			
	TKFB6001 ZP15	—	5.9
	Назад такарны апрацоўка дробных дэталей		
	KTKFSL1010JX12	—	11.9
	KTKFSL1212JX12	—	11.9
	KTKFSL1212JX16	—	11.9
	KTKFSL..		
	KTKFR0810JX12	—	11.9
	KTKFR1010JX12	—	9.4
	KTKFR1212JX12	—	9.4
	KTKFR1616JX12	—	9.4
	KTKFR1010JX16	—	9.4
	KTKFR1212JX16	—	9.4
	KTKFR1616K16	—	9.4
	KTKFR2020JX16	—	10.7
	KTKFR..		
	FVC1604R150 ZP15	1.5	4.3
	FVC1604R200 ZP15	2.0	4.3
	FVV1604R300 ZP15	3.0	4.3
	Канец кантавых канавак Апрацоўка		
	SVQCR2020K16-NJ	—	11.9
	SVQCR..		
	VC1604R250 ZP15	2.5	4.3
	VC1604R300 ZP15	3.0	4.3
	SGIVFR16Q16	—	14.3
	SGIVFR20Q16	—	14.3
	SGIVFR25R16	—	16.7
	SGIVFR..		


Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.

Унутраны USD Далар Кошт здзелкі ў Кітаі.

д і вы маеце любыя пытанні, калі ласка, электронная пошта: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>


МайФікс Зовнішні циліндричні жалабкоу Што тычыцца інструментау External Cylindrical Паз Такарны інструмент


выявы прадуктаў	спецыфікацыя	Width	USD
	TGF32R050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32R080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32R100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32R110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32R120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32R125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32R130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32R140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32R150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32R160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32R170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32R180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32R190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32R200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32R210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32R220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32R230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32R250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32R260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32R270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32R280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32R290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32R300 ZP15	3.0	2.6



Інвентарны шырыня шчыліны 0.3-3.2mm
Селектыўны глыбіня разання 0.8-4 mm
Агульныя матэрыялы могуць
be transversely cut

	KTGFR1010H16 KTGFR1212H16 KTGFR1616H16 KTGFR2020K16 KTGFR2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGFR..			

	KTGFR1010H16F KTGFR1212H16F KTGFR1616H16F KTGFR2020K16F	— — — —	6.7 6.7 6.7 6.7
---	--	------------------	--------------------------

	KTGFSL1010H16 KTGFSL1212H16 KTGFSL1616H16 KTGFSL2020K16 KTGFSL2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSL..			

	S16N-KTGFL16 S20Q-KTGFL16 S25R-KTGFL16	— — —	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFL..			


выявы прадуктаў	спецыфікацыя	Width	USD
	TGF32L050 ZP15	0.5	2.6
	TGF32L080 ZP15	0.8	2.6
	TGF32L100 ZP15	1.0	2.6
	TGF32L110 ZP15	1.1	2.6
	TGF32L120 ZP15	1.2	2.6
	TGF32L125 ZP15	1.25	2.6
	TGF32L130 ZP15	1.3	2.6
	TGF32L140 ZP15	1.4	2.6
	TGF32L150 ZP15	1.5	2.6
	TGF32L160 ZP15	1.6	2.6
	TGF32L170 ZP15	1.7	2.6
	TGF32L180 ZP15	1.8	2.6
	TGF32L190 ZP15	1.9	2.6
	TGF32L200 ZP15	2.0	2.6
	TGF32L210 ZP15	2.1	2.6
	TGF32L220 ZP15	2.2	2.6
	TGF32L230 ZP15	2.3	2.6
	TGF32L250 ZP15	2.5	2.6
	TGF32L260 ZP15	2.6	2.6
	TGF32L270 ZP15	2.7	2.6
	TGF32L280 ZP15	2.8	2.6
	TGF32L290 ZP15	2.9	2.6
	TGF32L300 ZP15	3.0	2.6



Інвентарны шырыня шчыліны 0.3-3.2mm
Селектыўны глыбіня разання 0.8-4 mm
Агульныя матэрыялы могуць
be transversely cut

	KTGFL1010H16 KTGFL1212H16 KTGFL1616H16 KTGFL2020K16 KTGFL2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.0
KTGFL..			

	KTGFL1010H16F KTGFL1212H16F KTGFL1616H16F KTGFL2020K16F	— — — —	6.7 6.7 6.7 6.7
--	--	------------------	--------------------------

	KTGFSR1010H16 KTGFSR1212H16 KTGFSR1616H16 KTGFSR2020K16 KTGFSR2525M16	— — — — —	6.9 6.9 6.9 6.9 9.3
KTGFSR..			






	S16N-KTGFR16 S20Q-KTGFR16 S25R-KTGFR16	— — —	9.3 11.0 13.1
S..-KTGFR..			





Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.

Унутраны USD Далар Кошт здзелкі ў Кітаі.

К а л і вы маеце любыя пытанні, калі ласка, электронная пошта: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

выявы прадуктаў	спецыфікацыя	Width	USD
	GBA43R250 ZP15 GBA43R300 ZP15 GBA43R350 ZP15 GBA43R400 ZP15 GBA43R450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Інвентарны шырыня шчыліны 1.0-4.8mm Селектыўны глыбіня разання 2.0-5.0 mm Агульныя матэрыялы могуць be transversely cut			
CGBR.. 	CGBR1616H43 CGBR2020K43 CGBR2525M43	— — —	9.3 13.1 16.4
CGBSL.. 	CGBSL2020K43 CGBSL2525M43	— —	12.4 19.0
SGBR.. 	SGBR1616H43 SGBR2020K43 SGBR2525M43	— — —	6.7 6.7 9.0
SGBSL.. 	SGBSL2020K43 SGBSL2525M43	— —	10.7 14.3
	GBA43L250 ZP15 GBA43L300 ZP15 GBA43L350 ZP15 GBA43L400 ZP15 GBA43L450 ZP15	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Інвентарны шырыня шчыліны 1.0-4.8mm Селектыўны глыбіня разання 2.0-5.0 mm Агульныя матэрыялы могуць be transversely cut			
CGBL.. 	CGBL1616H43 CGBL2020K43 CGBL2525M43	— — —	9.3 13.1 16.4
CGBSR.. 	CGBSR2020K43 CGBSR2525M43	— —	12.4 19.0
SGBL.. 	SGBL1616H43 SGBL2020K43 SGBL2525M43	— — —	6.7 6.7 9.0
SGBSR.. 	SGBSR2020K43 SGBSR2525M43	— —	10.7 14.3





выявы прадуктаў	спецыфікацыя	Width	USD
	GER100-A ZP15 GER150-A ZP15	1.0 1.5	4.7 4.7
	SIGER0606A-EH SIGER0808A-EH спружынная сталь SIGER0808A-EHT	— — —	19.0 11.9 11.9
	GER100-B ZP15 GER150-B ZP15 GER200-B ZP15 GER250-B ZP15 GER300-B ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1010B-EH SIGER1210B-EH спружынная сталь SIGER1010B-EHT SIGER1210B-EHT	— — — —	11.9 11.9 11.9 11.9
	GER100-C ZP15 GER150-C ZP15 GER200-C ZP15 GER250-C ZP15 GER300-C ZP15 GER350-C ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5	4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	SIGER1412C-EH SIGER1616C-EH спружынная сталь SIGER1412C-EHT	— — —	11.9 13.3 11.9
	GER100-D ZP15 GER150-D ZP15 GER200-D ZP15 GER250-D ZP15 GER300-D ZP15 GER400-D ZP15	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0	5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
	SIGER2020D-EH SIGER2525D-EH спружынная сталь	— —	14.3 16.7
	7GR100 ZP15 7GR150 ZP15 7GR200 ZP15	1.0 1.5 2.0	2.6 2.6 2.6
	SNGR08J07 SNGR10K07 спружынная сталь SNGR10K07	— — —	8.6 8.6 9.6
	8GR200 ZP15 8GR300 ZP15	2.0 3.0	2.9 2.9
	SNGR10K08 SNGR12M08 спружынная сталь SNGR10K08	— — —	8.6 9.0 11.9
	9GR100 ZP15 9GR200 ZP15 9GR250 ZP15 9GR300 ZP15	1.0 2.0 2.5 3.0	3.0 3.0 3.0 3.0
	SNGR12M09 SNGR16Q09 SNGR20R09	— — —	9.0 11.0 13.1




Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.

Унутраны USD Даляр Кошт здзелкі ў Кітаі.

К а л і вы маеце любыя пытанні, калі ласка, электронная пошта: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

выявы прадуктаў	спецыфікацыя	Width	USD
 Чыгун і загартаваныя Матэрыялы Аздабленне Апрацоўка	MGMN150 CBN1	1.5	6.9
	MGMN200 CBN1	2.0	6.9
	MGMN250 CBN1	2.5	6.9
	MGMN300 CBN1	3.0	6.9
	MGMN400 CBN1	4.0	6.9
 быцц папярочна скараціць чыстая апрацоўка	MGMN150 PCD1	1.5	6.9
	MGMN200 PCD1	2.0	6.9
	MGMN250 PCD1	2.5	6.9
	MGMN300 PCD1	3.0	6.9
	MGMN400 PCD1	4.0	6.9
 Паз / Cut-Off Processing	MGGN300 ZP15	3.0	1.6
	MGGN400 ZP15	4.0	1.7
 8° Taper Cut-Off Processing	MGGN200-Q ZP15	2.0	1.7
	MGGN300-Q ZP15	3.0	1.7
 Copper or Aluminum Паз / Cut-Off Processing	MGGN200 ZK01	2.0	1.7
	MGGN300 ZK01	3.0	1.9
	MGGN400 ZK01	4.0	2.3
 Паз / Cut-Off Processing	MGGN150 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250 ZP30	2.5	1.7
	MGGN300 ZP30	3.0	1.7
	MGGN400 ZP30	4.0	2.0
 8° Taper Cut-Off Processing	MGGN500 ZP30	5.0	2.7
	MGGN150R-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200R-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250R-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300R-8 ZP30	3.0	2.0
 8° Taper Cut-Off Processing	MGGN400R-8 ZP30	4.0	2.4
	MGGN500R-8 ZP30	5.0	3.1
 8° Taper Cut-Off Processing	MGGN150L-8 ZP30	1.5	1.7
	MGGN200L-8 ZP30	2.0	1.7
	MGGN250L-8 ZP30	2.5	1.9
	MGGN300L-8 ZP30	3.0	2.0
	MGGN400L-8 ZP30	4.0	2.4
 -G -M Copper or Aluminum Паз / Cut-Off Processing	MGMN150-G ZK01	1.5	1.7
	MGMN200-G ZK01	2.0	1.7
	MGMN200-M ZK01	2.0	1.7
	MGMN300-M ZK01	3.0	1.7
	MGMN400-M ZK01	4.0	2.0
 Металікераміка скардзіла і дрэвіна Сталевыя часткі маюць добрую аздабленне	MGMN200-G ZN60	2.0	1.4
	MGMN300-M ZN60	3.0	1.7
	MGMN400-M ZN60	4.0	2.0
	MGMN500-M ZN60	5.0	2.7
 -H -T Нержавеючая сталь Паз / Cut-Off Processing	MGMN200-T ZP30	2.0	1.6
	MGMN300-T ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-T ZP30	4.0	2.0
	MGMN300-H ZP30	3.0	1.6
 -G -M сталь жалабоў /Cut-Off Processing	MGMN200-G ZP20	2.0	1.6
	MGMN250-G ZP20	2.5	1.6
	MGMN250-M ZP20	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP20	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP20	4.0	2.0
 -G -M Цвёрдая сталь жалабоў /Cut-Off Processing	MGMN150-G ZP30	1.5	1.6
	MGMN200-M ZP30	2.0	1.6
	MGMN200-G ZP30	2.0	1.6
	MGMN250-M ZP30	2.5	1.6
	MGMN250-G ZP30	2.5	1.6
	MGMN300-M ZP30	3.0	1.6
	MGMN400-M ZP30	4.0	2.0
	MGMN500-M ZP30	5.0	2.7

выявы прадуктаў	спецыфікацыя	Width	USD
 -Г -М Аддзеланы апрацоўкі канавок Прафіляванне сталевых дэталей	MRMN200-G ZP30	R1.0	1.6
	MRMN200-M ZP30	R1.0	1.6
 Чыгун і загартаваныя Матэрыялы Аздабленне Апрацоўка	MRMN300-M ZP30	R1.5	1.6
	MRMN400-M ZP30	R2.0	2.0
 Цыліндрычныя жалабкі / Cut-Off	MRMN400 CBN1	R2.0	6.9
 Цыліндрычныя жалабкі / Cut-Off	MGEHR1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1010-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-1.5	1.5	9.0
	MGEHR1212-2	2.0	9.0
	MGEHR1212-3	3.0	9.0
	MGEHR1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHR1616-2	2.0	6.7
	MGEHR1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHR1616-3	3.0	6.7
	MGEHR1616-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHR2020-2	2.0	6.7
	MGEHR2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHR2020-3	3.0	6.7
	MGEHR2020-4	4.0	6.7
	MGEHR2020-5	5.0	6.7
	MGEHR2020-6	6.0	8.3
	MGEHR2525-1.5	1.5	9.0
	MGEHR2525-2	2.0	9.0
	MGEHR2525-2.5	2.5	9.0
 спружынная сталь Цыліндрычныя жалабкі / Cut-Off	MGEHR2525-3	3.0	9.0
	MGEHR2525-4	4.0	9.0
	MGEHR2525-5	5.0	9.0
	MGEHR2525-6	6.0	10.7
	MGEHR3232-2	2.0	16.4
	MGEHR3232-3	3.0	16.4
	MGEHR3232-4	4.0	16.4
	MGEHR3232-5	5.0	16.4
	MGEHR3232-6	6.0	17.9
 Цыліндрычныя жалабкі / Cut-Off	MGEHR1010-1.5T12	1.5	10.7
	MGEHR1010-2T12	2.0	10.7
	MGEHR1212-1.5T12	1.5	9.6
	MGEHR1212-2T12	2.0	9.6
	MGEHR1616-1.5T13	1.5	9.0
	MGEHR1616-2T16	2.0	9.0
	MGEHR1616-2.5T18	2.5	9.0
	MGEHR1616-3T12	3.0	9.0
	MGEHR1616-3T20	3.0	9.0
	MGEHR1616-4T20	4.0	9.0
 Цыліндрычныя жалабкі / Cut-Off	MGEHR2020-1.5T13	1.5	9.6
	MGEHR2020-2T16	2.0	9.6
	MGEHR2020-3T20	3.0	9.6
	MGEHR2020-4T20	4.0	9.6
	MGEHR2525-3T20	3.0	11.0
	MGEHR2525-4T20	4.0	11.0
	MGEHL1010-1.5	1.5	9.0
	MGEHL1010-2	2.0	9.0
	MGEHL1212-1.5	1.5	9.0
 Цыліндрычныя жалабкі / Cut-Off	MGEHL1212-2	2.0	9.0
	MGEHL1616-1.5	1.5	6.7
	MGEHL1616-2	2.0	6.7
	MGEHL1616-2.5	2.5	6.7
	MGEHL1616-3	3.0	6.7
	MGEHL1616-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-1.5	1.5	6.7
	MGEHL2020-2	2.0	6.7
	MGEHL2020-2.5	2.5	6.7
	MGEHL2020-3	3.0	6.7
 Цыліндрычныя жалабкі / Cut-Off	MGEHL2020-4	4.0	6.7
	MGEHL2020-5	5.0	6.7
	MGEHL2525-2	2.0	9.0
	MGEHL2525-2.5	2.5	9.0
	MGEHL2525-3	3.0	9.0
	MGEHL2525-4	4.0	9.0
	MGEHL2525-5	5.0	9.0
	MGEHL2525-6	6.0	10.7
	MGEHL3232-3	3.0	16.4
	MGEHL3232-4	4.0	16.4
 Цыліндрычныя жалабкі / Cut-Off	MGEHL3232-5	5.0	16.4
	MGEHL3232-6	6.0	17.9

Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.

Унутраны USD Даляр Кошт здзелкі ў Kitai.






К а л і вы маеце любыя пытанні, калі ласка, электронная пошта: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

End Face / ґнутранае адтуліну жалабкоў Turning Tool

End Face/ґнутранае адтуліну жалабкоў Turning Tool

MaiFix®

выявы прадуктаў	спецыфікацыя	Width	USD
	MGHH320R-35/48	3.0	19.0
	MGHH320R-48/66	3.0	19.0
	MGHH320R-64/100	3.0	19.0
	MGHH320R-98/160	3.0	19.0
	MGHH320R-160/400	3.0	19.0
	MGHH325R-35/48	3.0	28.6
	MGHH325R-48/60	3.0	28.6
	MGHH325R-60/75	3.0	28.6
	MGHH325R-64/100	3.0	28.6
	MGHH325R-100/140	3.0	28.6
	MGHH325R-160/400	3.0	28.6
	MGHH325R-200/800	3.0	28.6
	MGHH420R-48/60	4.0	19.0
	MGHH420R-60/75	4.0	19.0
	MGHH420R-64/100	4.0	19.0
	MGHH420R-98/160	4.0	19.0
	MGHH420R-160/400	4.0	19.0
	MGHH425R-48/66	4.0	28.6
	MGHH425R-64/100	4.0	28.6
	MGHH425R-100/140	4.0	28.6
	MGHH425R-160/400	4.0	28.6
	MGHH425R-200/800	4.0	28.6
	MGHH320R13-30/50	3.0	21.9
	MGHH320R15-50/80	3.0	21.9
	MGHH320R17-80/160	3.0	21.9
	MGHH320R18-160/400	3.0	21.9
	MGHH325R18-160/400	3.0	23.9
	MGHH420R15-30/50	4.0	21.9
	MGHH420R18-50/80	4.0	21.9
	MGHH420R20-80/160	4.0	21.9
	MGHH425R15-30/50	4.0	23.9
	MGHH425R18-50/80	4.0	23.9
	MGHH425R20-80/160	4.0	23.9
	MGHH425R20-160-400	4.0	23.9
	MFH216R08-20/140	2.0	16.7
	MFH320R10-25/140	3.0	21.4
	MFH325R10-25/140	3.0	24.6
	MFH420R12-25/140	4.0	21.4
	MFH425R08-25/140	4.0	24.6
	MFH425R10-25/140	4.0	24.6
	MGEVR1616-2	2.0	8.6
	MGEVR1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVR1616-3	3.0	8.6
	MGEVR1616-4	4.0	8.6
	MGEVR2020-2	2.0	8.6
	MGEVR2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVR2020-3	3.0	8.6
	MGEVR2020-4	4.0	8.6
	MGEVR2525-3	3.0	11.0
	MGEVL1616-2	2.0	8.6
	MGEVL1616-2.5	2.5	8.6
	MGEVL1616-3	3.0	8.6
	MGEVL1616-4	4.0	8.6
	MGEVL2020-2	2.0	8.6
	MGEVL2020-2.5	2.5	8.6
	MGEVL2020-3	3.0	8.6
	MGEVL2020-4	4.0	8.6
	MGEVL2525-3	3.0	11.0



выявы прадуктаў	спецыфікацыя	Width	USD
	MGIVR2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVR2016-2	2.0	9.3
	MGIVR2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVR2016-3	3.0	9.3
	MGIVR2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVR2520-2	2.0	11.0
	MGIVR2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVR2520-3	3.0	11.0
	MGIVR2520-4	4.0	11.0
	MGIVR3125-1.5	1.5	13.1
	MGIVR2925-2	2.0	13.1
	MGIVR3125-3	3.0	13.1
	MGIVR3125-4	4.0	13.1
	MGIVR3125-5	5.0	13.1
	MGIVR3732-3	3.0	26.1
	MGIVR3732-4	4.0	26.1
	MGIVR3732-5	5.0	26.1
	MGIVR3732-6	6.0	26.1
	MGIVR2520-3T8	3.0	15.4
	MGIVR2520-4T8	4.0	15.4
	MGIVL2016-1.5	1.5	9.3
	MGIVL2016-2	2.0	9.3
	MGIVL2016-2.5	2.5	9.3
	MGIVL2016-3	3.0	9.3
	MGIVL2316-3	3.0	9.3
	MGIVL2520-1.5	1.5	11.0
	MGIVL2520-2	2.0	11.0
	MGIVL2520-2.5	2.5	11.0
	MGIVL2520-3	3.0	11.0
	MGIVL2520-4	4.0	11.0
	MGIVL2925-2	2.0	13.1
	MGIVL3125-3	3.0	13.1
	MGIVL3125-4	4.0	13.1
	MGIVL3125-5	5.0	13.1
	MGIVL3732-3	3.0	26.1
	MGIVL3732-4	4.0	26.1
	MGIVL3732-5	5.0	26.1







Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.






Унутраны USD Дзяляр Кошт здзелкі ў Кітаі.







К а л і в ы маеце любыя пытанні, калі ласка, электронная пошта: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

выявы прадуктаў	Size	USD
 S Тып Цыліндрычны такарны інструмент	1010E	5.4
	1212F	5.3
	1616H	5.4
	2020K	6.0
	2525M	8.3
	3232P	14.7
	4040R	21.9
 M Тып Цыліндрычны такарны інструмент	1616H	6.7
	2020K	6.7
	2525M	8.6
	3232P	14.7
	4040R	29.0
 W Тып Цыліндрычны такарны інструмент	1616H	6.7
	2020K	6.7
	2525M	8.6
	3232P	16.4
	4040R	32.4
 D Тып Цыліндрычны такарны інструмент	1616H	9.3
	2020K	9.3
	2525M	11.0
	3232P	14.6
	4040R	36.0
 S Увядзіце ўнутранае адтуліну такарны разец	S06K	5.4
	S07K	4.6
	S08K	4.6
	S10K	4.6
	S12M	5.0
	S14N	5.4
	S16Q	5.7
	S18Q	6.4
	S20R	6.4
	S25S	9.7
	S32T	14.6
	S40U	25.4
 S Увядзіце ўнутранае адтуліну такарны разец	S07	5.4
	S08	5.4
	S10	5.4
	S12	6.9
	S16	8.6
	S20	9.7
	спружынная сталь	
 H Увядзіце ўнутранае адтуліну такарны разец	S06	14.6
	S07	14.6
	S08	14.6
	S10	16.4
	S12	18.1
	S14	20.0
	S16	21.7
	S18	34.6
	S20	43.6
	S25	65.0
 C Увядзіце ўнутранае адтуліну такарны разец	C04G	19.0
	C05G	19.0
	C06J	19.0
	C07K	19.0
	C08K	22.6
	C10K	26.1
	C12M	33.3
	C14N	52.4
	C16Q	69.0
	C18Q	81.0
	C20R	95.3
	C25S	204.7
	C32T	452.4
	металлокерамічныя Carbide	
	S16Q	8.3
	S20R	8.6
	S25S	11.0
	S32T	16.4
	S40T/U	28.9
	S50V	72.1
 S..M.. Увядзіце ўнутранае адтуліну такарны разец	S16Q	8.3
	S20R	8.6
	S25S	11.0
	S32T	16.4
	S40T/U	28.9
	S50V	72.1

выявы прадуктаў	Size	USD
 ZQ.. Тып отрезных такарны інструмент	1616H	6.4
	2020K	6.4
	2525M	8.9
	3232P	16.4
	SP.. Тып отрезных такарны інструмент	
 SPB.. Тып отрезных такарны інструмент	SPB226	11.9
	SPB326	11.9
	SPB426	11.9
	SPB232	14.3
	SPB332	14.3
	SPB432	14.3
	SPB.. Тып отрезных такарны інструмент	
 SLTBN.. Тып отрезных такарны інструмент	1616	22.6
	2020	22.6
	2525	22.6
	3232	29.7
	SPB.. Тып отрезных такарны інструмент	
 MGEHR/L.. тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	1010	7.1
	1212	7.1
	1616	6.4
	2020	6.4
	2525	8.9
 MGMN.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	1010	9.6
	1212	9.6
	1616	8.9
	2020	9.6
	2525	11.0
 MGMN.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	1616	8.6
	2020	8.6
	2525	11.0
	спружынная сталь	
	MGMN.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	
 MGEVR/L.. тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	16	9.3
	20	11.0
	25	13.1
	32	25.7
	40	54.3
 CGWSR/L.. тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	20	15.4
	1616H	9.6
	2020K	10.7
	спружынная сталь	
	MGMN.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	
 WGE.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	1616	10.3
	2020	10.3
	2525	11.9
	спружынная сталь	
	WGE.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	
 GY2M.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	1616	10.3
	2020	10.3
	2525	11.9
	спружынная сталь	
	GY2M.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	
 GYHR/L.. тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	1616	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
	2020	11.0
	2525	12.9
 KGMR/L.. тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	3232	20.0
	спружынная сталь	
	GMN.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	
	GMG.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	
	TTER/L.. тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	
 TDC.. TDJ.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	1010	10.3
	1212	10.3
	1616	9.3
	2020	11.0
	2525	12.9
 TTER/L.. тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	3232	20.0
	спружынная сталь	
	TTER/L.. тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	
	TTER/L.. тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	
	TTER/L.. тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	
 TTER/L.. тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	16	14.3
	20	16.7
	25	19.0
	спружынная сталь	
	TTER/L.. тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	



выявы прадуктаў	Size	USD
 KTGFR/L.. Тып-пазавальныя Такарны інструмент	1010	6.7
	1212	6.7
	1616	6.7
	2020	6.7
	2525	9.0
	спружынная сталь	
 KTGFR/L.. Тып-пазавальныя Такарны інструмент	1010	11.9
	1212	11.9
	1616	11.9
	2020	13.1
	2525	15.4
	спружынная сталь	
 KTGFSR/L.. Тып-пазавальныя Такарны інструмент	1010	7.1
	1212	7.1
	1616	7.1
	2020	7.1
	2525	9.3
	спружынная сталь	
 GBA.. Тып-пазавальныя Такарны інструмент	1616	6.7
	2020	6.7
	2525	8.9
	спружынная сталь	
	GBA.. Тып-пазавальныя Такарны інструмент	
	GBA.. Тып-пазавальныя Такарны інструмент	
 SGBSR/L.. Тып-пазавальныя Такарны інструмент	1616	9.0
	2020	9.0
	2525	11.9
	спружынная сталь	
	SGBSR/L.. Тып-пазавальныя Такарны інструмент	
	SGBSR/L.. Тып-пазавальныя Такарны інструмент	
 GBA.. Тып-пазавальныя Такарны інструмент	1616	9.3
	2020	13.1
	2525	16.4
	3232	21.9
	спружынная сталь	
	GBA.. Тып-пазавальныя Такарны інструмент	
 CGBR/L.. Тып-пазавальныя Такарны інструмент	1616	11.9
	2020	14.3
	2525	17.9
	спружынная сталь	
	CGBR/L.. Тып-пазавальныя Такарны інструмент	
	CGBR/L.. Тып-пазавальныя Такарны інструмент	
 QE..R/L.. тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	1616H	9.3
	2020K	11.0
	2525M	12.6
	3232P	20.0
	спружынная сталь	
	QE..R/L.. тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	
 ZT.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	1616	15.3
	2020	16.9
	2525	20.4
	спружынная сталь	
	ZT.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	
	ZT.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	
 DGN.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	1616	28.6
	2020	28.6
	2525	32.4
	спружынная сталь	
	DGN.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	
	DGN.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	
 FGHH..R/L.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	1616	28.6
	2020	28.6
	2525	32.4
	спружынная сталь	
	FGHH..R/L.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	
	FGHH..R/L.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	
 QF.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	1616	35.7
	2020	38.1
	2525	42.9
	спружынная сталь	
	QF.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	
	QF.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	
 MGHN.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	1616	23.9
	2020	21.9
	2525	23.9
	спружынная сталь	
	MGHN.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	
	MGHN.. Тып адсячэння /Паз Такарны інструмент	

выявы прадуктаў	Size	USD	выявы прадуктаў	Size	USD
 C-тып Shim	MC0903 MC1204 MC1604 MC1904	0.4 0.6 1.1 1.6	 M-тып Clamp	HL1810 HL1814 HL1917 HL2114 HL2217 HL2217 Fine Teeth HL2414	0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 0.4
 D-тып Shim	MD1103 MD1504 MD1506	0.4 1.0 1.1	 W-тып Clamp	ML520 ML620 ML625 ML630 ML830	0.3 0.3 0.3 0.3 0.8
 S-тып Shim	MS0903 MS1204 MS1504 MS1904	0.6 0.6 1.1 1.6	 V-тып Shim	WT16 WW08	0.4 0.4
 T-тып Shim	MT1603 MT1604 MT2204	0.3 1.1 1.1	 D-тып Крапежны шруба	WC0525E WC0625E	0.4 0.4
 V-тып Shim	MV1603	0.6	 D-тып Крапежны шруба	DC12 DD15 DT16 DV16 DW08	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 W-тып Shim	MW0603 MW0804	0.4 0.6	 D-тып Крапежны шруба	DL525 DL625	0.7 0.7
 STM-тып Shim	STM16R STM16L STM22R STM22L	0.3 0.3 1.0 1.0	 D-тып Shim Screw	DDC12 DDD15 DDT16 DDV16 DDW08	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
 Цэнтр Pin Вiнт	CTM510 CTM513 CTM613 CTM617 CTM619 CTM515-T CTM618-W CTM0822 CTM0822 Fine Teeth CTM1022 CTM1022 Fine Teeth	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.7 0.3 0.7	 L-Тып Унутраны шасцігранная ключ	L1.5 L2.0 L2.5 L3.0 L4.0 L5.0	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
 Plum Blossom інструмент Вiнт	M2. 0X5 M2. 2X5 M2. 5X5 M2. 5X6 M2. 5X8 M3. 0X8 M3. 5X10 M3. 5X12 M4. 0X8 M4. 0X10 M4. 5X12 M5. 0X10 M5. 0X12	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	 T-Тып Унутраны шасцігранная ключ	TL1.5 TL2.0 TL2.5 TL3.0 TL4.0 TL5.0	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
			 Сцяг-вобразны ключ Плоў	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
			 Сцяг-вобразны ключ Плоў	T6 T7 T8 T10 T15 T20	0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
			 T-тып Плы ключ	TT6 TT7 TT8 TT10 TT15 TT20	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.
Унутраны USD Даляр Кошт здзелкі ў Кітаі.

К а л і вы маеце любыя пытанні, калі ласка, электронная пошта: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>


выявы прадуктаў	спецыфікацыя	R	USD
 аздабленне Чыгун і загартаваных матэрыялаў	APKT113502 CBN1 APKT113504 CBN1 APKT113508 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 аздабленне Чыгун і загартаваных матэрыялаў	APKT160402 CBN1 APKT160404 CBN1 APKT160408 CBN1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 аздабленне Copper and Aluminum	APKT113502 PCD1 APKT113504 PCD1 APKT113508 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 аздабленне Copper and Aluminum	APKT160402 PCD1 APKT160404 PCD1 APKT160408 PCD1	0.2 0.4 0.8	6.9 6.9 6.9
 Сярэдняя Аздабленне Copper and Aluminum	APKT1135PDER-AL ZK01 APKT1604PDER-G2 ZK01	0.8 0.8	1.4 1.9
 аздабленне Copper and Aluminum	APKT1604-AL ZK01	0.2	1.9
 Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Часткі ёсць добрая аздабленне	APMT1135-TG ZN60 APMT1604-TG ZN60	0.8 0.8	1.4 1.9
 Сярэдняя чыставую апрацоўка	APMT1135PDER-M2 ZP25 APMT1604PDER-M2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
 Сярэдняя Грубая апрацоўка	APMT1135PDER-H2 ZP25 APMT1604PDER-H2 ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
 Апрацоўка ў агульным Матэрыял	APMT1135PDER-XM ZP25 APMT1604PDER-XM ZP25	0.8 0.8	1.1 1.9
 Высокая цвёрдасць HRC Апрацоўка на 62°	APMT1135PDER ZM90 APMT1604PDER ZM90	0.8 0.8	2.0 2.7
 Апрацоўка ў агульным Матэрыял	APMT1135PDER ZP20 APMT1604PDER ZP20	0.8 0.8	1.6 2.3
 Апрацоўка ў агульным Матэрыял	APMT1135PDER ZP30 APMT1604PDER ZP30	0.8 0.8	1.6 2.3
 Апрацоўка ў агульным Матэрыял	APMT1135PDER ZP60 APMT1604PDER ZP60	0.8 0.8	1.4 1.7

Блакаванне Зуб Тып правай Angle Канец фрэза
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



спецыфікацыя D x T x M	цана USD
BAP3-11-1T-M5	23.9
BAP3-13-1T-M6	23.9
BAP3-15-2T-M8	23.9
BAP3-16-2T-M8	28.6
BAP3-17-2T-M8	28.6
BAP3-20-2T-M10	31.0
BAP3-21-2T-M10	31.0
BAP3-25-3T-M12	33.3
BAP3-25-4T-M12	35.7
BAP3-26-2T-M12	33.3
BAP3-26-3T-M12	33.3
BAP3-26-4T-M12	35.7
BAP4-25-2T-M12	33.3
BAP4-26-2T-M12	33.3
BAP4-30-2T-M16	38.1
BAP4-30-3T-M16	40.4
BAP4-32-2T-M16	38.1
BAP4-32-3T-M16	40.4
BAP4-35-3T-M16	42.9

ВАР сталь пад прамым вуглом
канец фрэза
BAP Steel Right-Angle
End Milling Cutter



спецыфікацыя D x d x T	цана USD
BAP300R 40-22-4T	11.9
BAP300R 50-22-4T	15.3
BAP300R 63-22-6T	20.4
BAP400R 40-22-3T	10.3
BAP400R 50-22-4T	10.3
BAP400R 63-22-4T	11.9
BAP400R 80-27-6T	20.4
BAP400R 100-32-6T	32.4
BAP400R 125-40-7T	51.0
BAP400R 160-40-8T	61.1
BAP400R 200-40-10T	119.0
BAP400R 250-40-12T	187.1
BAP400R 300-60-14T	238.1
BAP400R 50-25.4-4T	11.9
BAP400R 63-25.4-4T	15.3
BAP400R 80-25.4-6T	23.9
BAP400R 100-31.75-6T	35.7

AL-BAPI алюминій пад прамым вуглом End фрэза
AL-BAP Aluminum Right-Angle End Milling Cutter



спецыфікацыя D x d x T	цана USD
AL-BAP400R 50-22-4T	16.9
AL-BAP400R 63-22-4T	22.1
AL-BAP400R 80-22-6T	30.7
AL-BAP400R 100-22-6T	54.6
AL-BAP400R 125-27-7T	85.0
AL-BAP400R 160-27-8T	95.3
AL-BAP400R 200-27-10T	204.0
AL-BAP400R 250-32-12T	272.1
AL-BAP400R 300-32-14T	340.3

Выкінуты пад прамым вуглом End фрэза державку
Discarded Right-Angle End Milling Cutter Toolholder



спецыфікацыя d x D x L	цана USD
BAP300R C10-10-120-1T	3.3
BAP300R C10-11-120-1T	3.3
BAP300R C12-12-130-1T	3.3
BAP300R C12-13-130-1T	3.3
BAP300R C14-14-130-2T	4.6
BAP300R C14-14-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-150-2T	4.6
BAP300R C15-15-200-2T	5.4
BAP300R C15-16-150-2T	4.6
BAP300R C15-16-200-2T	5.4
BAP300R C15.6-16-150-2T	4.6
BAP300R C15.6-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-120-2T	4.6
BAP300R C16-16-150-2T	4.6
BAP300R C16-16-200-2T	5.4
BAP300R C16-16-250-2T	9.6
BAP300R C16-17-120-2T	4.6
BAP300R C16-17-150-2T	4.6
BAP300R C16-17-200-2T	5.4
BAP300R C16-17-250-2T	9.6
BAP300R C16-18-150-2T	5.4
BAP300R C16-18-200-2T	6.1
BAP300R C19-20-150-2T	5.4
BAP300R C19-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-120-2T	5.4
BAP300R C20-20-150-2T	5.4
BAP300R C20-20-200-2T	6.1
BAP300R C20-20-250-2T	9.6
BAP300R C20-21-120-2T	5.4
BAP300R C20-21-150-2T	5.4
BAP300R C20-21-200-2T	6.1
BAP300R C20-21-250-2T	9.6
BAP300R C24-25-150-3T	10.3
BAP300R C24-25-200-3T	11.9
BAP300R C24-25-250-3T	14.3
BAP300R C24-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-3T	10.3
BAP300R C25-25-200-3T	11.9
BAP300R C25-25-250-3T	14.3
BAP300R C25-25-300-3T	20.4
BAP300R C25-25-150-2T	7.4
BAP300R C25-25-200-2T	8.9
BAP300R C25-25-250-2T	11.9
BAP300R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C24-25-150-2T	7.9
BAP400R C24-25-200-2T	9.6
BAP400R C24-25-250-2T	11.9
BAP400R C24-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-25-150-2T	7.9
BAP400R C25-25-200-2T	9.6
BAP400R C25-25-250-2T	11.9
BAP400R C25-25-300-2T	19.0
BAP400R C25-26-150-2T	7.9
BAP400R C25-26-200-2T	9.6
BAP400R C25-26-250-2T	11.9
BAP400R C25-26-300-2T	19.0
BAP400R C25-30-150-2T	10.3
BAP400R C25-30-200-2T	11.9
BAP400R C25-30-250-2T	16.9
BAP400R C25-30-300-2T	20.4
BAP400R C32-32-150-3T	13.6
BAP400R C32-32-200-3T	15.3
BAP400R C32-32-250-3T	18.9
BAP400R C32-32-300-3T	23.9
BAP400R C32-32-350-3T	27.1
BAP400R C32-32-400-3T	35.7
BAP400R C32-35-150-3T	13.6
BAP400R C32-35-200-3T	15.3
BAP400R C32-35-250-3T	19.7
BAP400R C32-35-300-3T	23.9
BAP400R C32-35-350-3T	27.1
BAP400R C32-35-400-3T	35.7
BAP400R C32-40-150-3T	15.3
BAP400R C32-40-200-3T	17.6
BAP400R C32-40-250-3T	22.1
BAP400R C32-40-300-3T	25.4
BAP400R C32-40-350-3T	30.7
BAP400R C32-40-400-3T	39.0
BAP400R C32-50-150-4T	22.1
BAP400R C32-50-200-4T	27.1

Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.

Унутраны USD Далар Кошт здзелкі ў Kітай.

Машына-заціснуты Круглы нос фрэза Machine-Clamped Round Nose Milling Cutter

MaiFix®


выявы прадуктаў	спецыфікацыя	R	цана
	RDMW1204MOT-PM ZP30	R6	1.7
Апрацоўка ў агульным Матэрыял	RDMW1605MOT-PM ZP30	R8	2.4
	RPGT1003-AL ZK01	R5	1.9
Сярэдняя Аздабленне Copper and Aluminum	RPMW1003MO ZN60	R5	1.6
	RPMW1003 ZN60 Non Chamfering	R5	1.3
Металакераміка сярэдняга і дробнага сталі Части Есць добрая аздабленне	RPMT1204MO ZN60	R6	1.9
	RPMT08T2-JS ZP25	R4	1.1
Апрацоўка ў агульным Матэрыял	RPMT10T3-JS ZP25	R5	1.4
	RPMT1204MO ZM90	R6	2.0
Высокая цвёрдасць HRC Апрацоўка на 62°	RPMT1204MO ZP30	R6	1.7
Апрацоўка ў агульным Матэрыял	RPMT1204MO ZP60	R6	1.7
Апрацоўка ў агульным Матэрыял	RPMT1204-XM ZP25	R6	1.3
Апрацоўка ў агульным Матэрыял	RPMW1003MO ZM90	R5	1.7
Высокая цвёрдасць HRC Апрацоўка на 62°	RPMW1003MO ZP20	R5	1.3
Апрацоўка ў агульным Матэрыял	RPMW1003MO ZP30	R5	1.3
Апрацоўка ў агульным Матэрыял	RPMW1003MO ZP60	R5	1.3
Апрацоўка ў агульным Матэрыял	RPMW1003-XM ZP25	R5	1.3

Замыканне Зуб Тып Круглы нос Канец фрэза
Locking Tooth Type Round Nose End Milling Cutter



спецыфікацыя D x T x M	цана USD
EMRR4-16-2T-M8	28.6
EMRR4-17-2T-M8	28.6
EMRR4-20-2T-M10	31.0
EMRR4-21-2T-M10	31.0
EMRR4-25-2T-M12	33.3
EMRR4-26-2T-M12	33.3
EMRR4-25-3T-M12	35.7
EMRR4-26-3T-M12	35.7
EMRR5-20-2T-M10	31.0
EMRR5-21-2T-M10	31.0
EMRR5-25-2T-M12	33.3
EMRR5-26-2T-M12	33.3
EMRR5-30-2T-M16	38.1
EMRR5-32-2T-M16	38.1
EMRR5-30-3T-M12	40.4
EMRR5-32-3T-M12	40.4
EMRR5-35-3T-M16	42.9
EMRR6-25-2T-M12	33.3
EMRR6-26-2T-M12	33.3
EMRR6-30-2T-M16	38.1
EMRR6-32-2T-M16	38.1
EMRR6-35-3T-M16	42.9

Эмі сталі Круглы нос Канец фрэза
EMR Steel Round Nose End Milling Cutter



спецыфікацыя D x d x T	цана USD
EMR 5R50-22-4T	10.3
EMR 5R63-22-4T	11.9
EMR 5R80-27-6T	20.4
EMR 5R100-32-6T	32.4
EMR 5R125-40-7T	51.0
EMR 5R160-40-8T	61.1
EMR 5R50-25.4-4T	11.9
EMR 5R63-25.4-4T	15.3
EMR 5R80-25.4-6T	23.9
EMR 5R100-31.75-6T	35.7
EMRW 6R50-22-4T	10.3
EMRW 6R63-22-4T	11.9
EMRW 6R80-27-6T	20.4
EMRW 6R100-32-6T	32.4
EMRW 6R125-40-7T	51.0
EMRW 6R160-40-8T	61.1
EMR 6R200-40-10T	119.0
EMR 6R250-40-12T	187.1
EMR 6R300-60-14T	238.1
EMRW 6R50-25.4-4T	11.9
EMRW 6R63-25.4-4T	15.3
EMRW 6R80-25.4-6T	23.9
EMRW 6R100-31.75-6T	35.7

The Above спецыфікацыя Are RP.. Inserts,
RC.. / RD.. Устаўка і ручка, калі ласка, звяртайцеся!

The Above спецыфікацыя Are RP.. Inserts,
RC.. / RD.. Inserts and handle, please inquire!

Выкінутыя Круглы нос Канец фрэза державку
Discarded Round Nose End Milling Cutter Toolholder














спецыфікацыя D x D x L x T	цана USD
EMR C10-4R10-120-1T	3.3
EMR C12-4R12-130-1T	3.3
EMR C12-4R13-130-1T	3.3
EMR C16-4R16-150-2T	5.0
EMR C16-4R16-200-2T	6.1
EMR C16-4R17-150-2T	5.0
EMR C16-4R17-200-2T	6.1
EMR C19-4R20-150-2T	6.1
EMR C19-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-150-2T	6.1
EMR C20-4R20-200-2T	6.9
EMR C20-4R20-250-2T	11.9
EMR C20-4R21-150-2T	6.1
EMR C20-4R21-200-2T	6.9
EMR C19-5R20-150-2T	6.1
EMR C19-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R20-150-2T	6.1
EMR C20-5R20-200-2T	7.4
EMR C20-5R20-250-2T	11.9
EMR C20-5R21-150-2T	6.1
EMR C20-5R21-200-2T	7.4
EMR C20-5R21-250-2T	11.9
EMR C20-5R25-150-2T	7.9
EMR C20-5R25-200-2T	9.6
EMR C20-5R25-250-2T	11.9
EMR C20-5R30-110-2T	7.9
EMR C24-5R25-150-2T	7.9
EMR C24-5R25-200-2T	9.6
EMR C24-5R25-250-2T	13.6
EMR C24-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R25-150-2T	7.9
EMR C25-5R25-200-2T	9.6
EMR C25-5R25-250-2T	13.6
EMR C25-5R25-300-2T	19.0
EMR C25-5R26-150-2T	7.9
EMR C25-5R26-200-2T	9.6
EMR C25-5R26-250-2T	13.6
EMR C25-5R26-300-2T	19.0
EMR C25-5R30-150-2T	10.3
EMR C25-5R30-200-2T	11.9
EMR C25-5R30-250-2T	13.6
EMR C25-5R30-300-2T	19.0
EMR C32-5R35-150-3T	13.6
EMR C32-5R35-200-3T	15.3
EMR C32-5R35-250-3T	18.9
EMR C32-5R35-300-3T	23.9
EMR C32-5R35-350-3T	28.9
EMR C32-5R35-400-3T	39.0
EMR C32-5R40-150-3T	15.3
EMR C32-5R40-200-3T	18.9
EMR C32-5R40-250-3T	20.4
EMR C32-5R40-300-3T	23.9
EMR C32-5R40-350-3T	30.7
EMR C32-5R40-400-3T	39.0
EMR C32-5R50-150-4T	23.9
EMR C32-5R50-200-4T	27.1
EMRW C25-5R25-150-2T	7.9
EMRW C25-5R25-200-2T	9.6
EMRW C25-5R25-250-2T	15.3
EMRW C25-5R30-150-2T	10.3
EMRW C25-5R30-200-2T	11.9
EMRW C25-5R30-250-2T	16.9
EMRW C32-5R35-150-3T	13.6
EMRW C32-5R35-200-3T	15.3
EMRW C32-5R35-250-3T	18.9
EMRW C32-5R35-300-3T	27.1
EMRW C25-6R32-150-2T	10.3
EMRW C25-6R32-200-2T	11.9
EMRW C25-6R32-250-2T	16.9
EMRW C25-6R32-300-2T	20.4
EMRW C32-6R32-150-2T	13.6
EMRW C32-6R32-200-2T	15.3
EMRW C32-6R32-250-2T	18.9
EMRW C32-6R32-300-2T	23.9
EMRW C32-6R32-350-2T	27.1
EMRW C32-6R32-400-2T	30.7
EMRW C32-6R35-150-2T	15.3
EMRW C32-6R35-200-2T	16.9
EMRW C32-6R35-250-2T	20.4
EMRW C32-6R35-300-2T	27.1
EMRW C32-6R32-350-2T	28.9
EMRW C32-6R32-400-2T	32.4
EMRW C32-6R40-150-3T	16.9
EMRW C32-6R40-200-3T	19.7
EMRW C32-6R40-250-3T	22.1
EMRW C32-6R40-300-3T	27.1
EMRW C32-6R40-350-3T	30.7
EMRW C32-6R40-400-3T	39.0
EMRW C32-6R50-150-4T	23.9
EMRW C32-6R50-200-4T	27.1

Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.
Унутраны USD Даляр Кошт здзелкі ў Kітай.

<http://www.mzg.tw>


К а л і вы маеце любыя пытанні, калі ласка, электронная пошта: eva@mzgtool.cn

Product Pictures	спецификация	USD	Product Pictures	спецификация	USD	Product Pictures	спецификация	USD	Product Pictures	спецификация	USD
	аздабленне чыгуны і загартаваныя матэрыялы SEHT1204AFFN CBN1	7. 1		P3200-R4 ZP10 P3200-R5 ZP10 P3200-R6 ZP10 P3200-R8 ZP10 P3200-R10 ZP10 P3200-R12. 5 ZP10 P3200-R15 ZP10 P3200-R16 ZP10	7. 4 8. 3 8. 3 9. 9 11. 9 20. 3 31. 1 40. 3		LNMU0303ZER-MJ			800-08A	
	аздабленне Copper and Aluminum SEHT1204AFFN PCD1	7. 1		Cutting Below HRC55 ZPFG100 ZM55 ZPFG120 ZM55 ZPFG160 ZM55 ZPFG200 ZM55 ZPFG250 ZM55 ZPFG300 ZM55	17. 1 17. 1 20. 4 23. 9 32. 4 51. 4		PNMU0905GNEN-MJ			800-08T308M-C-G	
	Сярэдняя Аздабленне Copper and Aluminum SEHT1204AFFN ZK01	1. 7		Cutting Below HRC55 BNM120 ZM55 BNM160 ZM55 BNM200 ZM55 BNM250 ZM55 BNM300 ZM55	17. 1 18. 6 23. 9 32. 4 41. 0		PNMU0905XNER-GM			800-08T308M-I-G	
	грубая апрацоўка агульныя матэрыялы SECA1204AFTN ZP30	3. 1	Замыканне Зуб Тып Сферычная Канец фрэза Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter				SNMU130508EN-GM			800-09T308H-P-G	
	Сярэдняя чыставую апрацоўка агульны матэрыял SEHT1204AFSN ZM90	3. 1						WNMU080608EN-SM		R390-11T308-PM	
	Сярэдняя чыставую апрацоўка агульны матэрыял SEKT1204AFTN ZM90	3. 1						3PKT100408R-M 3PKT150508R-M 3PKT190608R-M		SCMT09T308-MM	
KM Сталь 45° Твар фрэза KM Steel 45° Face Milling Cutter							XJMG1204			S-R215. 44-15T364M	
							HNGX0906-FF			DGN3102C	
							WNMX060312ZNN-MM WNMX09T316ZNN-MM			GRIP3003Y GRIP4004Y	
							6NGU060408R-M 6NGU090508R-M			LNKX1506-G	
							CNHX100508T CNHX131108T			WXCU080612T	
							AXMT060208R-EM			LNKX1005-Y LNKX1206-Y LNKT1507	
							BLMP0603R-M			S229. 0300. 32	
							BLMP0904R-ML			SOEX090408-13	
							BLMP1205R-M			HNPJ130720ANSN-HD	
							BLMP1306R-M			SPIRH5-LT-L	
							TNGX2207PNTN			SPIRH5-LT-D	
							ZNHU080-08			APMT1003-NN	
							SNMX1205XTN			SEKN1203AFTN-NN	
							SOMT050204-DP SOMT060204-DP SOMT070306-DP SOMT08T306-DP SOMT09T308-DP SOMT11T308-DP			SEKR1203AFTN-NN	
							AXMT123508PEERG			TPUN160308-NN	
							RPHX1204M6EN-M31			APKT150412-PM	
							XNEX080608-MD15			SPMT120408-PM	
							XOMX180608TR-M14			ONHU060408-PM ONHU08T508-PM	
										KNX-Q7-3. 5	

Устаўка Тып Quick Drill Insert Type Quick Drill

MaiFix®

Блакаванне Зуб Тып правай Angle Канец фрэза
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: R390-11T3..


спецыфікацыя DxTxM	цана USD
R39011-16-2T-M8	28.6
R39011-17-2T-M8	28.6
R39011-20-2T-M10	31.0
R39011-21-2T-M10	31.0
R39011-25-2T-M12	33.3
R39011-26-2T-M12	33.3
R39011-30-2T-M16	35.7
R39011-32-2T-M16	35.7
R39011-33-2T-M16	35.7
R39011-35-2T-M16	42.9

Замыканне Зуб Тып Сферычная Канец фрэза
Locking Tooth Type Spherical End Milling Cutter



спецыфікацыя DxRxM	цана USD
BNM-10-R5-M5	35.7
BNM-12-R6-M6	35.7
BNM-16-R8-M8	38.1
BNM-20-R10-M10	38.1
BNM-25-R12.5-M12	40.4

Блакаванне Зуб Тып правай Angle Канец фрэза
Locking Tooth Type Right-Angle End Milling Cutter



Insert: JDMT0702..

спецыфікацыя DxTxM	цана USD
JDMT07-11-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M5	35.7
JDMT07-12-2T-M6	35.7
JDMT07-13-2T-M6	35.7
JDMT07-14-2T-M6	35.7
JDMT07-16-3T-M8	42.9
JDMT07-17-3T-M8	42.9

Блакаванне Зуб Тып правай Angle Канец фрэза
Locking Tooth Type Right-Angle канец фрэза



Insert: AXMT0602..

спецыфікацыя DxTxM	цана USD
AXMT06-11-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M5	35.7
AXMT06-12-2T-M6	35.7
AXMT06-13-2T-M6	35.7
AXMT06-16-3T-M8	42.9
AXMT06-17-3T-M8	42.9

Locking Tooth Type Fast канец фрэза
Замыканне Зуб Тып Fast End фрэза



спецыфікацыя DxTxM	цана USD
AJX06-16-2T-M8	31.0
AJX06-17-2T-M8	31.0
AJX08-20-2T-M10	33.3
AJX08-21-2T-M10	33.3
AJX09-25-2T-M12	35.7
AJX09-26-2T-M12	35.7
AJX09-28-2T-M12	35.7
AJX12-30-2T-M16	40.4
AJX12-32-2T-M16	40.4
AJX12-35-2T-M16	47.6

Вальфрам стаў антивибрационная строганье інструмента
Tungsten steel anti-vibration tool rod



спецыфікацыя dxDxLxM	цана USD
MFL08-08-100-M4	59.6
MFL10-10-100-M5	59.6
MFL10-10-150-M5	83.3
MFL12-12-100-M6	75.0
MFL12-12-150-M6	102.4
MFL12-12-200-M6	135.7
MFL15-15-150-M8	131.0
MFL15-15-200-M8	178.6
MFL16-16-100-M8	114.3
MFL16-16-150-M8	131.0
MFL16-16-200-M8	178.6
MFL16-16-250-M8	226.1

спецыфікацыя dxDxLxM	цана USD
MFL19-19-150-M10	204.7
MFL19-19-200-M10	273.9
MFL19-19-250-M10	326.1
MFL20-20-100-M10	154.7
MFL20-20-150-M10	204.7
MFL20-20-200-M10	273.9
MFL20-20-250-M10	326.1
MFL20-20-300-M10	373.9

спецыфікацыя dxDxLxM	цана USD
MFL24-24-150-M12	273.9
MFL24-24-200-M12	376.1
MFL24-24-250-M12	450.0
MFL24-24-300-M12	535.7
MFL25-25-150-M12	273.9
MFL25-25-200-M12	376.1
MFL25-25-250-M12	450.0
MFL25-25-300-M12	535.7
MFL25-25-350-M12	750.0

спецыфікацыя dxDxLxM	цана USD
MFL32-32-200-M16	614.3
MFL32-32-250-M16	750.0
MFL32-32-300-M16	916.7
MFL32-32-350-M16	1159.6
MFL32-32-400-M16	1428.6

* Тып замак з зубоў інструмент склад Спецыфікацыя з'яўляецца поўнай. Калі ласка, задавайце пытанні па спецыфікацыі не пазначана.

* Lock teeth type tool stock Specification are complete. Please inquire for specification not listed.

выявы прадуктаў	спецыфікацыя	R	USD
 бурэнне Апрацоўка агульныя матэрыялы	WCMX030208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX040208 ZP25	0.8	1.4
	WCMX050308 ZP25	0.8	1.7
	WCMX06T308 ZP25	0.8	1.9
	WCMX080412 ZP25	1.2	2.6
 бурэнне Апрацоўка Высокая цвёрдасць матэрыялаў	WCMX030208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX040208 ZP30	0.8	2.3
	WCMX050308 ZP30	0.8	2.4
	WCMX06T308 ZP30	0.8	2.6
	WCMX080412 ZP30	1.2	3.7
 бурэнне Апрацоўка агульныя матэрыялы	SPMG050204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG060204 ZP25	0.4	1.4
	SPMG07T308 ZP25	0.8	1.7
	SPMG090408 ZP25	0.8	1.9
	SPMG110408 ZP25	0.8	2.3
 бурэнне Апрацоўка Высокая цвёрдасць матэрыялаў	SPMG050204 ZP30	0.4	2.7
	SPMG060204 ZP30	0.4	2.9
	SPMG07T308 ZP30	0.8	2.9
	SPMG090408 ZP30	0.8	3.3
	SPMG110408 ZP30	0.8	3.6
	SPMG140408 ZP30	0.8	5.4

WC Устаўка Тып Quick Drill

WC Insert Type Quick Drill

D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
8	12	XCMT040104	61.7	91.4	-	-
10	12	XCMT050204	57.1	85.0	-	-
12	16	XCMT060204	47.1	65.3	-	-
14-14.5	20	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
15-20	25	WCMX030208	25.3	32.9	37.6	67.1
20.5-24.5	25	WCMX040208	35.3	42.6	50.3	72.9
25	32	WCMX050308	35.3	42.6	50.3	72.9
25.5-30	32	WCMX050308	42.6	45.3	52.9	80.0
30.5-31	32	WCMX050308	57.6	59.6	72.9	100.4
31.5-40	32	WCMX06T308	57.6	59.6	72.9	100.4
41	32	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
42	40	WCMX06T308	69.0	76.7	96.0	125.7
43-45	40	WCMX080412	69.0	76.7	96.0	125.7
46-50	40	WCMX080412	75.4	93.3	102.9	137.1
51-55	40	WCMX080412	85.0	109.7	130.3	148.6
56-57	40	WCMX080412	89.0	112.4	171.4	165.7
58-59	40	WCMX06T308	89.0	112.4	171.4	165.7
60-63	40	WCMX06T308	93.3	123.3	197.9	201.1
64-65	40	WCMX06T308	100.3	137.1	224.0	231.0
66-68	40	WCMX06T308	101.7	151.0	228.6	240.0
69-70	40	WCMX06T308	102.9	160.0	240.0	262.9

SP Устаўка Тып Quick Drill

SP Insert Type Quick Drill

D	d		L=2XD	L=3XD	L=4XD	L=5XD
13-14.5	20	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15	25	SPMG050204	30.4	35.7	44.7	78.6
15.5-20	25	SPMG060204	30.4	35.7	44.7	78.6
20.5-21.5	25	SPMG060204	41.9	47.6	60.7	83.3
22-24.5	25	SPMG07T308	41.9	47.6	60.7	83.3
25-27.5	32	SPMG07T308	50.3	54.7	65.4	91.4
28-30	32	SPMG090408	50.3	54.7	65.4	91.4
30.5-33.5	32	SPMG090408	66.9	72.9	88.1	108.6
34-40	32	SPMG110408	66.9	72.9	88.1	108.6
41	32	SPMG110408	79.0	88.1	105.4	137.1
42-45	40	SPMG140512	79.0	88.1	105.4	137.1
46-50	40	SPMG140512	88.1	98.9	125.7	148.6
51-55	40	SPMG07T308	94.3	111.0	144.0	171.4
56	40	SPMG07T308	98.9	123.9	208.1	228.6
57-59	40	SPMG090408	98.9	123.9	208.1	228.6
60-63	40	SPMG090408	103.3	136.9	250.0	271.4
64-66	40	SPMG090408	111.0	161.9	280.0	300.0
67-68	40	SPMG110408	111.0	161.9	280.0	300.0
69-70	40	SPMG110408	114.6	173.9	290.0	328.6

Плюс WDXT.../GPMT... Шток Тып Quick Drill тавару, Сардэчна запрашаем на запат!

Plus WDXT.../GPMT... Type Stock Quick Drill Commodity, Welcome To Inquire!

Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.

Унутраны USD Даляр Кошт здзелкі ў Кітаі.

Калі вы маеце любыя пытанні, калі ласка, электронная пошта: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

виявы прадуктаў	спецыфікацыя	NO.	дыяпазон D	цана
	RBH19C	LBK1	19-25	28.6
	RBH25C	LBK2	25-33	28.6
	RBH32C	LBK3	32-42	31.0
	RBH40C	LBK4	40-55	40.4
	RBH52C	LBK5	52-70	61.9
	RBH68C	LBK6	68-92	83.3
	RBH90C	LBK6	90-122	102.4
	RBH120C	LBK6	120-164	119.0
	RBH160C	BST	160-204	135.7
	RBH200C	BST	200-310	273.9
Insert:CCMT..	RBH300C	BST	300-410	544.0
	RBH400C	BST	400-510	583.3
	RBH500C	BST	500-610	681.0

	CBH20	LBK1	20-26	135.7
	CBH25	LBK2	25-33	154.7
	CBH32	LBK3	32-42	163.1
	CBH40	LBK4	40-55	181.0
	CBH52	LBK5	52-75	204.7
	CBH68	LBK6	68-102	238.1
	CBH100	LBK6	100-152	273.9
	CBH150	LBK6	150-202	323.9
	CBH200	BST	200-310	714.3
	CBH300	BST	300-410	821.4
Fine-Tuning Accuracy 0.01mm	CBH400	BST	400-510	919.0
	CBH500	BST	500-610	1023.9
	EWN20	CK1	20-36	123.9
	EWN25	CK2	25-47	131.0
Салдавальныя інструмент заціскі	EWN32	CK3	32-60	142.9
	EWN41	CK4	41-74	163.1
	EWN53	CK5	53-95	178.6
	EWN68	CK6	68-150	197.6
інструмент сумны Clamp	EWN100	CK6	100-203	214.3

	EWN1-1		20-25	13.1
	CBH1-2		25-31	13.1
	CBH1-3		30-36	13.1
	CBH2-1		25-33	13.1
	CBH2-2		32-40	13.1
	CBH2-3		39-47	13.1
	CBH3-1		32-42	13.1
	CBH3-2		41-51	13.1
	CBH3-3		50-60	13.1
	CBH4-1		41-54	13.1
	CBH4-2		50-63	13.1
	CBH4-3		61-74	13.1
	CBH5-1		53-70	13.1
	CBH5-2		65-82	13.1
	CBH5-3		78-95	13.1
	CBH6-1		68-100	13.1
			100-153	13.1
	CBH6-2		94-126	13.1
			126-179	13.1
	CBH6-3		118-150	13.1
			150-203	13.1

	BE09A	M5	16.7	
	BE10. 5A	M5	16.7	
	BE12A	M6	16.7	
	BE14A	M6	16.7	
	BE16A	M6	16.7	
	BE18A	M10	16.7	
	BE20A	M10	16.7	
	BE22A	M10	16.7	
	BE24A	M10	16.7	
	BE26A	M10	16.7	
BE сумны інструмент	BE28A	M10	16.7	
	BE30A	M10	16.7	
	BE32A	M10	19.0	
	BE34A	M10	19.0	
	BE36A	M10	23.9	
	BE38A	M10	23.9	
	BE40A	M10	23.9	

	EC1608	-	14.3	
	EC1610	-	14.3	
	EC1612	-	14.3	
	EC1614	-	14.3	
	ST08-W5-100L	M5	59.6	
	ST10-W6-110L	M6	69.0	
	ST12-W6-120L	M6	88.1	
	ST12-W6-150L	M6	107.1	
	ST14-W6-160L	M6	119.0	
	ST16-W10-160L	M10	135.7	
	ST16-W10-180L	M10	150.0	

NBH2084 сумны інструмент (сумны дыяпазон:8-280mm)			
			
NBH2084 Boring Tool (сумны дыяпазон: 8-280mm) Fine-Tuning Accuracy 0.01mm			

спецыфікацыя	дыяпазон D	цана
Сумны трымальнік інструмента		
SBJ2008-32	8-11	8.6
SBJ2010-40	10-13	8.6
SBJ2012-53	12-17	8.6
SBJ2016-68	16-21	8.6
SBJ2016-102	16-21	20.4
SBJ2020-83	20-130	8.6
SBJ2020-125	20-130	20.4
SBJ2020-150	20-130	23.9
SBJ2020-200	20-130	28.6
SBJ2025-96	25-135	8.6
SBJ2025-144	25-135	20.4
SBJ2025-150	25-135	23.9
SBJ2025-200	25-135	28.6
SBJ2030-115	30-140	8.6
SBJ2030-173	30-140	23.9
SBJ2030-200	30-140	28.6
SBJ2020-L	120-280	8.6
SBJ2020-150L	120-400	23.9

Набор інструментаў сумны		
NBH2084 Boring head		
R8-NBH2084-8P	8-280	138.1
NT30-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT40-NBH2084-8P	8-280	233.3
NT50-NBH2084-8P	8-280	309.6
BT40-NBH2084-8P	8-280	233.3
BT50-NBH2084-8P	8-280	273.9
SK40-NBH2084-8P	8-280	278.6
SK50-NBH2084-8P	8-280	309.6

NBJ16 сумны інструмент (сумны дыяпазон:8-50mm)		
		
NBJ16 Boring Tool (сумны дыяпазон: 8-50mm) Fine-Tuning Accuracy 0.01mm		

спецыфікацыя	дыяпазон D	цана
Сумны трымальнік інструмента		
SBJ1606-24	6-9	8.6
SBJ1608-32	8-11	8.6
SBJ1610-40	10-13	8.6
SBJ1612-53	12-15	8.6
SBJ1614-60	14-17	8.6
SBJ1616-68	16-21	8.6
SBJ1620-83	20-26	8.6
SBJ1620-150L	20-26	23.9
SBJ1620-200L	20-26	28.6
SBJ1625-90	25-31	8.6
SBJ1625-150L	25-31	23.9
SBJ1625-200L	25-31	28.6
SBJ1630-90	30-36	8.6
SBJ1630-150L	30-36	23.9
SBJ1630-200L	30-36	28.6
SBJ1635-90	35-41	8.6
SBJ1635-150L	35-41	23.9
SBJ1635-200L	35-41	28.6
SBJ1640-90	40-46	8.6
SBJ1640-150L	40-46	23.9
SBJ1640-200L	40-46	28.6
SBJ1645-90	45-51	8.6
SBJ1645-150L	45-51	23.9
SBJ1645-200L	45-51	28.6

Набор інструментаў сумны		
NBJ16 Boring head		
NT40-SBJ16-55-12P	8-50	138.1
NT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3
BT30-SBJ16-55-12P	8-50	233.3
BT40-SBJ16-55-12P	8-50	309.6
BT50-SBJ16-65-12P	8-50	233.3
SK30-SBJ16-60-12P	8-50	273.9
SK40-SBJ16-60-12P	8-50	278.6
SK50-SBJ16-65-12P	8-50	309.6

HBOR Тонкая налада сумны Резак (дакладнасць Тонкая налада 0.002mm)		
		
HBOR Fine-Tuning Boring Cutter (Fine-Tuning Accuracy 0.002mm)		

спецыфікацыя	дыяпазон D	цана
HBOR25 Boring Cutter		
HBOR25M (29-38) Boring head	29-38	666.7
HBOR25M (29-38) Back Boring	29-38	666.7
BT30-HBOR25P ToolHolder		857.1
BT40-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK30-HBOR25P ToolHolder		857.1
SK40-HBOR25P ToolHolder		857.1
HSK63A-HBOR25P ToolHolder		976.1
CA0602-09T Carbide Boring	2-3.2	59.6
CA0603-16T Carbide Boring	3-4.2	59.6
CA0604-22T Carbide Boring	4-5.2	59.6
CA0605-27T Carbide Boring	5-6.2	59.6
CA0606-32T Carbide Boring	6-7.2	59.6
CB06050-21 (CC03)	5-6	123.9
CB06055-26 (CC03)	5.5-6.5	123.9
CB06060-26 (CC03)	6-7	123.9
CB06065-31 (CC03)	6.5-7.5	123.9
CB06070-31 (CC04)	7-8	123.9

HBOR32 Boring Cutter		
HBOR32M (36-52) Boring head	36-52	800
HBOR32M (36-52) Back Boring	36-52	800
HBOR40 Boring Cutter		
HBOR40M (44-68) Boring head	44-68	833.3
HBOR40M (44-68) Back Boring	44-68	833.3

HBOR50 Набор інструментаў сумны		
HBOR50BM (57-90) Boring head	57-90	742.9
HBOR50BM (57-90) Back Boring	57-90	742.9
BT30-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1
BT40-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	1190.4
BT50-HBOR50 (06-90) ToolHolder	6-90	857.1
BT40-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1190.4
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	904.7
BT50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK30-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK40-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
SK50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	904.7
SK50-HBOR50 (06-90) -14P	6-90	1273.9
HSK63A-HBOR50 (6-90) -14P	6-90	1309.6

HBOR63 Набор інструментаў сумны		
HBOR63BM (70-110) Boring head	70-110	804.7
HBOR63BM (110-150) Boring head	110-150	804.7
HBOR63BM (70-110) Back Boring	70-110	804.7
HBOR63BM (110-150) Back Boring	110-150	804.7
NT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4
NT40-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1381
NT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119
NT50-HBOR63 (6-150) -15P	6-150	1428.6
BT40-HBOR63 ToolHolder	6-150	1071.4
BT40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381
BT50-HBOR63 ToolHolder	6-150	1119
BT50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6
SK40-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1381
SK50-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1428.6
HSK63A-HBOR63 (6-150) 15P	6-150	1452.4

Boring Accessories		
Boring Accessories		
BR1606-21 (WBGT0601. . L)	6-9	23.9
BR1608-28 (TBGT0601. . L)	8-11	23.9
BR1610-35 (TBGT0601. . L)	10-13	23.9
BR1612-42 (TP. . 09. . L)	12-15	23.9
BR1614-50 (TP. . 09. . L)	14-17	23.9
BR1616-60 (TP. . 09. . L)	16-20	23.9
BR1620-65 (TP. . 11. . L)	20-24	23.9
BR1624-68 (TP. . 11. . L)	24-28	23.9
BM5		35.7
SRTP2938 (TP. . 09. . L)	28-38	35.7
SRTP3652 (TP. . 09. . L)	36-52	35.7
SRTP4468 (TP. . 09. . L)	44-68	41.7
BM8		9.6
SRTP70110 (TP. . 11. . L)	70-110	47.6
SRTP10150 (TP. . 11. . L)	110-150	47.6

Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.
Унутраны USD Даляра Кошт здзелкі ў Кітаі.

<http://www.mzg.tw>

К а л і вы маеце любыя пытанні, калі ласка, электронная пошта: eva@mzgtool.cn

BSA Грубы сумны Cutter Грубы сумны Cutter Holder

BSA Rough
Boring Cutter

Rough Boring Cutter Holder



спецификация	цена
BT40-BSA25-120	47.6
BT40-BSA30-150	47.6
BT40-BSA38-165	50.0
BT40-BSA42-165	50.0
BT40-BSA50-165	53.6
BT40-BSA62-180	63.1
BT40-BSA72-180	71.4
BT40-BSA90-180	89.3
BT50-BSA25-135	81.0
BT50-BSA30-165	81.0
BT50-BSA38-180	83.3
BT50-BSA42-210	83.3
BT50-BSA50-180	86.9
BT50-BSA50-240	92.9
BT50-BSA62-195	95.3
BT50-BSA62-270	107.1
BT50-BSA72-195	95.3
BT50-BSA72-285	131.0
BT50-BSA90-210	164.3
BT50-BSA90-300	208.3
BT50-BSA105-195	297.6
BT50-BSA105-285	381.0

BSA Грубы сумны Cutter

BSA Rough
Boring Cutter

спецификация	цена
BSA30-42-LBK2	27.4
BSA38-52-LBK3	28.6
BSA50-65-LBK4	33.3
BSA62-90-LBK5	41.7
BSA72-110-LBK6	51.1

BSB Грубы сумны Cutter

BSB Rough
Boring Cutter

спецификация	цена
BT40-BSB25-120	47.6
BT40-BSB38-150	47.6
BT40-BSB50-165	53.6
BT40-BSB62-180	62.6
BT40-BSB72-165	71.4
BT40-BSB90-180	89.3
BT50-BSB25-135	80.4
BT50-BSB38-180	81.9
BT50-BSB50-180	86.4
BT50-BSB50-240	92.4
BT50-BSB62-195	95.3
BT50-BSB62-270	107.1
BT50-BSB72-195	104.3
BT50-BSB72-285	140.0
BT50-BSB90-210	163.9
BT50-BSB90-300	208.3
BT50-BSB105-195	297.9
BT50-BSB105-285	383.1

BSB-LBK Грубы сумны Cutter

BSB-LBK Rough
Boring Cutter

спецификация	цена
BSB25-52-LBK2	27.4
BSB38-70-LBK3	28.6
BSB50-90-LBK4	32.9
BSB62-90-LBK5	41.7
BSB72-135-LBK6	59.6

спецификация	цена
TBS910-36-L	TP09 11.9
TBS910-45-L	TP09 11.9
TBS913-48-L	TP11 11.9
TBS913-65-L	TP11 11.9
TBS916-60-L	TP11 11.9
TBS916-80-L	TP11 11.9
TBS919-70-L	TC16 19.0
TBS919-90-L	TC16 19.0
TBS919-85-L	TC16 19.0
TBS919-105-L	TC16 23.9
TBS925-100-L	TC16 31.0
TBS925-135-L	TC16 38.1

спецификация	цена
TBS910-36-R	TP09 11.9
TBS910-45-R	TP09 11.9
TBS913-48-R	TP11 11.9
TBS913-65-R	TP11 11.9
TBS916-60-R	TP11 11.9
TBS916-80-R	TP11 11.9
TBS919-70-R	TC16 19.0
TBS919-90-R	TC16 19.0
TBS919-85-R	TC16 19.0
TBS919-105-R	TC16 23.9
TBS925-100-R	TC16 31.0
TBS925-135-R	TC16 38.1

спецификация	цена
CBS908-23-L	CC06 11.9
CBS908-30-L	CC06 11.9
CBS910-36-L	CC06 11.9
CBS910-45-L	CC06 11.9
CBS913-48-L	CC09 11.9
CBS913-65-L	CC09 11.9
CBS916-60-L	CC09 11.9
CBS916-80-L	CC09 11.9
CBS919-70-L	CC12 19.0
CBS919-90-L	CC12 19.0
CBS919-85-L	CC12 19.0
CBS919-105-L	CC12 23.9
CBS925-100-L	CC12 31.0
CBS925-135-L	CC12 38.1

спецификация	цена
CBS908-23-R	CC06 11.9
CBS908-30-R	CC06 11.9
CBS910-36-R	CC06 11.9
CBS910-45-R	CC06 11.9
CBS913-48-R	CC09 11.9
CBS913-65-R	CC09 11.9
CBS916-60-R	CC09 11.9
CBS916-80-R	CC09 11.9
CBS919-70-R	CC12 19.0
CBS919-90-R	CC12 19.0
CBS919-85-R	CC12 19.0
CBS919-105-R	CC12 23.9
CBS925-100-R	CC12 31.0
CBS925-135-R	CC12 38.1

спецификация	цена
TBS410-45	TP09 11.9
TBS410-50	TP09 11.9
TBS413-60	TP11 11.9
TBS416-75	TP11 11.9
TBS419-90	TC16 19.0
TBS419-115	TC16 19.0
TBS425-130	TC16 38.1

спецификация	цена
CBS408-30	CC06 11.9
CBS408-35	CC06 11.9
CBS410-45	CC06 11.9
CBS410-50	CC06 11.9
CBS413-60	CC09 11.9
CBS416-75	CC09 11.9
CBS419-115	CC12 19.0
CBS425-130	CC12 38.1

BST / Н державку

BST /NBH
Toolholder

спецификация	цена
BT30-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084	28.6
BT50-NBH2084	59.6
NT30-NBH2084	35.7
NT40-NBH2084	35.7
NT50-NBH2084	71.4
SK40-NBH2084	35.7
SK50-NBH2084	71.4
BBT40-NBH2084	154.7
BBT50-NBH2084	214.3
CAT40-NBH2084	46.4
CAT50-NBH2084	92.9
HSK63A-NBH2084	154.7
HSK100A-NBH2084	214.3
ISO40-NBH2084	46.4
ISO50-NBH2084	92.9
C20-NBH2084	61.9
MT3-NBH2084	42.9
MT4-NBH2084	42.9
MT5-NBH2084	52.4
MT6-NBH2084	66.7
MTB3-NBH2084	42.9
MTB4-NBH2084	42.9
MTB5-NBH2084	52.4
MTB6-NBH2084	66.7
RB-NBH2084	35.7
BT40-NBH2084-100L	59.6
BT40-NBH2084-150L	90.4
BT40-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-100L	71.4
BT50-NBH2084-150L	90.4
BT50-NBH2084-200L	119.0
BT50-NBH2084-250L	148.9
BT40-BST-70	66.7
BT40-BST-100	66.7
BT40-BST-150	77.4
BT40-BST-200	85.7
BT50-BST-100	66.7
BT50-BST-150	77.4
BT50-BST-200	83.3
BT50-BST-250	107.1
BT50-BST-300	119.0
BT50-BST-350	134.6
BT50-BST-400	148.9
BT50-BST-450	195.3
BT50-BST-500	238.1
SK40-BST-100	92.9
SK40-BST-150	123.9
SK50-BST-100	92.9
SK50-BST-150	123.9
SK50-BST-200	154.7
SK50-BST-250	185.7

LBK падаўжальнікам

LBK Extension Rod



спецификация	цена
LBK1-1-30	11.9
LBK2-2-30	11.9
LBK3-3-30	14.3
LBK4-4-45	14.3
LBK4-4-60	16.7
LBK5-5-60	19.0
LBK5-5-90	21.4
LBK6-6-60	21.4
LBK6-6-100	21.4
LBK6-6-120	29.7

LBK Пераўтварэнне рукава

LBK Conversion Sleeve



спецификация	цена
LBK2-1-36	31.0
LBK3-1-41	31.0
LBK3-2-37	31.0
LBK4-1-58	35.7
LBK4-2-50	35.7
LBK4-3-50	35.7
LBK5-1-60	40.4
LBK5-2-54	40.4
LBK5-2-74	40.4
LBK5-3-47	40.4
LBK5-3-72	40.4
LBK5-4-42	40.4
LBK5-4-67	40.4
LBK6-1-70	46.4
LBK6-2-63	46.4
LBK6-2-93	56.0
LBK6-3-56	46.4
LBK6-3-96	56.0
LBK6-4-51	46.4
LBK6-4-101	56.0
LBK6-5-41	46.4
LBK6-5-91	56.0

LBK державку

LBK Toolholder



спецификация	цена
BT30-LBK1-55	21.0
BT30-LBK1-70	21.0
BT30-LBK2-80	21.0
BT30-LBK3-80	21.0
BT30-LBK4-70	21.0
BT30-LBK5-70	21.0
BT30-LBK6-60	21.0

BT40-LBK1-75	21.0
BT40-LBK1-105	21.0
BT40-LBK1-130	28.3
BT40-LBK1-165	35.7
BT40-LBK1-195	59.6
BT40-LBK2-85	21.0
BT40-LBK2-115	21.0
BT40-LBK2-130	28.3
BT40-LBK2-165	35.7
BT40-LBK2-200	59.6
BT40-LBK3-95	21.0
BT40-LBK3-125	28.3
BT40-LBK3-165	35.7
BT40-LBK3-210	59.6
BT40-LBK4-85	21.0
BT40-LBK4-115	21.0
BT40-LBK4-130	28.3
BT40-LBK4-150	28.3
BT40-LBK4-175	35.7
BT40-LBK4-220	59.6
BT40-LBK5-75	21.0
BT40-LBK5-125	28.3
BT40-LBK5-175	35.7
BT40-LBK5-235	59.6
BT40-LBK6-65	21.0
BT40-LBK6-115	21.0
BT40-LBK6-150	28.3
BT40-LBK6-165	35.7
BT40-LBK6-240	59.6

BT50-LBK1-115	53.6
BT50-LBK1-145	59.6
BT50-LBK1-200	80.4
BT50-LBK2-110	53.6
BT50-LBK2-140	59.6
BT50-LBK2-175	65.4
BT50-LBK2-235	108.3
BT50-LBK3-125	53.6
BT50-LBK3-140	59.6
BT50-LBK3-155	59.6
BT50-LBK3-185	65.4
BT50-LBK3-215	75.0
BT50-LBK3-255	91.7
BT50-LBK3-290	108.3
BT50-LBK3-300	108.3
BT50-LBK3-350	148.9
BT50-LBK4-115	53.6
BT50-LBK4-145	59.6
BT50-LBK4-160	65.4
BT50-LBK4-205	75.0
BT50-LBK4-255	91.7
BT50-LBK4-305	108.3
BT50-LBK4-350	148.9
BT50-LBK5-105	53.6
BT50-LBK5-180	65.4
BT50-LBK5-240	75.0
BT50-LBK5-300	108.3
BT50-LBK5-350	148.9
BT50-LBK6-95	53.6
BT50-LBK6-155	65.4
BT50-LBK6-170	65.4
BT50-LBK6-230	75.0
BT50-LBK6-290	108.3
BT50-LBK6-350	148.9

HSK63A-LBK1-105	148.9
HSK63A-LBK2-115	148.9
HSK63A-LBK3-125	148.9
HSK63A-LBK4-115	148.9
HSK63A-LBK5-125	148.9
HSK63A-LBK6-115	148.9

CK державку

CK Toolholder



спецификация	цена
BT30-CK1-55	35.7
BT30-CK1-70	35.7
BT30-CK2-80	35.7
BT30-CK3-80	35.7
BT30-CK4-70	35.7
BT30-CK5-70	35.7
BT30-CK6-60	35.7

BT40-CK1-75	35.7
BT40-CK1-105	35.7
BT40-CK1-130	44.7
BT40-CK2-75	35.7
BT40-CK2-115	35.7
BT40-CK2-130	44.7
BT40-CK3-80	35.7
BT40-CK3-100	35.7
BT40-CK3-135	44.7
BT40-CK3-155	44.7
BT40-CK4-75	35.7
BT40-CK4-100	35.7
BT40-CK4-150	44.7
BT40-CK4-170	53.6
BT40-CK5-60	35.7
BT40-CK5-100	35.7
BT40-CK5-150	44.7
BT40-CK6-65	35.7
BT40-CK6-100	35.7
BT40-CK6-150	44.7

BT50-CK1-115	75.0
BT50-CK1-145	82.1
BT50-CK1-200	95.3
BT50-CK2-105	75.0
BT50-CK2-135	82.1
BT50-CK2-165	78.6
BT50-CK2-235	95.3
BT50-CK3-110	75.0
BT50-CK3-140	82.1
BT50-CK3-175	78.6
BT50-CK3-290	140.7
BT50-CK3-300	140.7
BT50-CK3-350	189.3
BT50-CK4-100	75.0
BT50-CK4-160	78.6
BT50-CK4-205	101.0
BT50-CK4-270	140.7
BT50-CK4-300	140.7
BT50-CK4-350	189.3
BT50-CK5-90	75.0
BT50-CK5-165	78.6
BT50-CK5-210	101.0
BT50-CK5-270	140.7
BT50-CK5-300	140.7
BT50-CK5-350	189.3
BT50-CK6-95	75.0
BT50-CK6-155	78.6
BT50-CK6-215	101.0
BT50-CK6-250	140.7
BT50-CK6-300	140.7
BT50-CK6-350	189.3

CK падаўжальнікам

CK Extension Rod



спецификация	цена
CK1-1-30	29.7
CK2-2-30	29.7
CK3-3-30	29.7
CK4-4-45	35.7
CK4-4-60	35.7
CK5-5-60	38.9
CK5-5-90	44.7
CK6-6-60	38.9
CK6-6-100	44.7
CK6-6-120	59.6


Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.

Унутраны USD Даляр Кошт здзелкі ў Кітаі.

К а л і в ы маеце любыя пытанні, калі ласка, электронная пошта: eva@mzgtool.cn<http://www.mzg.tw>

ER цанга державку

ER Collet Toolholder



спецификация NO. xColletxA/MxL	цена USD
BT30-ER11-70	16.0
BT30-ER11-100	16.0
BT30-ER16-70	18.6
BT30-ER16-100	18.6
BT30-ER16-150	19.7
BT30-ER20-70	18.6
BT30-ER20-100	18.6
BT30-ER20-150	19.7
BT30-ER25-70	18.6
BT30-ER25-100	18.6
BT30-ER25-150	19.7
BT30-ER32-70	18.6
BT30-ER32-100	18.6
BT30-ER32-150	19.7
BT30-ER40-80	17.1
BT30-ER40-100	17.1

BT40-ER11-70	21.1
BT40-ER11-100	21.1
BT40-ER16-70	21.1
BT40-ER16-100	21.1
BT40-ER16-150	22.4
BT40-ER16-200	37.1
BT40-ER20-70	21.1
BT40-ER20-100	21.1
BT40-ER20-150	22.4
BT40-ER20-200	37.1
BT40-ER25-70	21.1
BT40-ER25-100	21.1
BT40-ER25-150	22.4
BT40-ER25-200	37.1
BT40-ER32-70	21.1
BT40-ER32-100	21.1
BT40-ER32-150	22.4
BT40-ER32-200	37.1
BT40-ER32-250	50.3
BT40-ER32-300	74.0
BT40-ER40-80	19.7
BT40-ER40-100	19.7
BT40-ER40-150	23.9
BT40-ER40-200	39.7

BT50-ER16-100	39.7
BT50-ER16-150	50.3
BT50-ER16-200	63.6
BT50-ER20-100	39.7
BT50-ER20-150	50.3
BT50-ER20-200	61.0
BT50-ER20-250	81.9
BT50-ER20-300	100.4
BT50-ER25-70	39.7
BT50-ER25-100	39.7
BT50-ER25-150	50.3
BT50-ER25-200	61.0
BT50-ER25-250	84.7
BT50-ER25-300	100.4
BT50-ER32-70	39.7
BT50-ER32-100	39.7
BT50-ER32-150	50.3
BT50-ER32-200	61.0
BT50-ER32-250	81.9
BT50-ER32-300	97.9
BT50-ER32-350	126.9
BT50-ER32-400	158.9
BT50-ER40-100	42.4
BT50-ER40-150	52.9
BT50-ER40-200	63.6
BT50-ER40-250	87.4
BT50-ER40-300	105.7
BT50-ER40-350	129.6
BT50-ER40-400	158.9
BT50-ER50-100	74.0
BT50-ER50-150	81.9
BT50-ER50-200	92.6
BT50-ER50-250	121.7
BT50-ER50-300	158.9

спецификация NO. xColletxA/MxL	цена USD
R8-ER25	17.1
R8-ER32	17.1
R8-ER40	19.7
MTB3-ER20	16.0
MTB3-ER25	16.0
MTB3-ER32	17.1
MTB4-ER25	17.1
MTB4-ER32	18.6
MTB4-ER40	22.4
MTB5-ER40	26.4
NT30-ER25	17.1
NT30-ER32	17.1
NT30-ER40	19.7
NT40-ER25	17.1
NT40-ER32	17.1
NT40-ER40	19.7
ISO20-ER16-35MS	40.4
ISO25-ER20-35MS	40.4
ISO30-ER32-42	27.4
ISO30-ER32-60	27.4
HSK32E-ER16-050MS	82.1
HSK32E-ER20-050MS	82.1
HSK32E-ER20-060MS	82.1
HSK32E-ER25-060MS	82.1
BT30-GER16-70	21.4
BT30-GER16-100	21.4
BT30-GER20-70	21.4
BT30-GER20-100	21.4
BT30-GER25-70	21.4
BT30-GER25-100	21.4
BT40-GER16-70	21.4
BT40-GER16-100	21.4
BT40-GER20-70	23.9
BT40-GER20-100	23.9
BT40-GER25-70	23.9
BT40-GER25-100	23.9
BT40-GER32-70	23.9
BT40-GER32-100	23.9

ER цанговый падаўжальнікам Патрон

ER Collet Extension Toolholder



спецификация DxColletxA/MxL	цена USD
C10-ER8-100	9.3
C10-ER8-150	10.4
C12-ER8-100	9.3
C12-ER8-150	10.4
C12-ER11-100	6.7
C12-ER11-150	6.7
C16-ER11-100	6.7
C16-ER11-150	6.7
C16-ER16-100	6.7
C16-ER16-150	6.7
C16-ER16-200	11.9
C16-ER16-250	16.0
C16-ER20-100	6.7
C16-ER20-150	6.7
C16-ER20-200	11.9
C20-ER20-100	6.7
C20-ER20-150	6.7
C20-ER20-200	11.9
C20-ER20-250	16.0
C20-ER16-100	6.7
C20-ER16-150	6.7
C20-ER16-200	11.9
C20-ER16-250	16.0
C20-ER11-100	9.3
C20-ER11-150	9.3
C20-ER25-100	10.4
C20-ER25-150	10.4
C25-ER16-100	6.7
C25-ER16-150	6.7
C25-ER16-200	11.9
C25-ER16-250	17.1
C25-ER20-100	6.7
C25-ER20-150	6.7
C25-ER20-200	11.9
C25-ER25-100	10.4
C25-ER25-150	11.9
C25-ER25-200	17.1
C25-ER25-250	19.7
C25-ER32-100	14.6
C25-ER32-150	17.1
C32-ER32-100	14.6
C32-ER32-150	17.1
C32-ER32-200	18.6
C32-ER32-250	22.4
C40-ER40-100	19.7
C40-ER32-100	17.1
C32-ER40-100	18.6

ЭР Падаўжальнік Цанговый

ER Extension Collet



спецификация Collet	толщина 0.01mm	толщина 0.008mm	толщина 0.005mm
ER8	3.1	—	—
ER11	1.7	2.2	5.3
ER16	1.7	2.2	5.3
ER20	1.7	2.2	5.3
ER25	1.9	2.2	5.3
ER32	2.6	2.8	6.7
ER40	4.0	—	6.7
ER50	11.9	—	—

ER ключ / гайки

ER Wrench / Nuts



спецификация Collet	Wrench	Nut
ER8A/M	2.6	4.0
ER11A/M	1.4	1.7
ER16A/M	1.7	1.7
ER20A/M	1.7	1.7
ER25UM	2.6	2.6
ER32UM	3.1	3.1
ER40UM	4.0	4.0
ER50UM	—	15.3

Трималынік FMB Inch Face фрезерны інструмент

FMB Inch Face Milling Tool Holder



спецификация NO. xdxL	цена USD
R8-FMA25. 4	17.1
R8-FMA31. 75	17.1
C20-FMB25. 4	17.1
NT50-FMA31. 75-75	43.6
NT50-FMA38. 1-75	43.6
NT50-FMA47. 625-75	92.6
NT50-FMA50. 8-75	55.4
BT40-FMA25. 4-60	17.1
BT40-FMA25. 4-100	19.7
BT40-FMA31. 75-60	18.6
BT40-FMA31. 75-100	19.7
BT40-FMA38. 1-60	19.7
BT40-FMA38. 1-100	21.1
BT50-FMA25. 4-60	42.4
BT50-FMA25. 4-100	42.4
BT50-FMA25. 4-150	52.9
BT50-FMA25. 4-200	63.6
BT50-FMA25. 4-250	84.7
BT50-FMA25. 4-300	111.1
BT50-FMA31. 75-60	43.6
BT50-FMA31. 75-100	43.6
BT50-FMA31. 75-150	56.9
BT50-FMA31. 75-200	67.4
BT50-FMA31. 75-250	87.4
BT50-FMA31. 75-300	119.0
BT50-FMA38. 1-60	42.4
BT50-FMA38. 1-100	45.0
BT50-FMA38. 1-150	59.6
BT50-FMA47. 625-75	84.7
BT50-FMA47. 625-150	145.4
BT50-FMA47. 625-200	198.3
BT50-FMA50. 8-75	55.4
BT50-FMA50. 8-100	68.9
BT50-FMA50. 8-150	79.3

Трималынік FMB Метрыка Face фрезай

FMB Metric Face Milling Tool Holder

спецификация NO. xdxL	цена USD
BT30-FMB22-45	14.6
BT30-FMB22-60	14.6
BT30-FMB22-100	18.6
BT30-FMB27-45	14.6
BT30-FMB27-60	14.6
BT30-FMB27-100	18.6
BT30-FMB32-45	16.0
BT30-FMB32-60	16.0
BT40-FMB22-45	17.1
BT40-FMB22-60	17.1
BT40-FMB22-100	18.6
BT40-FMB22-150	22.4
BT40-FMB22-200	37.1
BT40-FMB22-250	47.6
BT40-FMB22-300	61.0
BT40-FMB22-350	74.0
BT40-FMB27-45	17.1
BT40-FMB27-60	17.1
BT40-FMB27-100	18.6
BT40-FMB27-150	23.9
BT40-FMB32-60	17.1
BT40-FMB32-100	17.1
BT40-FMB32-150	23.9
BT40-FMB40-60	19.7
BT40-FMB40-100	21.1
BT40-FMB40-150	26.4
BT50-FMB22-60	39.7
BT50-FMB22-100	39.7
BT50-FMB22-150	50.3
BT50-FMB22-200	61.0
BT50-FMB22-250	81.9
BT50-FMB22-300	100.4
BT50-FMB22-350	119.0
BT50-FMB22-400	132.4
BT50-FMB22-450	153.3
BT50-FMB22-500	185.3
BT50-FMB22-550	211.7
BT50-FMB22-600	238.1
BT50-FMB27-60	39.7
BT50-FMB27-100	39.7
BT50-FMB27-150	52.9
BT50-FMB27-200	63.6
BT50-FMB27-250	84.7
BT50-FMB27-300	103.1
BT50-FMB27-350	119.0
BT50-FMB27-400	145.4
BT50-FMB32-60	42.4
BT50-FMB32-100	45.0
BT50-FMB32-150	56.9
BT50-FMB32-200	67.4
BT50-FMB32-250	87.4
BT50-FMB32-300	119.0
BT50-FMB40-60	42.4
BT50-FMB40-100	45.0
BT50-FMB40-150	58.1
BT50-FMB40-200	68.9
BT50-FMB40-250	90.0
BT50-FMB40-300	119.0
BT50-FMB60-75	84.7
BT50-FMB60-150	145.4

R8-FMB22	16.0
R8-FMB27	16.0
R8-FMB32	17.1
R8-FMB40	19.7
C20-FMB22	16.0
C20-FMB27	16.0
C20-FMB32	17.1
C25-FMB22	17.1
C25-FMB27	17.1
C25-FMB32	17.1
C32-FMB22	18.6
C32-FMB27	18.6
MT3-FMB22	17.1
MT3-FMB27	17.1
MT3-FMB32	17.1
MT4-FMB22	19.7
MT4-FMB27	19.7
MT4-FMB32	19.7
NT30-FMB22	18.6
NT30-FMB27	18.6
NT30-FMB32	18.6
NT40-FMB22	18.6
NT40-FMB27	18.6
NT40-FMB32	18.6
NT40-FMB40	21.1
NT50-FMB22	42.4
NT50-FMB27	42.4
NT50-FMB32	42.4
NT50-FMB40-75	43.6
NT50-FMB32-150	52.9
NT50-FMB32-200	63.6
NT50-FMB60-75	92.6

Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.

Унутраны USD Даляр Кошт здзелкі ў Кітаі.

Калі вы маеце любыя пытанні, калі ласка, электронная пошта: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

CNC Tool Holder

CNC Tool Holder

MaiFix®

GSK високої хуткості
Высокая дакладнасць державку
GSK High Speed And
High дакладнасць Toolholder



спецыфікацыя NO. xColletxL	цана USD
BT30-GSK10-60	20.3
BT30-GSK10-90	20.3
BT30-GSK16-60	20.3
BT30-GSK16-90	20.3
BT40-GSK10-60	23.9
BT40-GSK10-100	23.9
BT40-GSK16-60	23.9
BT40-GSK16-100	23.9
Collet SK10	7.1
Collet SK16	9.0
Bearing Spanner	15.4

MT / В конус Морзе Патрон
MTA/B Morse Taper Toolholder



спецыфікацыя NO. xMT...xL	цана USD
BT30-MTA2-75	16.0
BT30-MTA3-75	16.0
BT30-MTA4-75	16.0
BT40-MTA1-120	26.4
BT40-MTA1-45	18.6
BT40-MTA2-120	25.3
BT40-MTA2-60	16.0
BT40-MTA3-135	25.3
BT40-MTA3-75	16.0
BT40-MTA4-165	31.7
BT40-MTA4-90	17.1
BT50-MTA1-120	55.4
BT50-MTA1-45	43.6
BT50-MTA2-135	52.9
BT50-MTA2-60	39.7
BT50-MTA3-150	52.9
BT50-MTA3-75	39.7
BT50-MTA4-180	66.1
BT50-MTA4-90	39.7
BT50-MTA5-105	43.6
BT50-MTA5-210	90.0
NT40-MTA2	18.6
NT40-MTA3	18.6
NT40-MTA4	18.6
NT50-MTA1-45	43.6
NT50-MTA2-60	42.4
NT50-MTA3-75	42.4
NT50-MTA4-90	42.4
NT50-MTA5-105	43.6
BT40-MTB1-120	26.4
BT40-MTB1-45	18.6
BT40-MTB2-120	25.3
BT40-MTB2-60	16.0
BT40-MTB3-135	25.3
BT40-MTB3-75	16.0
BT40-MTB4-165	31.7
BT40-MTB4-90	17.1
BT50-MTB1-120	55.4
BT50-MTB1-45	43.6
BT50-MTB2-135	52.9
BT50-MTB2-60	39.7
BT50-MTB3-150	52.9
BT50-MTB3-75	39.7
BT50-MTB4-180	66.1
BT50-MTB4-90	39.7
BT50-MTB5-105	43.6
BT50-MTB5-210	90.0
NT40-MTB2	18.6
NT40-MTB3	18.6
NT40-MTB4	18.6
NT50-MTB1-45	43.6
NT50-MTB2-60	42.4
NT50-MTB3-75	42.4
NT50-MTB4-90	42.4
NT50-MTB5-105	43.6

3 Магутных цанговых державку

C Powerful Collet Toolholder



спецыфікацыя NO. xColletxL	цана USD
R8-C32	63.6
NT30-C25	63.6
NT30-C32	63.6
NT40-C25	63.6
NT40-C32-105	61.0
MT4-C32	74.0
MT5-C32	100.4
MT6-C32	145.4
MT6-C42	180.0
NT50-C32-105	92.6
NT50-C42-115	119.0
BT30-C20-80	61.0
BT30-C25-80	61.0
BT30-C32-105	61.0
BT40-C20-90	61.0
BT40-C25-90	61.0
BT40-C32-105	55.4
BT40-C42-100	105.7
BT50-C20-105	92.6
BT50-C25-105	92.6
BT50-C32-105	92.6
BT50-C32-135	105.7
BT50-C32-165	119.0
BT50-C32-200	145.4
BT50-C32-250	171.9
BT50-C32-300	224.7
BT50-C42-115	119.0
BT50-C42-135	132.4
BT50-C42-165	145.4
BT50-C42-200	171.9
BT50-C42-250	211.7
BT50-C42-300	259.3
SK50-C32-110	171.9
JT50-C32-110	171.9
Collet C20	3.6
Collet C25	3.6
Collet C32	3.6
Collet C42	7.6
Wrench C20/25/32/42	3.9

Інструмент хвастанік
Самозатягивание свёрдального патрона


Tool Shank Of
Self-Tightening
Drill Chuck



спецыфікацыя NO. xColletxL	цана USD
APU13 Drill Chuck	23.9
APU16 Drill Chuck	26.4
BT30-APU08-80	37.1
BT30-APU13-100	37.1
BT30-APU16-100	39.7
BT40-APU08-100	37.1
BT40-APU13-100	37.1
BT40-APU16-120	39.7
BT50-APU13-110	58.1
BT50-APU13-180	79.3
BT50-APU16-130	62.1
BT50-APU16-180	84.7
NT30-APU13-100	39.7
NT40-APU13-100	39.7
NT30-APU16-120	42.4
NT40-APU16-120	42.4
Самозатягивание свёрдального патрона	31.7
Самозатягивание свёрдального патрона	31.7
C20-APU13	34.3
C20-APU16	34.3
C32-APU13	35.7
R8-APU13	31.7
R8-APU16	34.3
MT3-APU13	30.4
MT4-APU13	30.4
MT3-APU16	33.1
MT4-APU16	33.1
APU Wrench (08/13/16)	1.9

SDC Назад втаскиватель Collet державку

SDC Back-Pull Collet Toolholder



спецыфікацыя NO. xColletxL	цана USD
BT30-SDC6-90	59.6
BT30-SDC8-90	59.6
BT30-SDC10-90	59.6
BT30-SDC12-90	59.6
BT40-SDC6-90	63.6
BT40-SDC8-90	63.6
BT40-SDC10-90	63.6
BT40-SDC12-90	63.6
BT40-SDC6-120	79.3
BT40-SDC8-120	79.3
BT40-SDC10-120	79.3
BT40-SDC12-120	79.3
COLLET	
Collet SDC06	11.9
Collet SDC08	11.9
Collet SDC10	13.1
Collet SDC12	13.1

Тарсiённiй уразкi абароны державку

Torsional Tapping Protection Toolholder



спецыфікацыя NO. xColletxL	цана USD
BT50-J4112	119.0
BT50-J4124	132.4
BT40-J4112	79.3
BT40-J4124	92.6
MT3-J4112	74.0
MT4-J4112	79.3
MT5-J4124	100.4
Tap Collets	
GT312 China Standard	16.0
GT312 Japanese Standard	18.6
GT24 China Standard	19.7
GT24 Japanese Standard	22.4

Бакавой фрэзерны інструмент трымальнік палатна пілы

Side Milling Tool Holder of Saw Blade



спецыфікацыя NO. xColletxL	цана USD
BT40-SCA22-90	65.4
BT40-SCA25.4-90	65.4
BT40-SCA25.4-120	83.3
BT40-SCA27-90	65.4
BT40-SCA32-90	65.4

Шпіндэль мац


Machine Tool Spindle Test Rod



спецыфікацыя NO. xL	цана USD
BT30	92.9
BT40	92.9
BT50	131.0

SLN Side Fixed Тып державку

SLN Side Fixed Type Toolholder



спецыфікацыя NO. xdxL	цана USD
BT30-SLN12	16.0
BT30-SLN16	16.0
BT30-SLN20	16.0
BT30-SLN25	16.0
BT30-SLN32	16.0
BT40-SLN06-75	21.1
BT40-SLN08-75	21.1
BT40-SLN10-75	21.1
BT40-SLN12-75	17.1
BT40-SLN16-75	17.1
BT40-SLN20-75	17.1
BT40-SLN20-150	25.3
BT40-SLN25-100	17.1
BT40-SLN25-150	25.3
BT40-SLN32-100	17.1
BT40-SLN32-150	25.3
BT40-SLN40-100	19.7
BT50-SLN06-105	46.1
BT50-SLN08-105	46.1
BT50-SLN10-105	46.1
BT50-SLN12-105	39.7
BT50-SLN16-105	39.7
BT50-SLN20-105	39.7
BT50-SLN25-105	39.7
BT50-SLN32-105	39.7
BT50-SLN40-105	42.4
BT50-SLN40-150	52.9
BT50-SLN40-200	63.6
BT50-SLN40-250	92.6
BT50-SLN40-300	105.7
BT50-SLN50.8-120	55.4
C10-SLN4-100	22.4
C10-SLN4-150	22.4
C10-SLN6-100	22.4
C10-SLN6-150	22.4
C12-SLN4-100	22.4
C12-SLN4-150	22.4
C12-SLN6-100	22.4
C12-SLN6-150	22.4
C12-SLN8-100	22.4
C12-SLN8-150	22.4
C16-SLN10-100	22.4
C16-SLN10-150	22.4
C16-SLN6-100	22.4
C16-SLN6-150	22.4
C16-SLN8-100	22.4
C16-SLN8-150	22.4
C20-SLN10-100	25.3
C20-SLN10-150	25.3
C20-SLN6-100	25.3
C20-SLN6-150	25.3
C20-SLN8-100	25.3
C20-SLN8-150	25.3
NT40-SLN12	19.7
NT40-SLN16	19.7
NT40-SLN25	19.7
NT40-SLN32	19.7
NT50-SLN12	42.4
NT50-SLN16	42.4
NT50-SLN20	42.4
NT50-SLN25	42.4
NT50-SLN32	42.4
NT50-SLN40-105	43.6
NT50-SLN42-105	47.6
NT50-SLN50.8-120	55.4
ISO20-11.3-Probe	40.4
ISO25-11.3-Probe	40.4
ISO25-20-Probe	40.4
HSK32E-11.3-Probe	82.1

Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.

Унутраны USD Далар Кошт здзелкі ў Кітаі.

Калі вы маеце любыя пытанні, калі ласка, электронная пошта: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzg.tw>

CNC трымальнік інструмента Здымніка Болт

CNC Tool Holder Puller Bolt


45°/60°/90°



BT DIN69872 ISO JIS MAZAK

CNC трымальнік інструмента Lockset

CNC Tool Holder Lockset



CNC трымальнік інструмента Lockset

CNC Tool Holder Lockset



CNC трымальнік інструмента Lockset

CNC Tool Holder Lockset



спецыфікацыя	цана USD	спецыфікацыя	цана USD	спецыфікацыя	цана USD	спецыфікацыя	цана USD
BT30-45°	1.4	NBT30	14.3	ISO20	59.6	BT30	17.9
BT30-60°	1.4			ISO25	59.6	BT40	19.0
BT30-90°	1.9			HSK25	59.6	BT50	38.1
BT40-45°	1.4			HSK32	59.6		
BT40-45° скразную адтуліну	1.9			HSK40	71.4		
BT40-60°	1.9			HSK50	71.4		
BT40-90°	1.9			HSK63	83.3		
BT50-45°	3.1			HSK100	119.0		
BT50-45° скразную адтуліну	3.6						
BT50-60°	3.6						
BT50-60° скразную адтуліну	3.9						
BT50-90°	3.6						
DIN69872-30	3.6						
DIN69872-40	3.6						
DIN69872-50	6.0						
ISO7388-30	4.6						
ISO7388-40	4.6						
ISO7388-50	6.0						
JIS6339-30	3.6						
JIS6339-40	3.6						
JIS6339-50	6.0						
MAZAK-BT40	3.6						
MAZAK-BT50	6.0						

Z-восі сетэр

Z-Axis Setter



фотаэлектрычны набор нумара

CNC Край Finder

CNC Edge Finder



звычайны Анімагнітна Ceramic фотаэлектрычны

Станок шпіндзеля шомпал

Machine Tool Spindle Cleaning Rod



спецыфікацыя	цана USD	спецыфікацыя	цана USD	спецыфікацыя NO.	цана USD
фотаэлектрычны Z-axis Setter	9.9	звычайны type	2.4	BT30	3.9
набор нумара Z-axis Setter	9.9	Анімагнітна type	3.6	BT40	3.9
		керамічны магніт type	10.7	BT50	5.4
		фотаэлектрычны type	13.3		

Такарны патрон аксэсуары Lathe Chuck Accessories

MaiFix®

спецыфікацыя	1 JAWS	цена	2 JAWS	цена	3 JAWS	цена	4 JAWS	цена
Полы гідраўлічны патрон	4 inch		SBL-204	435.3	SB-204	435.3	SBS-204	-
	5 inch		SBL-205	435.3	SB-205	435.3	SBS-205	482.9
	6 inch		SBL-206	492.9	SB-206	492.9	SBS-206	561.9
	8 inch		SBL-208	544.0	SB-208	544.0	SBS-208	629.7
	10 inch		SBL-210	697.6	SB-210	697.6	SBS-210	800.0
	12 inch		SBL-212	1190.4	SB-212	1190.4	SBS-212	1326.1
	15 inch		SBL-215	2642.9	SB-215	2642.9	SBS-215	3000.0
вялікая дыяфрагма Полы гідраўлічны патрон	6 inch		2DTK-206	647.6	3DTK-206	647.6	4DTK-206	714.3
	8 inch		2DTK-208	782.1	3DTK-208	782.1	4DTK-208	869.0
	10 inch		2DTK-210	935.7	3DTK-210	935.7	4DTK-210	1038.1
Long Stroke Полы гідраўлічны патрон	6 inch				3JDB-206	988.1		
	8 inch				3JDB-208	1121.4		
	10 inch				3JDB-210	1258.3		
Hollow Half-Through Полы гідраўлічны патрон	5 inch		SBL-205KQ	595.3	SB-205KQ	547.6	SBS-205KQ	666.7
	6 inch		SBL-206KQ	631.0	SB-206KQ	611.9	SBS-206KQ	714.3
	8 inch		SBL-208KQ	714.3	SB-208KQ	681.0	SBS-208KQ	788.1
	10 inch		SBL-210KQ	785.7	SB-210KQ	750.0	SBS-210KQ	908.6
Цвёрды гідраўлічны патрон	4 inch		JNL-04	428.6	JN-04	401.1		
	5 inch		JNL-05	452.4	JN-05	409.6		
	6 inch		JNL-06	500.0	JN-06	459.6		
	8 inch		JNL-08	547.6	JN-08	511.9		
	10 inch		JNL-10	714.3	JN-10	666.7		
	12 inch		JNL-12	1119.0	JN-12	1088.1		
	15 inch		JNL-15		JN-15	2309.6		
Long Stroke Цвёрды гідраўлічны патрон	5 inch	1L-05	547.6	2L-05	511.9	3L-05	595.3	
	6 inch	1L-06	595.3	2L-06	544.0	3L-06	642.9	
	8 inch	1L-08	619.0	2L-08	542.9	3L-08	666.7	
	10 inch	1L-10	833.3	2L-10	750.0	3L-10	881.0	
Long Stroke Полы гідраўлічны патрон	6 inch				JLS-206	892.9		
	8 inch				JLS-208	940.4		
	10 inch				JLS-210	1038.1		

Чак Т Блок

Chuck T Block



памеры	цена USD
5 inch	10.7
6 inch	11.9
8 inch	15.4
10 inch	19.0
12 inch	22.1

Чак Скіцы Мацаванне пліты

Chuck Jaw Fixing Plate



памеры	цена USD
5 inch	61.9
6 inch	73.9
8 inch	107.1
10 inch	115.4

Цвёрды Гідраўлічны цыліндр ротарная

Solid Hydraulic Rotary Cylinder



памеры	цена USD
5 inch(0815)	109.6
6 inch(1020)	131.0
8/10inch(1225)	150.0
12 inch(1530)	197.6

Полы гідраўлічны цыліндр Ротарны

Hollow Hydraulic Rotary Cylinder



памеры	цена USD
4 inch(428)	261.9
5 inch(1036)	273.9
6 inch(1246)	306.0
8 inch(1552)	357.1
10 inch(1875)	647.6
12 inch(2091)	1309.6

Chuck Падключэнне дыска

Chuck Connecting Disc



памеры	цена USD
4 inch	35.7
5 inch	21.4
6 inch	21.4
8 inch	35.7
10 inch	47.6
12 inch	71.4

Жорсткія Скіцы Для Гідраўлічных Патронаў

Hard Jaw For Hydraulic Chucks



памеры	цена USD
5 inch	102.4
6 inch	119.0
8 inch	131.0
10 inch	163.1
12 inch	204.7
15 inch	369.0

В е н т ы л я т а р Soft Скіцы Для Гідраўлічных Патронаў

Fan Soft Jaw For Hydraulic Chucks




памеры	цена USD
5 inch	
6 inch	
8 inch	
10 inch	
12 inch	
15 inch	

спецыфікацыя	1 JAWS	цена	2 JAWS	цена	3 JAWS	цена	4 JAWS	цена
кампенсацыя Цвёрды гідраўлічны патрон	4 inch	3GB-06	720.3					
	8 inch	3GB-08	839.3					
вертыкальны Полы гідраўлічны патрон	5 inch		JYL-05	738.1	JY-05	714.3	JYS-05	833.3
	6 inch		JYL-06	785.7	JY-06	761.9	JYS-06	904.7
	8 inch		JYL-08	928.6	JY-08	904.7	JYS-08	976.1
	10 inch		JYL-10	1023.9	JY-10	988.1	JYS-10	1107.1
Hollow Half-Through Вертыкальны пнеўматычны патрон	5 inch		SBL-205KQL	714.3	SB-205KQL	690.4	SBS-205KQL	785.7
	6 inch		SBL-206KQL	773.9	SB-206KQL	750.0	SBS-206KQL	857.1
	8 inch		SBL-208KQL	904.7	SB-208KQL	881.0	SBS-208KQL	952.4
	10 inch		SBL-210KQL	976.1	SB-210KQL	952.4	SBS-210KQL	1071.4

М я к а я С кіцы Для Гідраўлічных Патронаў α=120°

Soft Jaw For Hydraulic Chucks



5 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 6 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 8 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 10 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks 12 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks

Стандарт Soft Jaw For Hydraulic Chucks α=120°

амеры	α°	н	цена USD
4 inch		23	10.3
5 inch		30	10.3
6 inch	60°	36	11.9
8 inch	90°	38	13.9
10 inch	120°	42	16.1
12 inch		50	27.4
15 inch		62	67.9

амеры	н	цена USD	памеры	н	цена USD	памеры	н	цена USD	памеры	н	цена USD	памеры	н	цена USD
5H40	40	13.6	6H50	50	17.1	8H40	40	20.4	10H50	50	23.9	12H60	60	34.6
5H50	50	17.1	6H60	60	20.4	8H50	50	20.4	10H60	60	27.4	12H70	70	40.4
5H60	60	20.4	6H70	70	23.9	8H60	60	23.9	10H70	70	31.0	12H80	80	47.6
5H70	70	23.9	6H80	80	28.9	8H70	70	27.4	10H80	80	34.6	12H90	90	59.6
5H80	80	28.9	6H90	90	32.4	8H80	80	31.0	10H90	90	41.7	12H100	100	73.9
5H90	90	45.3	6H100	100	37.6	8H90	90	35.7	10H100	100	50.0	12H120	120	80.0
5H100	100	51.1	6H120	120	51.1	8H100	100	42.9	10H110	110	54.7	12H150	150	94.0
			6H130	130	56.0	8H120	120	51.1	10H120	120	59.6			
			6H150	150	61.9	8H130	130	54.7	10H130	130	68.1			
						8H140	140	65.4	10H150	150	80.0			
						8H150	150	69.0	10H170	170	102.4			
						8H200	200	135.7	10H180	180	109.6			
									10H200	200	146.4			

15 Inch Soft Jaw For Hydraulic Chucks α=120°

памеры	н	цена USD
15H100	100	154.7
15H120	120	170.3
15H150	150	257.1

Вышэй цана не ўключае ў ПГК, падаткаў і збораў.

Унутраны USD Даляр Кошт здзелкі ў Кітаі.

лі вы маеце любыя пытанні, калі ласка, электронная пошта: eva@mzgtool.cn

<http://www.mzgtw.com>

Machine Tools Price



E-mail: eva@mzgtool.cn



WeChat



Twitter



LinkedIn



Facebook



Сканаванне, Зваротная сувязь

Dongguan Ming Ze Hardware Machinery Co., Ltd.

Operation Center: No.42-1, # Article, Changrong International Machinery Hardnery Hardware Plaza, No.56, Wusha Zhen'anzhong Road, Changan town, Dongguan city, Guangdong Province, China

TEL: +86-013929492387

([Wechat/Facebook/Twitter/Whatsapp/Linkedin](#))

FAX: +86-769-85359513

Website: <http://www.mzg.tw>

E-mail: eva@mzgtool.cn